

# НЯМЕЦКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК

для дзетак-беларусаў

*Склаў дзядзька Мікалай*

## Прадмова.

Гэты невялічкі слоўнічак задуманы як дапаможнік вучню ў вывучэнні карыснай і прыгожай, своеасаблівай і адметнай нямецкай мовы.

Найперш ён прыдатны навучэнцам школ, а таксама ўсім, хто хоча ведаць нямецкую мову і пачынае ёй на вывучэнне.

Кожны ведае, што нямецкі народ цягам стагоддзяў стварыў надзвычай багатую мастацкую і навуковую літаратуру, велізарныя культурныя каштоўнасці, зрабіў важкі ўнёсак у развіццё сучаснай навукі.

Нямеччына стала радзімай Рэфармацыі, радзімай выдатных тэолагаў, вучоных і філосафаў.

Нямеччына была і застаецца буйнай прамысловай дзяржавай, уплывовым чыннікам міжнароднай палітыкі.

Веданне нямецкай мовы стратэгічна важнае як для асобных людзей, гэтак і для беларускага грамадства.

Цягам стагоддзяў Нямеччына аказвала вялізны ўплыў на палітычнае і эканамічнае становішча ў Беларусі. Дастаткова прыгадаць прускіх крыжакоў і дзве апошнія сусветныя войны.

Таксама значны нямецкі культурны ўплыў на нашу Радзіму: варта ўспомніць магдэбургскае права, рэфармацыю ў ВКЛ.

З крахам жалезнай заслоны камунізму пачалі ўсталёўвацца грамадзкія і асабістыя кантакты між немцамі і беларусамі. Веданне нямецкай мовы здымае істотны бар'ер неразумення і гістарычнага непаразумення двух народаў. Яно неабходна для больш паспяховай дзейнасці ці супрацоўніцтва ў любой галіне, хай сабе адукацыя, культура, медыцына, прамысловасць, бізнес ці ахова асяродку.

Рэстр слоўніка збіраўся з школьных падручнікаў, выдадзеных як тут, гэтак і ў

Нямеччыне і іншых краінах Еўропы, з розных тэматычных распрацовак на нямецкай мове. Таксама дбайна прачытаны лісты атрыманыя беларускімі школьнікамі ад нямецкіх дзяцей.

Слоўнік зусім дастатковы для вывучэння мовы ў сярэдняй школе і чытання лістоў нямецкіх сяброў, для нязмушаных вусных зносін з немцамі ці людзьмі, што ведаюць нямецкую мову.

І апошняе: у беларускіх словах я пазначаў мяккасьць гукаў «с, ц, н, л» праз мяккі знак. Гэта норма маўлення, але, пакуль што, не правапісу, таму ў пісьмовай практыцы варта трымацца звычайных школьных правіл.

Прызнаю маю віну за магчымыя міжвольныя памылкі.

*Дзядзька Мікалай*

## Як карыстацца слоўнікам.

Словы ў рэстры размешчаны ў алфавітным парадку.

**Назоўнікі** маюць пры сабе азначальны артыкль, канчаткі роднага склону і канчаткі ці формы множнага ліку, дапр. **Raum** der, -s, Räume. Слова Raum мае паказнік мужчынскага роду артыкль der, ягоная форма роднага склону Raums, а форма множнага ліку Räume.

У нямецкай мове безліч складаных слоў, наперш назоўнікаў. Самай галоўнай зьяўляецца **апошняя частка** складанага слова; у назоўнікаў гэта апошні назоўнік. Астатнія назоўнікі маюць прыметнікавае значэнне: **Pflichtfach**: Pflicht- абавязак, Fach- прадмет, то бок складанае слова перакладаецца як “абавязковы прадмет”

**Прыметнікі** ў нямецкай мове ўжываюцца таксама **як прыслоўі**. У многіх выпадках гэта паказана ў слоўніку, у іншых пра гэта трэба памятаць.

Пры прыметніках, што маюць асаблівасці ўтварэння ступеней параўнання, пададзены гэтыя формы, дапр. **bald** (eher, am ehesten) хутка-хутчэй-найхутчэй.

**Аддзяляльныя прыстаўкі** пры дзеясловах пазначаны вертыкальнай рысай, дапр. ab|bauen.

Трэба мець на ўвазе, што прыстаўка не аддзяляецца, калі націск падае не на яе, а на дзеяслоў, дапр. übersetzen- перакладаць

Таксама вертыкальнай рысай пазначаецца асобнае вымаўлення гукаў, дапр. **Batterie** die, -, -g|ien, то бок у мн. л. літары «і, е» вымаўляюцца паасобку, не ўтвараючы доўгага «і».

**Пры назычаных словах**, што захоўваюць сваё, адрознае ад нямецкага вымаўленне, у дужках ці побач падаецца такое вымаўленне: **Volumen** [w-] das, то бо літара V вымаўляецца як w

**Беларускія дзеясловы** падаюцца безуважна да закончанага/незакончанага трывання. Пры перакладзе зь нямецкай гэта трэба прымяркоўваць самому.

**Формы моцных дзеясловаў** пададзены пры беспрыстаўкавых дзеясловах Няправільныя формы пададзены таксама пры шэрагу дзеясловаў з неаддзяляльнай прыстаўкай. Усе гэтыя дзеясловы пазначаны астэрыскам\* (зорчакай): **ab|fliegen\***. Пазірнуўшы дзеяслоў **fliegen** пабачым, што ягоны мінулы час flog, а дзеепрыметнік мінулага часу geflogen, то бо мінімальна поўная форма дзеяслова **ab|fliegen\*** будзе flog ab, abgeflogen. Пры многіх дзеясловах паказана кіраванне, дапр. **ab|hängen\*** (von) залежаць (ад);

У прыкладах рээстравае слова замяняецца ягонай першай літарай: **Begeisterung** die: **mit B.** (трэба чытаць mit Begeisterung) з захапленнем, з энтузіязмам

Таксама ў перакладах і прыкладах нахільнай рысай пададзены варыянты, дапр. **entfernt**: “*nur zehn Minuten/eine U-Bahn-Station von Schule e. wohnen* «жыць на адлегласці дзесяці хвілін/ аднаго прыпынку метро ад школы», то бок гэта трэба разумець так: *nur zehn Minuten von Schule e. wohnen* жыць на адлегласці ўсяго дзесяці хвілін ад школы і *nur eine U-Bahn-Station von Schule e. wohnen* жыць на адлегласці толькі аднаго прыпынку метро ад школы. **Eintritt** der: уступ/ленне – можна падаваць як “уступ” і як “уступленне”

Літары N. G. A. D. пры дзеясловах ці прыназоўніках паказваюць кіраванне і адпаведна абазначаюць Nominativ - назоўны, Genitiv - родны, Akkusativ - вінавальны, Dativ – давальны склоны. Пазнакі м.р., ж.р., н.р., мн. адпаведна значаць мужчынскі, жаночы, ніякі род і множны лік.

Таксама трэба зазначыць, што веданне нямецкіх суфіксаў і прыставак значна пашырае магчымасці слоўніка. Гэта значыць, што калі слова няма ў слоўніку, варта прааналізаваць ягоную форму. Багата ў якіх выпадках можна лёгка здабыць патрэбнае значэнне. Так, у слоўніку ёсць **erwarten**, але няма Erwartung. То ведаючы, што суфікс –ung зьяўляецца суфіксам назоўнікаў жаночага роду, можна меркаваць, што назоўнік Erwartung паводле дзеяслова “erwarten”- чакаць, значыць “чаканне”, што сапраўды так і ёсць.

## A a

**ab** а) *показвае на накірунак* ад, з; **ab hier** адсюль; б) *показвае на час* ад, з; **ab jetzt** адгэтуль, надалей; **ab und zu** часам, раз-пораз; **auf und ab** туды і сюды, уверх і ўніз; **ab Berlin** пасля Берліну; **ab wann?** з якога часу?

**ab-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем аддзялення

**ab|bauen** здабываць (мінэрал адкрытым спосабам); зніжаць, скарачаць; раскладаць (рэчыва)

**ab|brechen\*** адламаць; перапыняць, спыняць

**ABC**, das, -, - алфавіт

**Abend**, der, -s, -e; вечар; **am A.** увечары; **guten A.!** добры вечар!; **gegen A.** пад вечар; **zu A. essen** вячэраць

**abend:** *heute (morgen, gestern) a.* сёння (заўтра, учора) ўвечары

**Abendbrot**, das, -(e)s, -e, **Abedessen**, das, -s вячэра

**abends** увечары

**Abenteuer**, das, -s прыгода, авантура

**aber** а, але, аднак; **a. ja!** вядома!, данежне!

**ab|fahren\*** паехаць, накіравацца, ад'язджаць

**Abfahrt** die, -, -en адпраўка, ад'езд

**Abfall**, der, -s, -fälle адыходы, адкіды, сьмецце

**ab|finden\*** задавальняць, пакрываць

**ab|fliegen\*** адлятаць, паляцець, вылятаць

**Abflug** der, -es, -flüge вылет (самалёта)

**abgemacht** вырашаны, скончаны; **a.!** дамовіліся!, згода!

**Abgeordnete** der, -n, -n дэпутат

**ab|hängen\*** (von) залежаць (ад); адчапляць, здымаць

**abhängig** залежны (von ад)

**Abhängigkeit** die, -, -en залежнасьць

**ab|holen** заходзіць, заязджаць (на каго-што-н.), забіраць, сустракаць (каго-н.); выводзіць (арыштаванага)

**ab|hören** уважліва слухаць, паслухаць; падслухоўваць (тэлефон, размовы)

**Abitur** das, -s, -e выпускны экзамен; **das A. machen** здаваць экзамены за курс школы

**Abkommen**, das, -s пагадненне, дамова;

**ein A. abschließen\*** заключыць пагадненне

**Ablauf** der, -(e)s, -läufe хада (часу);

сканчэнне; **der A. der Zeit** хада/ заканчэнне часу; **nach A. des Jahres** напрыканцы году

**ab|legen** адкладаць; здымаць вопратку; здаваць (экзамен); **eine Prüfung a.** здаваць экзамен

**ab|lehnen** адхіляць, адпрэчваць

**abonnieren** падпісвацца (на друк)

**ab|nehmen\*** здымаць, знімаць; адбіраць

**ab|reisen** ехаць, ад'язджаць, паехаць

**ab|reißen\*** зрываць; руйнаваць (будынак)

**ab|sagen** адмяняць; адхіляць (запрашэнне)

**ab|sägen** адпілаваць, адрэзаць

**ab|schaffen** касаваць, ліквідаваць,

адмяняць; кідаць (прывычку)

**ab|schicken** пасылаць

**Abschied** der, -s, -e разьвітанне, расстанне;

**den A. nehmen von (D)** разьвітвацца з

**ab|schleppen** зацегці, адцегці,

адбуксіраваць

**ab|schließen\*** замыкаць; канчаць,

завяршаць; заключаць (пагадненне)

**Abschluss** der, -es, -e заканчэнне

**Abschnitt** der, -s, -e разьдзел, перыяд,

прамежак (часу); участак (мясцовасьці);

адрэзак, сегмент

**ab|schreiben\*** сьпісваць, перапісваць

**Absender** der, -s, - адпраўнік

**Absicht** die, -, -en намер, задума; **böse A.**

ліхі намер; **bei seiner A. bleiben** застацца

пры сваіх намерах

**absolvieren** канчаць (навучную

ўстанову)

**ab|stellen** выключаць (рухавік), зачыняць (кран)

**Abteil** das, -s, -e купэ

**Abteilung** die, -, -en аддзяленне, аддзел,

цэх, аддзел (вайсковы)

**ab|treten\*** саступаць, перадаваць (насаду);

адыходзіць, выходзіць

**ab|trocknen** сушыць, выціраць; **sich a.**

выцірацца

**ab|warten** (па)чакаць каго-н.

**ab|waschen\*** абмываць; змываць (фарбу,

ганьбу); мыць (пасуду)

**abwechselnd** пераменны, чаргавальны; па

чарзе, мяняючыся

**ab|werfen\*** скідаць; **die Blätter a.** скідаць

лісьце

**abwesend** адсутны; **a. sein\*** адсутнічаць

**ab|wischen\*** сьціраць, выціраць

**Abzeichen** das, -s, - значок, цэшка;

узнагарода

**Abzug** der, -es, züge адыход, ад'езд;

перамяшчэнне (зоны высокага ціску);

адбітак, копія

**acht** восем

**achte** der (die, das) n, -n восьмы

**achten** быць уважлівым, зважаць;

паважаць, шанаваць; **auf etwas a.** зважаць

на што-н.

**achthundert** васемсот

**Achtung** die, - увага; пашана, павага; **A.!** увага!  
**achtzehn** васемнаццаць  
**achtzehnte** der (die, das) -n, -n васемнаццаты  
**achtzig** восемдзесят  
**achtzigste** der (die, das), -n, -n васьмідзесяты  
**Acker** der, -s, Äcker поле, ралля  
**Ackerbau** der, -s земляробства; **A. betreiben** займацца земляробствам/ сельскай гаспадаркай  
**Adler** der, -s, - арол  
**Affe** der, -n, -n малпа  
**ähnlich** (D) падобны; **ä. sein\*** быць падобным; **sie sind sich ä.** яны падобныя  
**Ahnung** die, -, -en прадчуванне; уяўленне, панятка; **keine A.** нічога падобнага; ведаць не ведаю; **keine A. haben\*** не мець аніякага ўяўлення  
**ahnungslos** які нічога не падазрае, які не мае ніякага ўяўлення пра  
**Ahorn** der, -(e)s, -е клён  
**AIDS** das, -, - сьнід (*хвароба*)  
**Akkusativ** der, -s, -е вінавальны склон  
**Aktion** die, -, -en дзеянне, акцыя, выступ(ленне)  
**aktiv** дзейны, актыўны; станоўчы, спрыяльны (*у эканоміцы*)  
**Aktivität** die, - дзейнасьць, актыўнасьць  
**aktuell** актуальны; своечасовы; сьвежы, нядаўні; **ein relativ a.es Foto** даволі сьвежая фатакартка  
**akzeptieren** прымаць, ухваляць  
**Album** das, -s, -ben альбом  
**all** увесь; **vor a.em** перш-наперш, найперш, перад усім  
**All** das, -s сусьвет, космас  
**alle** усе; кожныя; **Bus a. 25 Minuten** аўтобус /ходзіць/ кожныя 25 хвілін  
**allein** адзін, адзінокі; сам, самастойна; толькі; **allein stehend** адзінокі (*нежанаты, незамужні*)  
**allerdings** вядома, праўда  
**allerlei** усялякі  
**alles** усё; **a. aussteigen!** выходзяць усе!  
**allgemein** агульны, усеагульны; **im Allgemeinen** увогуле, зазвычай  
**allgemeinbildend** агульнаадукацыйны  
**allmählich** паступова, паволі; паступовы  
**allseitig** усебакова; агульны, універсальны; усебаковы  
**Alltag** der, -s, е будзённасьць; будзень  
**Alphabet** das, -es, -е алфавіт; **nach dem A. geordnet sein** быць упарадкаваным па алфавіце/ паводле алфавіту

**Alptraum** der, -es, -träume кашмар; **A. sein** быць кашмарам  
**als** калі; у той час, (*у даданых сказах часу ўжываецца для абазначэння аднаразовага дзеяння ў мінулым часе*) як; як, у якасьці, у выглядзе; **er starb als Held** ён загінуў як герой/ героем; (*пасля параўнальнай ступені*) за, чым; **sowohl... a. auch** як... гэтак і...; **a. ob, a. wie** як быццам; **a. hatte** ...+ **Part II** як быццам бы  
**also** дык вось, значыць, значыць так; **a. gut!** ну, дык добра!, ладна!  
**alt** (älter, am ältesten) стары, пажылы; стары, ранейшы, колішні; старажытны; **das a.e Rom** старажытны Рым; **wie a. bist du?** колькі табе гадоў? **Ich bin 15 Jahre a.** мне 15 гадоў; **bei uns ist alles noch beim A.en** у нас усё яшчэ па-старому  
**älter** старэйшы  
**Alter** das, -s узрост; **in meinem A.** у маіх гадах  
**Altersheim** das, -es, -е прытулак для састарэлых  
**altmodisch** старамодны  
**Altstadt** die, -, -städte старая частка гораду  
**Alufolie** die, -, -n алюмінавая фольга  
**Aludeckel** der, -s, - алюмінавае вечка (*пляшкі і над.*)  
**am** = an dem; **am Anfang** напачатку; **am Montag** у панядзелак; **am besten** найлепей, лепш за ўсё  
**Amateur** der, -s, е аматар, непрафесіянал  
**Ampel** die, -, -n светлафор  
**Amt** das, -es, Ämter пасада, пост; аддзел  
**Amtssprache** die, -, -n афіцыйная мова  
**amüsieren sich** весяліцца  
**an** на, каля, ля, побач, пры (D *на пытанне “дзе”, A на пытанне “куды”*)  
**an-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**an|bauen** гадаваць, вырошчваць, разводзіць, урабляць  
**an|bieten\*** прапаноўваць  
**an|bringen\*** прыладзіць, прымацаваць; зьмяшчаць  
**Andenken** das, -s, -; памяць; сувенір; **zum A. an** на памяць пра  
**andere** другі, іншы  
**andererseits** з іншага боку, наадварот  
**ändern** перарабляць; мяняць; **sich ä.** мяняцца, зьмяняцца  
**anders** інакш, па-іншаму; **niemand a.** ніхто іншы  
**anderswo** дзесьці ў іншым месцы  
**anderthalb** паўтара, паўтары; **a. Stunden** паўтары гадзіны  
**anderweitig** другі, іншы; наступны  
**Änderung** die, -, -en зьмена, перамена

**an|erkennen\*** прызнаваць; паважаць, цаніць  
**Anerkennung** die, -, -en прызнанне; ухваленне  
**Anfang** der, -s, -fänge пачатак; **am A. der Stunde** на пачатку урока  
**an|fangen\*** пачынаць, пачынацца  
**anfangs** спачатку, сьпяраша  
**an|fassen** хапаць; дакранацца, брацца  
**Anforderung** die, -, -en патрабаванне; **den A.en entsprechen\*** адпавядаць патрабаванням  
**an|führen** цытаваць, спасылацца; прыводзіць (*доказ*)  
**Anführer** der, -s верхавод, ваяк  
**Angaben** die (*мн. л.*) дадзеныя  
**angeblich** уяўны; быццам бы, гэтак званы  
**Angebot** das, -es, -e прапанова; выбар; **A. ablehnen** адхіліць прапанову  
**an|gehören** (D) належаць; быць сябрам *чаго-н.*  
**Angehörige** der/die, -n, -n сваяк, сваячка; член (*калектыву*)  
**Angel** die, -, -n вуда; завеса  
**angeln** вудзіць, лавіць вудаю  
**angenehm** прыемны; прыемна  
**angesehen** шаноўны, шанаваны, знакаміты  
**angestellt sein\*** працаваць (*bei у, на*)  
**Angestellte** der/die, -n, -n службовец, служачы  
**an|greifen\*** нападаць, атакаваць; хапаць, браць  
**Angriff** der, -s, -e наступ, напад, атака  
**Angst** die, -, Ängste страх, боязь; непакой; **A. haben\* vor** (D) баяцца (*чаго-н.*); **A. bekommen\*** спалохацца; **keine A.!** не бойся!  
**Angsthase** der, -n, -n баязьлівец  
**an|haben\*** насіць, быць апранутым, быць у *чым-н.* (*пра вопратку*)  
**an|halten\*** спыняцца (*пра транспарт*); працягвацца, доўжыцца; заахвочваць  
**Anhalter** der, -s, - аўтастопавік; **per A. fahren/ reisen** ехаць аўтастопам, ехаць спадарожнымі машынамі  
**anhand** пры дапамозе, на падставе  
**Anhänger** der, -s, - прычэп; заўзятар, прыхільнік (*партыі*)  
**an|kommen\*** прыходзіць, прыязджаць, прыбываць; даходзіць (*ліст*); **a. auf** залежаць ад; **das kommt darauf an, was** гэта залежыць ад таго, што  
**Ankunft** die, -, Ankünfte прыбыццё  
**Anlage** die, -, -n прыстасаванне; будынак, пабудова; сквер, парк; укладанне, інвеставанне (*капіталу*)  
**an|lagen** прыкладаць; надзяваць

**Anlass** der, -ses, -lässe прычына, зачэпка, нагода, падстава; **aus diesem A.** з гэтай нагоды; **bei jedem A.** пры кожнай нагодзе  
**an|lassen\*** заводзіць, запускаць (*рухавік*)  
**Anlasser** der, -s пускавы рухавік, старцёр  
**an|machen** уключаць (*святло*)  
**an|nehmen\*** прымаць, браць; лічыць, дапускаць; **eine Einladung a.** прымаць запрашэнне  
**annullieren** касаваць, ануляваць  
**Anorak** der, -, -s анарак, куртка з капушоном  
**an|passen** (an A) падыходзіць, пасаваць; мераць (*сукенку*); прыстасоўваць, ладзіць  
**Anrecht** das, -es, -e права; **A. haben\* auf etwas** мець права на *што-н.*  
**Anrede** die, -, -n зварот  
**an|regen** падахвочваць, заахвочваць; прапаноўваць; **zum Nachdenken a.** змушаць задумацца, наводзіць на думку  
**anregend** захапляльны, цікавы  
**Anregung** die, -, -en заахвочанне, стымул; ініцыятыва  
**an|richten** рыхтаваць; гатаваць; выклікаць, быць прычынай  
**Anruf** der, -es, -e тэлефанаванне, званок (*тэлефонны*)  
**Anrufbeantworter** der, -s, - тэлефон з аўтаадказьнікам  
**an|rufen\*** клікаць; (A) званіць, тэлефанаваць; **darf ich Sie a.?** ці магу я вам пазваніць?  
**Ansager** der, -s, - дыктар  
**anschaulich** наглядны, відавочны  
**anscheinend** уяўны; відаць, здаецца; **a. wissen wir** здаецца, мы ведаем  
**an|schließen\*** далучаць; падключаць; **sich jemandem a.** далучацца да *чаго-н.*, ісьці за *кім-н.*  
**anschließend** затым, пасля гэтага  
**Anschrift** die, -, -en адрас; надпіс, загаловак  
**an|sehen\*** глядзець, пазіраць; лічыць якім-н.; (A) аглядаць **sie sehen ihn als großen Künstler an** яны лічаць яго вялікім мастаком; **ich sehe das für wichtig an** я лічу гэта важным;  
**Ansicht** die, -, -en думка, погляд; прэстыж, рэпутацыя; **meiner A. nach** на маю думку; **anderer A. sein\*** трымацца іншай думкі  
**Ansichtskarte** die, -, -n паштоўка  
**ansonsten** у астатнім, зрэшты; іначай, а то  
**an|spitzen** вастрыць (*аловак*), цясаць (*кол*); **die Stifte sind angespitzt** алоўкі заостраныя  
**Anspitzer** der, -s, - вастрылка  
**an|sprechen\*** зьвяртацца; упамінаць

**an|springen\*** кратацца, кранацца, запускаяцца (*пухавік*); падскокваяцца  
**Anspruch** der, -s, -sprüche дамаганне; права; патрабаванне; **ich habe aber A. darauf** я маю на гэты права; **etwas in A. nehmen\*** скарыстацца, пакарыстацца *чым-н.*  
**an|starren** уважліва пазіраць, узірацца  
**anstatt** (G) замест; замест таго каб  
**anstelle** (G) замест  
**anstrengend** напружаны; стамляльны  
**Anstrengung** die, -, en намаганне, напружанне  
**Anteil** der, -s, -e частка, доля; **wie hoch ist der A. an ..?** якую частку складае..?  
**Antenne** die, -, -n антэна  
**Antwort** die, -, -en адказ  
**antworten** адказваць  
**anwenden** ужываць, прымяняць  
**anwesend** прысутны; **a. sein\*** прысутнічаць  
**Anzahl** die, -, en колькасць  
**Anzeige** die, -, -n абвестка, паведамленне; заява /у паліцыю/  
**an|zeigen** заяўляць (у паліцыю); падаць у суд  
**an|ziehen\*** прыцягваць, вабіць; апранаць, надзяваць; **sich a.** апранацца  
**Anzug** der, -s, -züge гарнітур, касцюм (*мужчынскі*)  
**an|zünden** запаліць  
**Apfel** der, -s, Äpfel яблык  
**Apfelsaft** der, -es яблычны сок  
**Apotheke** die, -, -n аптэка  
**Appetit** der, -(e)s, -e апетыт  
**April** der, -(s), -e красавік  
**Arbeit** die, -, -en праца, занятак, работа; **zur A. gehen\*** ісці на працу; **gemeinnützige A.** грамадская праца (*кшталт пакарання*)  
**arbeiten** працаваць, рабіць  
**Arbeiter** der, -s, - работнік, працаўнік, рабочы; **geistiger A.** работнік разумовай працы, белы каўнерык; **A. einstellen** наймаць работнікаў  
**Arbeiterin** die, -, -nen работніца  
**Arbeitsamt** das, -es, -ämter бюро па працаўладкаванню, цэнтр занятасці, біржа працы  
**Arbeitsgeber** der, -s працадаўца  
**Arbeitsgemeinschaft** die, -, -en гурток  
**arbeitslos** беспрацоўны  
**Arbeitslosigkeit** die, - беспрацоўе  
**Arbeitsplatz** der, -es, -plätze працоўнае месца; **sicherer A.** стабільнае/ надзейнае працоўнае месца  
**Arbeitsstelle** die, -, -n працоўнае месца, праца

**Arbeitszimmer** das, -s працоўны кабінет  
**Architekt** der, -en, -en дойдлід, архітэктар  
**Ärger** der, -s гнеў, крыўда; непрыемнасць  
**ärgerlich** сярдзіты  
**ärgern** (A) злаваць, раздражняць; **sich ä.** злавацца, злаваць  
**arm** (ärmer, am ärmsten) бедны, немаёмы гаротны; **armer Onkel N.** небарака дзядзька N.; **Der arm?** Ён? Бедны?  
**Arm** der, -(e)s, -e рука (*ад ручыцы да пляча*)  
**Armbanduhr** die, -, -en наручны гадзіннік  
**Armee** die, -, -n армія, войска  
**Ärmel** der, -s рукаў  
**Armut** die, - беднасць  
**Art** die, -, -en від, кшталт; спосаб, манера; **eine A. von** нешта накшталт, штосьці кшталту; **auf diese A.** гэтым чынам, так  
**Artikel** der, -s, - артыкул; тавар, прадмет; артыкль  
**Arznei** die, -, -en, Arzneimittel das, -s, - лекі, лякарства  
**Arzt** der, -es, Ärzte лекар, доктар, урач  
**Ast** der, -es, Äste галіна, сук  
**Atem** der, -s дыханне, дух  
**atmen** дыхаць  
**Atom** das, -s, -e атам  
**Atomunglück** das, -es, -e атамная бяда/ аварыя; **von dem A. betroffen werden\*** патрапіць у атамную катастрофу  
**attraktiv** прывабны  
**auch** таксама, і, гэтаксама; **so ist es a.** так яно і ёсць  
**auf** на, па, за (*D на пытанне “дзе”, A на пытанне “куды”*); **auf den Rücken klopfen** пляскаць па плячах/ па сьпіне; **Niederlage auf Niederlage** паразы за паразы; уверх, угару; адчынены, раскрыты; **a. sein\*** быць адчыненай (*пра краму*); **Mund a.!** разаяў рот! **Fenster a.!** адчыні акно!  
**auf-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**Aufbau** der, -(e)s будоўля, будаўніцтва; пабудова, збудаванне  
**auf|bauen** будаваць  
**auf|bessern** паляпшаць  
**auf|bewahren** захоўваць, хаваць  
**auf|bringen\*** адкрываць; збіраць (*грошы*); узьнімаць; здабываць; **eine halbe Stadt gegen sich a.** настрапаліць супраць сябе паўгораду  
**Aufenthalt** der, -s, -e знаходжанне  
**auf|fallen\*** кідацца ў вочы, выдзяляцца, вызначацца; **nur nicht a.!** не высоўвайся!, не вытыркайся! (*г. зн.* сядзі ціха)  
**Auffassung** die, -, -en разуменне; успрыманне, думка

**auffordern** (zu) запрашаць; заклікаць; выклікаць  
**aufführen** узводзіць, будаваць; ставіць (n'есу)  
**Aufführung** die,-, -en выкананне, пастаноўка (n'есы)  
**Aufgabe** die, -, -en задача, заданне; даручэнне; *es ist nicht ihre A.* гэта не ваша работа  
**aufgeben**\* задаваць (урок); адмаўляцца, кідаць, цурацца; *den Kampf a.* адцурацца ад барацьбы  
**aufgehen**\* узыходзіць, узьнімацца; адчыняцца  
**aufgeregt** усхваляваны, узрушаны  
**aufgrund** (G) на падставе  
**aufhaben**\* мець *што-н.* на галаве, насіць; мець хатняе заданне; *was hast du für morgen auf?* што табе задалі на заўтра?  
**aufhängen**\* вешаць, вывесіць; *sich a.* павесіцца  
**aufhören** пераставаць, спыняцца; *der Regen hörte auf* дождж перастаў  
**aufklären** высвятляць; праясьняцца (*пра неба*); *Kinder a.* размаўляць з дзецьмі на жыццёва важныя тэмы, тлумачыць дзецямі факты жыцця  
**aufkleben** наклеіваць  
**Auflage** die, -, -выданне (*кнігі*), наклад (*друкаванага выдання*); умова; *A. erfüllen* адпавядаць патрабаванням  
**aufmachen** адчыняць; адкубрыць (*пляшку*); *die Augen a.* расплюснуць вочы; *sich a.* накіравацца, адправіцца; *sich zu den Ruinen a.* накіравацца да руін  
**aufmerksam** уважлівы; *auf etwas/ j.m a. werden*\* звяртаць увагу на *што-н.*  
**Aufmerksamkeit** die, -, -en увага; *A. schenken* надаваць увагу; *die A. erregen* прыцягваць увагу  
**Aufnahme** die, - здымак, фатаграфія; прыём (*у арганізацыю, установу*)  
**aufnehmen**\* прымаць (*у арганізацыю, гасьцей*); здымаць, фатаграфавать; запісваць (*зук*); успрымаць; аднаўляць (*працу*); *Kontakt a.* усталяваць кантакт  
**aufpassen** быць уважлівым, пільным; (*auf A*) сачыць, назіраць  
**aufregen** хваляваць; *sich a.* хвалявацца  
**aufräumen** прыбіраць, наводзіць парадак; *die Tische a.* прыбіраць з сталоў  
**Aufregung** die, -. -en хваляванне; *vor A.* ад хвалявання  
**aufrichtig** праўдзівы, шчыры  
**Aufruf** der,-s,-e заклік, зварот  
**aufrufen**\* заклікаць; выклікаць; рабіць пераклічку

**Aufrüstung** die, -, en узбраенне  
**aufs** =auf das; *a. neue* зноў, нанова  
**aufsagen** расказваць напамяць (*вывучанае*)  
**Aufsatz** der,-es, -sätze твор, сачыненне; артыкул  
**aufschieben**\* адтэрміноўваць  
**aufschlagen**\* разгарнуць (*кнігу, газету*); расплюснуць (*вочы*)  
**aufschreiben**\* запісваць, адзначаць; выпісаць рэцэпт  
**Aufschrift** die, -, -e надпіс, загаловак  
**aufsetzen** насаджваць; надзяваць (*шапку*); ставіць на агонь  
**Aufstand** der, -s,-stände паўстанне  
**aufstehen**\* уставаць (*i ad сну*); паўставаць  
**aufstellen** расставіць, паставіць, усталяваць, устанавіць  
**Auftrag** der, -s, -träge даручэнне, заданне, заказ  
**auftreten**\* выступаць (*на сцэне, сходзе*)  
**aufwachen** прачынацца  
**aufzählen** пералічваць  
**aufziehen**\* выгадаваць (*дзіця*); узнімаць, падымаць (*i заслону*)  
**Aufzug** der, -s, -züge ліфт; працэсія; парад  
**Auge** das, -s, -n вока; *unter vier A.n* сам-насам (*пра размову*); *geh mir aus den A.n!* прыбірайся прэч з маіх воч!  
**Augenbick** der, -s,-e імгненне, момант; *Einen A.!* хвіліначку!  
**August** der, -(e)s жнівень  
**au-pair** (*вымаўл. o per*) на роўных, на ўзаемных паслугах (*спосаб працаўладкавання, часьцей з мэтай навучання мове, калі малады чалавек ці дзяўчына прымаюцца ў сям'ю на поўны пражытак і кішэнныя грошы ўзамен на побытавыя паслугі- звычайна догляд дзяцей ці старых*); *au-pair Mädchen* дзяўчына па абмене  
**aus** (D) з, ад, па; скончана, канец; *ein Herz aus Stein* сэрца з каменю, каменнае сэрца; *a. sein*\* канчацца; *die Schule ist a.* урокі скончыліся  
**ausarbeiten** выпрацоўваць  
**ausbauen** будаваць, узводзіць  
**ausbeuten** эксплуатаваць; здабываць, распрацоўваць (*карысныя выкапні*)  
**ausbilden** навучаць, рыхтаваць (*спецыяліста*)  
**Ausbildung** die, -, -en адукацыя  
**ausdenken**\* прыдумаць, выдумаць  
**Ausdruck** der, -s,-drücke выказванне, фраза; выраз (*твару, матэматычны*); выразнасьць

**aus|drücken** виціскаць; выказваць, выражаць; **Bedauern a.** выказаць шкадаванне  
**ausdrucksvoll** выразны; выразна  
**Ausflug** der, -s, -flüge экскурсія; вылет  
**auseinander** паасобку; **a. bringen** разьдзяляць, разлучаць; **a. gehen** разыходзіцца; распадацца  
**auseinander|setzen** выкладаць, тлумачыць; **sich mit jemandem a.** высьвятляць адносіны з кім-н., спрачацца з кім-н.; **sich mit einer Frage a.** займацца якім-н. пытаннем  
**Ausfahrt** der ад'езд, выезд  
**aus|fertigen** складаць, пісаць (*тэкст*), афармляць (*дакумент*)  
**Ausflug** der, -(e)s, -flüge экскурсія; шпацыр, прагулка; вылет; **einen A. machen** ісьці ў падарожжа, ісьці на экскурсію  
**aus|führen** выводзіць (*на шпацыр*); выконваць, зьдзяйсняць; экспартаваць, вывозіць  
**ausführlich** падрабязны, дэталёвы; падрабязна  
**aus|füllen** апаўняць; **in Druckschrift a.** запаўняць друкаванымі літарамі  
**Ausgabe** die, -, -en выданне; выдача; выдатак  
**Ausgang** der, -s, -gänge выхад; вынік, канец; зыход  
**aus|geben\*** выдаваць, разьмяркоўваць, даваць; траціць, расходаваць (*грошы*)  
**ausgedehnt** доўгі, выцягнуты  
**aus|gehen\*** выходзіць; канчацца; (von) зыходзіць з, ацэньваць  
**ausgerechnet** якраз, менавіта, як наўмысна; **a. jetzt ein Stau!** якраз цяпер затор!  
**ausgeruht** які адпачыў; **a. sein\*** быць адпачыўшы, адпачыць  
**ausgezeichnet** выдатны, вельмі добры; выдатна  
**aus|graben\*** выкопваць  
**aus|halten\*** вытрымліваць, цярпець  
**aus|kennen\*** арыентавацца; добра разумець, добра ведаць; **sich a.** добра разьбірацца  
**aus|kommen\*** (mit) абыходзіцца, хапаць; **damit komme ich aus** мне гэтага хопіць  
**Auskunft** die, -, -künfte інфармацыя, даведка; **weitere A.künfte** дадатковая інфармацыя  
**Auskunftsbüro** das, -s, -s бюро даведак  
**aus|lachen** высьмейваць, сьмяяцца з  
**Ausland** das, -(e)s замежжа, замежныя краіны

**Ausländer** der, -s, - іншаземец, чужынец  
**ausländisch** замежны, іншаземны  
**Auslandsjahr** das, -(e)s, -e год у замежжы (*які маладыя людзі часам бавяць, выконваючы розныя гуманітарныя абавязкі, перад тым як пачаць навучанне ва ўніверсітэце*)  
**aus|leihen\*** пазычаць; даваць/ браць у часовае карыстанне (*кнігі ў бібліятэцы і пад.*)  
**aus|machen** тушыць; **das Feuer a.** тушыць пажар  
**Ausnahme** die, -, -n вынятак, выключэнне; **mit A. за** выняткам; **eine A. machen** рабіць вынятак  
**aus|nutzen** скарыстаць, выкарыстаць  
**aus|packen** распакаваць (*чамадан*)  
**Ausrede** die, -, -n адгаворка  
**ausreichend** дастатковы  
**aus|ruhen**, (sich) адпачываць, адпачыць  
**Aussage** die, -, -n выказванне  
**aus|schalten** выключаць (*ток, святло і пад.*)  
**aus|scheiden\*** выбываць  
**ausschließlich** выключна  
**Ausschnitt** der, -(e)s, -e выразка (*з газеты*); урывак (*творы*)  
**aus|sehen\*** выглядаць; мець выгляд; **bei wie sieht es aus?** Як справы?/ як жывеш?  
**Bei mir sieht's gut aus** у мяне ўсё добра; **es sieht nach Regen aus** удае/выглядае на дождж  
**aus sein** канчацца, завяршыцца  
**außen** з вонку, знадворку; акрамя таго, што  
**Außenminister** der, -s, - міністр замежных спраў  
**Außenseiter** der, -s, - аўтсайдэр, маргінал  
**außer** (D) акрамя, апроча, за выняткам; па-за; **a. Gefahr sein\*** быць у бясьпецы  
**außerdem** акрамя таго, да таго ж  
**Äußere** das, -n, - зьнешнасьць  
**außergewöhnlich** надзвычайны  
**außerhalb** (G) па-за; знадворку  
**äußern** выказваць  
**aus|schneiden\*** выразаць, выкрываць  
**Aussicht** die, -, en выгляд, від  
**aussichtlos** безнадзейны; **a. sein\*** быць безнадзейным  
**Aussprache** die, -, -n вымаўленне; дыскусія, абмен думкамі  
**aus|sprechen\*** вымаўляць; **sich a.** выказвацца  
**aus|steigen\*** выходзіць, вылязаць (*з транспарту*)  
**aus|stellen** выстаўляць, дэманстраваць  
**Ausstellung** die, -, -en выстава, выстаўка



**Aussterben** das, -, - выміранне  
**aus|strahlen** выпраменьваць, спрамяняць;  
перадаваць /*пра радыёстанцыю*/  
**aus|suchen** выбіраць  
**Austausch** der, -es абмен, замена  
**aus|tauschen** мяняць  
**aus|teilen** раздаваць, разьмяркоўваць; **die**  
**Hefte a.** раздаваць сшыткі  
**aus|tragen**\* выносіць; разносіць,  
дастаўляць; **Zeitungen a.** разносіць газеты  
**Auswahl** die, -, -en выбар  
**aus|wählen** выбіраць  
**aus|wechseln** мяняць  
**Ausweg** der, -s,-e выйсьце  
**Ausweis** der, -es,-e пасьведчанне асобы,  
дакумент  
**auswendig** напамяць  
**aus|zahlen** выплочваць  
**aus|zeichnen** узнагароджваць  
**aus|ziehen**\* здымаць адзенне,  
распранацца; выязджаць з кватэры,  
высяляцца  
**Auszug** der, -s, -züge вытрымка, урывак,  
вынятак  
**Auto** das, -s,-s аўтамабіль, машына  
**Autobahn** die, -, -en шаша, аўтамагістраль,  
аўтастрада  
**Autobahngebühr** die, -, -en дарожны збор,  
плата за праезд  
**Autobahnkreuz** das, -es, -e разьвязка  
аўтамабільных дарог  
**Autobus** der,-ses, -se аўтобус  
**Autofahrer** der, -s, - аўтамабіліст, шафёр  
**Autor** der, -s, -toren аўтар  
**Autoschlosser** der, -s аўтасьлесар  
**Axt** die, =, Äxte сякера

## Bb

**Bach** der, -es, Bäche ручай  
**backen** (buk/backte, gebacken) пячы  
**Bäcker** der,-s,- пекар  
**Bäckerei** die,-, -en пякарня, хлебная крама  
**Bad** das, -es, -er ванна, ванны пакой; воды,  
курорт  
**Badeanstalt** die, -, -en грамадзкая лазьня  
**Badeanzug** der,-(e)s, -züge купальнік  
**Badehose** die,-, -n купальныя трусікі,  
плаўкі  
**baden** купаць, купацца  
**Badewanne** die, -, -n ванна (*ёмістасьць*)  
**Badezimmer** das, -s,- ванны пакой  
**Bahn** die, -, -en дарога, шлях; чыгунка;  
цягнік; дарожка (*спарт.*); арбіта,  
**Bahnhof** der, -es, -höfe вакзал  
**Bahnhofshalle** die, -, -n вакзальная зала

**Bahnsteig** der, -s, -e платформа, перон  
**bald** (eher, am ehesten) хутка, неўзабаве;  
**b... b...** то... то...; **bis b.** да сустрэчы, да  
хуткага спаткання; **so b. wie möglich** як  
мага хутчэй  
**Balken** der, -s, - бэлька, бярвяно, брус  
**Balkon** der, -s, -s балкон  
**Ball** der, -(e)s, Bälle мяч, шар; баль  
**Ballet** das, -(e)s, -e балет  
**Band** der, -(e)s, Bände том  
**Band** das, -es, Bänder стужка (*i*  
*магнітафонная*); павязка; канвеер; стужка  
транспарцэра  
**Band** die, -, -s аркестр, джаз-банд  
**Bande** die, -, -n банда, хеўра  
**Bank** die,-, Bänke лава, лаўка; школьная  
лава  
**Bank** die, -, -en банк  
**bar** наяўны, гатоўкаю (*пра грошы*); **die 10**  
**Euro bar** 10 еўра гатоўкаю  
**Bar** die, -, -s бар, шынок  
**Bär** der, -en, -en мядзьведзь  
**Basketball** der, -s,- баскетбол  
**basteln** майстраваць  
**Batterie** die, -, -ri|en акумулятар  
**Bau I** der,-es будаўнітва, будоўля  
**Bau II** der,-es, -ten будыніна, будынак,  
пабудова  
**Bauarbeiter** der, -s, - будаўнік  
**Bauch** der, -es, Bäuche бруха, живот; **sich**  
**den B. voll|schlagen**\* набіць сабе/ свой  
трыбух  
**bauen** будаваць; рабіць; сеяць,  
вырошчваць, гадаваць; апрацоўваць (*поле*)  
**Bauer** de, -n /-s, -n селянін  
**Bauingenieur** der, -s, -e інжынер-будаўнік  
**Baukunst** die, -, -künste будаўнічае  
мастацтва  
**Baum** der, -(e)s, Bäume дрэва  
**Baumwolle** die, - бавоўна  
**Baustelle** die, -, n будоўля, будаўнічая  
пляцоўка  
**beabsichtigen** мець намер, планаваць,  
наважвацца  
**beachten** браць пад увагу, заўважаць,  
зьяртаць увагу; **etw. besser b.** надаваць  
*чаму-н.* болей увагі  
**Beamte** der, -n, -n службовец, чыноўнік  
**beantworten** адказваць; **einen Brief b.**  
адказваць на ліст  
**bearbeiten** апрацоўваць; распрацоўваць  
(*тэму*)  
**beauftragen** (mit D) даручаць  
**Becher** der,-s,- пасудзінка, кубачак (*i*  
*пластмасавы*)  
**bedanken sich** дзякаваць (*каму-н. за што-*  
*н. bei D für A*)

**bedauern** шкадаваць (*пра што-н.*)  
**bedecken** накрываць, засьцілаць  
**bedeuten** азначаць; мець значэнне  
**bedeutend** значны, выдатны, вялікі;  
значна, істотна  
**Bedeutung** die, -, -en значэнне, сэнс; **B.**  
**bekommen** набыць значнасьць  
**bedeutungsvoll** шматзначны, важны  
**bedienen** абслугоўваць  
**Bedienung** die, -, -en абслуга,  
абслугоўванне  
**bedingen** ставіць умовы, абумоўліваць  
**Bedingung** die, -, -en умова; **unter diesen**  
**B.en** пры гэтых умовах;  
**bedrohen** пагражаць  
**Bedürfnis** das, -ses, -se патрэба,  
неабходнасьць; попыт  
**beeilen sich** сьпяшацца  
**beeinflussen** уплываць (*на каго-н.*)  
**beenden** канчаць  
**Beendigung** die, -, -en заканчэнне,  
завяршэнне  
**Beere** die, -, -en ягада, ягадзіна  
**Befehl** der, -s,-e загад  
**befehlen\*** (befahl, befohlen) загадваць  
**befinden\*** **sich** знаходзіцца, быць  
**befreien** вызваляць  
**Befreiung** die, -, -en вызваленне  
**Befreiungskampf** der, -(e)s,- вызвольная  
барацьба, барацьба за вызваленне; **der**  
**nationale B.** нацыянальна-вызвольная  
барацьба  
**befreundet sein mit** + D сябраваць з *кім-н.*  
**befriedigen** здавальняць, задавальваць  
**befriedigend** здавальняючы  
**Befriedigung** die, -, -en задавальненне,  
задаволенасць  
**befürchten** баяцца  
**begabt** здольны, таленавіты, адораны  
**Begabung** die, -, -en здольнасьць, талент  
**begeben\*** **sich** ісьці, накіроўвацца  
**begegnen** (D) спаткаць, сустрэць  
**Begegnung** die,-, -en спатканне, сустрэча  
**begehen\*** абходзіць, рабіць абход;  
сьвяткаваць, спраўляць  
**begehren** жадаць, хацець (*чаго-н.*)  
**begeistern** натхняць, захапляць  
**begeistert sein von** + D быць у захапленні  
ад *чаго-н.*  
**Begeisterung** die, -, - захапленне,  
радасць, энтузіязм; **mit B.** з захапленнем,  
з энтузіязмам  
**Beginn** der, -s пачатак  
**beginnen\*** (began, begonnen) пачынаць,  
пачынацца  
**begleiten** праводзіць, суправаджаць

**Begleiter** der, -s, - спадарожнік,  
праважаты; акампаніятар  
**Begleitung** die, -, сьвіта, суправаджэнне;  
акампанемент  
**begraben sein** быць пахаваным  
**begreifen\*** зразумець, засвойваць  
**begrenzen** абмяжоўваць  
**Begriff** der, -s,-e панятак, ідэя; **im B. sein\***  
зьбірацца, мець намер *зрабіць што-н.*;  
**einen B. haben von** мець уяўленне пра  
**begründen** абгрунтоўваць, матываваць;  
засноўваць  
**Begründer** der, -s, - заснавальнік  
**Begründung** die, -, en заснаванне;  
абрунтаванне, матывацыя  
**begrüßen** вітаць, прывітаць; вітацца  
**Begrüßung** die, -, -en вітанне  
**behalten\*** утрымліваць, пакідаць (*у сябе*),  
захоўваць; запамінаць  
**Behälter** der, -s, - сховішча, рэзервуар;  
пасудзіна  
**behandeln** абыходзіцца, ставіцца; лячыць;  
абмяркоўваць; **schlecht b.** ставіцца/  
абыходзіцца пагана; **eine Frage b.**  
займацца пытаннем  
**Behandlung** die, -, en абыходжанне;  
абмеркаванне; лячэнне  
**behaupten** сьцьвярджаць  
**Behauptung** die, -, en сьцьверджанне,  
меркаванне  
**beherrschen** панаваць, уладарыць;  
засвоіць, а/валодаць (*мовай*); **ein komplett**  
**neues Alphabet b.** засвоіць зусім новы  
алфавіт  
**Beherrschung** die, -, -en валоданне;  
самакантроль; **bevor ich B. verliere** пакуль  
у мяне не кончылася цярыпліваць  
**Behörde** die, -, -en улада, органы ўлады;  
**lokale B.** мясцовая ўлада  
**bei** (D) каля, побач, поруч, пры; **b. weitem**  
значна; **b. weitem nicht** зусім не; **b. sich**  
**haben\*** мець з сабою  
**bei-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**bei|bringen\*** навучаць; прыводзіць  
( *доказы*)  
**beide** абодва, абедзьве, і той і іншы  
**beiderseits** узаемна; паабодва  
**Beifall** der, -s, - ухвала; воплескі,  
апладысменты; **B. klatschen** пляскаць у  
ладкі/ далоні, аплазіраваць  
**Beiheft** das, -es, -e дадатак; **grammatisches**  
**B.** граматычны дадатак  
**Beilage** die, -, -n дадатак, укладка (*у*  
*газету, да ліста*); гарнір (*частка стравы*)  
**bei|legen** прыкладаць, дадаваць  
**beim** = bei dem

**Bein** das, -s, -e нага (*ад сьцягна да ступака*); ножка (*стала, крэсла*); **die B.e in die Hand nehmen**\* даць лататы  
**beinah(e)** амаль, ледзь не  
**Beispiel** das, (e)s, -e прыклад; **zum B.** напрыклад, дапрыкладу  
**beispielweise** дапрыкладу  
**beißen**\* (biß, gebissen) кусаць, кусацца; джаліць  
**Beitrag** der, -(e)s, -träge унёсак, уклад, складка, ахвяраванне; артыкул, допіс  
**bei|tragen**\* (zu D) садзейнічаць, спрыяць; рабіць уклад  
**bei|treten**\* уступаць, далучацца (*да якой-н. арганізацыі*)  
**bei|wohnen** (D) прысутнічаць  
**bekannt** знаёмы; вядомы; **b. geben**\* абвяшчаць, публікаваць; **b.machen** (mit D) знаёміць з (*кім-, чым-н.*), даводзіць да ведама  
**Bekannte** der/die, -n, -n знаёмы, -ая  
**Bekantschaft** die, -, en знаёмства  
**bekennen**\* прызнаваць, усъведамляць; спавядаць (*веру*)  
**Bekleidung** die, -, -en вопратка, адзенне  
**bekommen**\* атрымліваць; **Ferien b.** мець канікулы, быць на вакацыях  
**beleidigen** крыўдзіць  
**Belorussse** der, -n, -n беларус  
**Belorussin** die, -, -nen беларуска  
**belorussisch** беларускі беларускі  
**beleben** (A) адраджаць  
**belegen** абкладаць; займаць (*месца - у спаборніцтвах*)  
**beleuchten** асьвятляць  
**Beleuchtung** die, -, -en асьвятленне  
**beliebt** любімы, папулярны  
**bellen** брахаць, гаўкаць  
**belohnen** узнагароджваць  
**bemalen** расфарбаваць, расьпісваць  
**bemerken** заўважаць  
**bemerkenswert** цікавы, варты ўвагі  
**Bemerkung** die, -, -en заўвага; каментар  
**bemühen sich** працаваць (*над чым-н.*); старацца, намагацца; клапаціцца, дбаць (*пра нямоглых*)  
**Bemühung** die, -, -en намаганне  
**benehmen**\* **sich** паводзіць сябе  
**Benehmen** das, -s, - паводзіны; **schlechtes B.** негядзяшчыя паводзіны  
**beneiden** (um A) зайздросьціць  
**benennen**\* называць  
**Benennung** die, -, -en назва, назоў  
**benutzen** карыстацца (*чым-н.*), выкарыстаць (*што-н.*)  
**Benzin** das, -s, -e бензін  
**beobachten** назіраць, наглядаць

**Beobachter** der, -s, - назіральнік  
**Beobachtung** die, -, -en назіранне  
**bequem** зручны  
**beraten** раіць  
**Bereich** der/ das, -(e)s, -e галіна, сфера  
**bereit** (zu D) гатовы (да)  
**bereits** ужо  
**Berg** der, -es, -e гара  
**Bericht** der, -s, -e паведамленне, даклад;  
**einen B. schreiben**\* пісаць даклад;  
**mündlicher/ schriftlicher B.** вусны/ пісьмовы даклад  
**berichten** паведамляць, дакладваць  
**berücksichtigen** браць пад увагу, улічваць  
**Beruf** der, -s, -e прафесія, спецыяльнасьць; **er ist Lehrer von B.** ён па прафесіі настаўнік; **einen B. aus|üben** працаваць *кім-н.*  
**beruflich** прафесійны  
**Berufsschule** die, -, n прафесійная школа/ вучэльня  
**beruhigen** супакойваць, суцяшаць, сунімаць; **sich b.** супакойвацца  
**berühmt** славыты, слыжны, знакаміты  
**berühren** дакранацца, датыкацца; закранаць (*тэму*)  
**Besatzung** die, -, -en экіпаж; гарнізон; акупацыя  
**beschädigen** пашкодзіць, параніць  
**beschäftigen sich** (mit D) займацца (*чым-, кім-н.*)  
**beschäftigt** заняты; **b. sein**\* быць занятым, працаваць  
**Beschäftigung** die, -, -en занятка, праца, работа; **ohne B. sein**\* сядзець без працы, быць беспрацоўным  
**Bescheid** der, -es, -e рашэнне; адказ; **B. geben**\* паведамляць  
**bescheiden** сьціплы  
**beschlag|nehmen**\* арыштоўваць  
**beschließen**\* вырашаць; прымаць рашэнне  
**Beschluss** der, -ses, -schlüsse рашэнне, пастанова; **einen B. fassen** прымаць рашэнне, вырашаць  
**beschmieren** намазваць  
**beschränken** абмяжоўваць  
**Beschränkung** die, -, -en абмежаванне  
**beschreiben**\* апісваць; пісаць, сьпісваць (*наперу*); **auf beiden Seiten b.** пісаць на двух баках (*аркуша*)  
**Beschreibung** die, -, -en апісанне  
**besiegt** пераможаны  
**Besteck** das, -s, -e сталовы прыбор  
**bestellen** заказваць  
**Beschwerde** die, -, -n цяжкасьць  
**beschweren sich** (bei D каму, über A на) жаліцца, скардзіцца

**beschwören** клясьціся  
**beseitigen** ухіляць (*недаход*), прымаць, прыбіраць (*з дарогі*)  
**Beseitigung** die, -, -en ухіленне (*недаходаў*), зьнішчэнне (*праціўніка*)  
**Besen** der, -s, - венік, мятла, памяло  
**besessen** апантаны  
**besetzen** займаць; акупаваць  
**besetzt** заняты; занята  
**besichtigen** аглядаць; наведваць  
**Besichtigung** die, -, -en агляд, наведанне  
**besiegen** перамагаць  
**besitzen\*** валодаць, мець  
**besonder** асаблівы, асобы, асобны  
**Besonderheit** die, -, -en асаблівасць, адметнасць  
**besonders** асабліва, асобна; над усім, пераважна  
**besorgen** знаходзіць, разжываць, прыносіць; займаць, клапаціцца;  
**Eintrittskarten b.** купіць білеты  
**besprechen\*** гаварыць, абмяркоўваць  
**besser** → *gut* лепшы; лепей, лепш; болей;  
**Deutsch gefällt mir b.** нямецкая мова мне болей падабаецца  
**bessern** паляпшаць  
**bestätigen** пацвярджаць, сьведчыць  
**beste** → *gut* найлепшы; **am b.n** найлепей, найлепш  
**Besteck** das, -s, -e сталовы прыбор; набор; прылады  
**bestehen\*** вытрымліваць, адолець; існаваць; (*aus D*) складацца з, быць з; **aus Glas b.** быць /зроблены/ з шкла; (*auf D*) настойваць на; (*in D*) заключацца ў  
**bestellen** заказваць; апрацоўваць; перадаваць  
**Bestellung** die, -, -en заказ  
**bestimmen** вызначаць; прызначаць  
**bestimmt** вызначаны, пэўны; пэўна, бясспрэчна; **b.!** вядома! **ganz b.** абавязкова  
**bestrafen** караць, штафаваць  
**bestreben, sich b.** (*zu + Inf*) імкнуцца, намагацца  
**Besuch** der, -(e)s, -e наведанне, візіт; госьць, госьці; **wir haben\* B.** у нас госьці;  
**du kriegst B.** да цябе прыйшлі  
**besuchen** наведваць, бываць, хадзіць *куды-н.*  
**beteiligen sich** (*bei, an D*) удзельнічаць (*у чым-н.*)  
**beten** маліцца  
**betonen** рабіць націск; падкрэсьліваць, выдзяляць  
**Betonung** die, -, -en націск (*у слове*)  
**betrachten** глядзець, разглядаць; разглядаць, лічыць (*als якім-н.*)

**betragen\*** складацца, раўняцца (*чаму-н.*)  
**betreffen\*** датычыць, мець адносіны, закранаць  
**betreten\*** уваходзіць, уступаць  
**betreuen** клапаціцца, даглядаць; абслугоўваць (*кліентаў*); кіраваць  
**Betreuung** die, -, -en догляд, клопат; абслугоўванне  
**Betrieb** der, -(e)s, -e прадпрыемства; завод, фабрыка; эксплуатацыя, работа  
**betroffen** пашкоджаны; зьбянтэжаны  
**betrügen** падманваць, ашукаць  
**betrunken** п'яны  
**Bett** das, -(e)s, -en ложка, пасьцель; **zu/ ins B. gehen\*** ісьці/ класьціся спаць  
**Beute** die, - здабыча; **eine leichte B.** лёгкая здабыча (*ахвяра*)  
**Beutel** der, -s мяшок, мяшэчак; торба (*сумчатых жывёл*)  
**Bevölkerung** die, -, -en насельніцтва  
**bevor** перш чым, раней як, пакуль не, да таго як  
**bevor|stehen\*** быць паперадзе, (*каго-н. якая-н. справа*) чакаць  
**bevorzugen** аддаваць перавагу, лічыць за лепшае  
**bewahren** захоўваць, зьберагаць  
**bewegen\*** (*bewog, bewogen*) рухаць, варушыць; хваляваць; **sich b.** рухацца, варушыцца  
**beweglich** рухомы  
**bewegt** усхваляваны, расчулены  
**Bewegung** die, -, -en рух; **sich in B. setzen** кратацца, рушыць  
**Beweis** der, -es, -e доказ, сьведчанне  
**beweisen\*** даказваць; выказваць, праяўляць (*якую-н. якасьць*)  
**bewerben\* sich** (*bewarb, beworben*) падаваць заяву аб прыёме на працу  
**bewölkt** хмарны  
**bewohnen** жыць, насяляць  
**Bewohner** der, -s, - жыхар, насельнік  
**bewundern** (A) захапляцца, цешыцца, любаваліцца  
**bewusst** сьвядомы, які ўсьведамляе; абдуманы, наўмысны  
**bezahlen** плаціць, аплочваць; **dafür werdet ihr b.!** вы за гэта заплаціце! (*пагроза*)  
**bezaubernd** чароўны  
**Bezeichnung** die, -, -en абазначэнне; назва  
**Beziehung** die, -, -en (*zu z*) адносіны; **B.en** дачыненні, сувязі  
**Bezirk** der, -es, -e раён, акруга  
**bezwingen\*** параадольваць, адужаць  
**Biber** der, -s, - бабёр  
**Bibliothek** die, -, -en бібліятэка  
**Bibliothekarin** die, -, -nen бібліятэкарка

**biegen\*** (bog, gebogen) гнуць, нагінаць  
**Biene** die, -, -n пчала  
**Bier** das, -(e)s, -e піва  
**bieten\*** (bot, geboten) прапаноўваць, даваць  
**Bild** das, -es, -er карціна, партрэт, фотаздымак, вобраз  
**bilden** утвараць; будаваць, складаць (сказ); выхоўваць  
**bildend** выяўленчы; **b.e Kunst** выяўленчае мастацтва  
**Bildhauer** der, -s, - скульптар  
**Bildnis** das, -ses, -se партрэт, выява  
**Bildschirm** der, -s, -e экран  
**Bildung** die, -, -en утварэнне, стварэнне; адукацыя, асвета  
**billig** танны; танна  
**billigen** ухваляць  
**bin** → sein  
**binden\*** (ban, gebunden) звязваць, завязваць; пераплятаць (кнігу)  
**Birke** die, -, - бяроза  
**Birne** die, -, -n ігруша; электрычная лямпачка  
**bis** (an, auf, nach, zu) да; (да таго часу) пакуль не; **b. dann** бывай/це!, да сустрэчы!  
**bisher** дагэтуль, да гэтага часу  
**bislang** дагэтуль  
**bisschen** : **ein b.** трэшчкі, крышку  
**bist** → sein  
**Bitte** die, -, -n просьба  
**bitten\*** (bat, gebeten) (um A) прасіць;  
**bitte!, bitte sehr!** а) калі ласка; б) няма за што  
**bitter** горкі  
**bitterlich** гаркаваты  
**blass** бледны, белы  
**blasen\*** (blies, geblasen) дзьмуць, здзімаць; **die Nase b.** высякаць нос  
**Blatt** das, -es, Blätter ліст (расьліны), аркуш, ліст (паперы)  
**blättern** гартаць; **in einem Buch/ einer Zeitung b.** гартаць кнігу/ газету  
**blau** блакітны, сіні  
**Blech** das, -(e)s бляха  
**Blei** das, -(e)s волава  
**bleiben** (blieb, geblieben) заставацца; знаходзіцца (у якім-н. становішчы)  
**Bleistift** der, -(e)s, -e аловак  
**Blick** der, -s, -e позірк, погляд; **mit B. auf** з выглядам на  
**blicken** (auf A) глядзець  
**blind** сляпы; **b.er Passagier** заяц, безьбілетны пасажыр  
**Blitz** der, -es, -e маланка, бліскавіца  
**blitzen** бліскаць, пабліскваць; **es blitzt** бліскае/ шугае маланка

**blond** бялявы  
**bloß** голы, непакрыты; пазбаўлены; адзін толькі; толькі, усяго; **b. nicht** ні ў якім разе!  
**blühen** цвьісьці, квітнець  
**Blume** die, -, -n кветка  
**Bluse** die, -, - кофта, кофточка  
**Blut** das, -(e)s кроў  
**Blutdruck** der, -es крывяны ціск; **B. messen** мераць крывяны ціск  
**Blute** die, -, n кветка  
**Boden** der, -s, Böden зямля, глеба; тэрыторыя; дно, падлога; гарышча  
**Bodenschätze** die (мн. л.) карысныя выкапні  
**Bogen** der, -s, Bögen скляпенне, арка; лук; аркуш (паперы)  
**Bohne** die, -, -n фасоля  
**Bonbon** der, das, -s, -s цукерка, карамелька  
**Boot** das, -(e)s, -e лодка; **B. fahren** катацца ў лодцы  
**böse** злы, сярдзіты; паганы, ліхі  
**Botschaft** die, -, -en пасольства  
**Botschafter** der, -s, - пасол  
**Boxen** das, -s бокс  
**Brand** der, -(e)s, Brände пажар; **vor einen B. flüchten** ратавацца ад пажару  
**braten** смажыць, пячы  
**Braten** das, -s смажанне, пражанне  
**Brauch** der, -s, Bräuche звычай  
**brauchen** мець патрэбу; трэба, патрэбна; ужываць  
**braun** карычневы, жары; **b. werden\*** загарэць  
**Braunkohle** die, - бурый вугаль  
**Brause** die, -, -n душ; ліманад, шыпучка  
**brausen** шыпець  
**Braut** die, -, Bräute нявеста  
**Bräutigam** der, -s, -e жаніх  
**brav** паслухмяны  
**brechen\*** (brach, gebrochen) ламаць, ламацца; парушаць, перапыняць  
**Brei** der, -s, -e каша, пюрэ  
**breit** шырокі; **fünf Meter b.** шырынёю пяць метраў; **weit und b.** наўкола, наколькі сягае вока  
**Bremse** die, -, -n тормаз  
**bremsen** за/тармазіць, спыніцца  
**brennen\*** (brannte, gebrannt) гарэць, палаць; паліць  
**Brennpunkt** der, -es, -e цэнтр, фокус (увагі)  
**Brennstoff** der, -s, -e паліва  
**Brett** das, -s, -er дошка; паліца; **B.er** падмосткі, сцэна  
**Brief** der, -es, -e ліст, пісьмо

**Brieffreund** der, -(e)s, -e партнёр/ сябар па перапісцы  
**brieflich** пісьмовы; пісьмом, пісьмова;  
**Briefmarke** die, -, -n паштовая марка  
**Briefpapier** das, -s, -e паштовая папера  
**Briefträger** der, -s, - паштальён, паштар  
**Briefumschlag** der, -(e)s, -schläge канверт  
**Briefwechsel** der, -s, - перапіска  
(*паштовая*); **mit jemandem im B. stehen**\*  
перапісвацца з кім-н.  
**Brille** die, -, -n акуляры  
**bringen**\* (brachte, gebracht) прыносіць,  
прыводзіць, прывозіць; праводзіць,  
суправаджаць; паведамляць, публікаваць  
(*пра радыё, газеты*); **die gute Nachricht b.**  
прынесці добрую навіну; **in Ordnung b.**  
прыводзіць у парадак, прыладзіць;  
**Freude b.** прыносіць радасць, цешыць  
**Bronze** / *чым. brongze/*, die, -, -n бронза  
**Brot** das, -(e)s, -e хлеб; **belegtes B.**  
бутэрброд; **ein paar belegte B.e** пара  
бутэрбродаў  
**Brötchen** das, -(e)s, -e булачка; **belegtes B.**  
бутэрброд  
**Brotkrümel** der, das, -s крошка хлеба; **B.**  
**mitnehmen** узяць з сабою крошак хлеба  
**Brücke** die, -, -n мост  
**Bruder** der, -s, Brüder брат  
**Brunnen** der, -s, - студня, калодзеж;  
фантан; крыніца (*мінеральнай вады*)  
**Brust** die, -, Brüste грудзі  
**Bübchen** das, -s, - хлапчук, маляўка  
**Buch** das, -(e)s, Bücher кніга  
**Buchdruck** der, -(e)s, -e кнігадрукаванне  
**Bücherbrett** das, -(e)s, -er кніжная паліца  
**Bücherregal** das, -s, -e кніжная паліца,  
стэлаж  
**Bücherschrank** der, -(e)s, -schränke  
кніжная шафа  
**Buchgeschäft** das, -s, -e кнігарня  
**Buchhandlung** die, -, en кнігарня  
**Büchse** die, -, -n бляшанка  
**Buchstabe** der, -ns/n, -n літара  
**Buchung** die, -, -en браняванне (*білету і*  
*пад.*)  
**Büfett** das, -s, -s буфет (*гандлёвая кропка*)  
**Bügeleisen** das, -s, - прас  
**bügeln** прасваць  
**bummeln** гуляць, шпацыраваць;  
швэндацца  
**Bühne** die, -, -n сцэна, падмосткі  
**Bühnenbildner** der, -s, - мастак-  
дэкаратар, мастак спектаклю  
**Bühnenstück** das, -s, -e п'еса  
**Bulette** die, -, -n катлета  
**Bund** der, -es, Bünde ліга, федэрацыя,  
хаўрус

**Bündel** der, -s пук, пучок; зьвязак (*ключоў*  
*і пад.*)  
**Bundes**= (*у складаных словах*) федэральны  
**Bundesland** das, -es, -länder федэральная  
зямля (*у Нямеччыне, Аўстрыі*)  
**Bundesrat** der, -es Бундэсрат (*адна з*  
*палат нямецкага парламенту-*  
*прадстаўляе зямельныя ўрады*)  
**Bundesrepublik** die, -, -n федэратыўная  
рэспубліка; **B. Deutschland** Федэратыўная  
Рэспубліка Нямеччына/ Германія  
(*федэратыўнай завецца таму, што*  
*складаецца з аўтаномных гістарычных*  
*зямель*)  
**Bundestag** der, -es бундэстаг (*федэральны*  
*парламент у Нямеччыне*)  
**bundesweit** агульнафедэральны; **b.e**  
**Stadionsverbot** забарона наведваць матчы  
на стадыёнах па ўсёй Нямеччыне  
(*накаранне для футбольных хуліганаў*)  
**bunt** стракаты, пярэсты, разнамасны;  
каляровы  
**Buntstift** der, -(e)s, -e каляровы аловак  
**Burg** die, -, -n замак  
**Bürger** der, -s, - грамадзянін; гараджанін;  
мешчанін, бюргер  
**bürgerlich** грамадзянскі; буржуазны  
**Bürgermeister** der, -s, - бурмістр,  
старшыня гарадской рады  
**Büro** das, -s, -s бюро, кантора,  
канцылярыя  
**Bürste** die, -, -n шчотка  
**bürsten** чысьціць шчоткаю  
**Bus** der, -ses, -se аўтобус; **den B. nehmen**\*  
сесьці на/у аўтобус  
**Busch** der, -es, Büsche куст, корч  
**Bushaltestelle** die, -, -n аўтобусны  
прыпынак  
**Butter** die, - масла  
**Butterbrot** das, -es, -e хлеб з маслам

## Cc

**ca** = circa, zirca прыблізна, каля  
**Café**, /kafe/ das, -s, -s кавярня; бар  
**campen** /*чым. kämpen/* жыць у палатках/  
намётах  
**Camping** das, -s гатэль для аўтатурыстаў,  
кампінг  
**Chance** die, -, -en шанец; перспектыва;  
**berufliche C.en haben** мець добрыя шанцы  
на кар'еру; **gleiche C.n haben** мець роўныя  
магчымасьці  
**Character** /*чым. karakter/* der, -s,  
Charaktére характар

**charakteristisch** [ka-] характэрны, тыповы  
**Charakterzug** der, -(e)s, -züge рыса характару  
**Chef** /чым. schef/ der, -s, -s кіраўнік, начальнік, дырэктар  
**Chefin** /чым. schefin/die, -, Chefinnen дырэктарка, кіраўніца  
**Chemie** die, - хімія  
**Chinese** der, -en, -en кітаец  
**chinesisch** кітайскі; **die C.e Mauer** кітайскі мур  
**Chor** /чым. kor/ der, -(e)s, Chöre хор; **im C.** хорам  
**Clown** der, -s, -s клоўн  
**Computer** der, -s кампутар; **in den C. eingeben**\* заносіць у кампутар; **am C. ausdrucken** раздрукаваць на кампутары  
**Creme** die, -s, -s крэм (кулінарны, мазь)

## Dd

**da** там, тут; вось тут, вось тады; бо, таму што; **hier und da** тут і там, сям-там; **da drüben** вунь там; **da sein**\* быць, прысутнічаць, знаходзіцца, быць у наяўнасці  
**dabei** пры гэтым, пры тым, каля; да таго ж, між тым; **d. sein** прысутнічаць (пры гэтым), удзельнічаць (у гэтым); **ich bleibe d.** я застаюся пры сваёй думцы  
**Dach** das, -es, Dächer дах, страхавы  
**dadurch** тым, гэтым, з /прычыны/ гэтага, дзякуючы таму/ гэтаму, ад гэтага  
**dafür** за гэта, затое; замест гэтага; **d. sein**\* быць “за”  
**dagegen** у параўнанні з гэтым; супраць гэтага; затое; жа; наадварот; **nichts d. haben**\* не мець нічога супраць  
**daheim** дома, у сябе, на радзіме  
**daher** адтуль; ад гэтага/ таго; таму, такім чынам  
**dahin** туды; **bis d.** да таго часу, датуль; **bis d. dauert es noch über einen Monat** да таго (лета) застаецца яшчэ болей за месяц  
**dahinter** (там) ззаду, за гэтым; **d. stecken** стаяць/ хавацца за гэтым  
**da|lassen**\* пакідаць  
**damalig** былы, тагачасны  
**damals** тады, у той час  
**Dame** die, -, -n пані, спадарыня; дама; **D.n** шашкі (гульня)  
**damit** з/ гэтым; каб, для таго, каб (у даданых сказах мэты ўжываецца там, дзе дзейнікі -розныя асобы)  
**Damm** der, -(e)s, Dämme гаць, плаціна  
**dämmern** разьвідняць; зьмяркацца

**Dampfer** der, -s, - параход  
**danach** потым, затым, пасля; пра гэта  
**daneben** поруч, побач; апрача таго  
**dank** (D, G) дзякуючы  
**Dank** der, -es,- удзячнасьць, падзяка; **vielen D.!** шчыра дзякую/ дзякуем!; **Gott sei D.!** дзякуй/ дзякаваць Богу!, **j-m D. sagen** выказаць падзяку каму-н.  
**dankbar** удзячны  
**danken** (D) дзякаваць; **danke!** дзякую!; **danke für alles!** дзякую за ўсё!; **danke vielmals!** шчыра дзякую!  
**dann** потым, затым, пасля, тады; **bis d.** бывай, да спаткання (пры разьвітанні, у канцы ліста)  
**daran** пра гэта, аб гэтым, да гэтага  
**darauf** на гэтым, на гэта, да гэтага; потым, затым, пасля гэтага; **ich freue mich schon d.** я гэтаму рад/ рада  
**daraus** з гэтага, адсюль, адгэтуль; **er macht sich nichts d.** на гэта ён не зважаў  
**darin** у гэтым, у тым; там/ унутры  
**dar|stellen** маляваць, адлюстроўваць, паказваць; выконваць (ролю); зьяўляцца, уяўляць з сябе; складаць (частку); **etwas bildlich d.** наглядна паказаць, праілюстраваць; **d. sich (als)** выстаўляць сябе, аказацца  
**Darsteller** der, -s, - актор, выканаўца ролі  
**darüber** пра гэта, аб гэтым; над гэтым; звыш таго, апрача, больш  
**darum** таму, дзеля гэтага; вакол гэтага  
**darunter** пад гэтым; сярод іх, у тым ліку  
**das** 1. азначальны артыкль ніякага роду адзіночнага ліку; 2. займеннік гэтае, якое (у залежнасці ад роду слова таксама: які, якая); **d. war's!** гатова!  
**dass** што, каб; **ohne d. + zu + Inf** так што; не + дзеепрыслоўе  
**Datum** das, -s дата, чысло; **Daten** дадзеныя, звесткі  
**Datenbank** die, -, -en банк дадзеных  
**Dauer** die, - працягласьць  
**dauerhaft** трывалы, даўгавечны  
**dauern** доўжыцца, цягнуцца, працягвацца; **eine Woche lang d.** доўжыцца тыдзень  
**dauernd** працяглы, даўгавечны; увесь час, стала, безупынна  
**davon** ад гэтага, з гэтага, пра гэта; з іх  
**davon-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**davor** перад гэтым  
**dazu** да гэтага, на гэта; акрамя таго, звыш таго

**dazu|verdienen** зарабіць дадаткова; **für Familienkasse 400 Mark d.** прынесці дадаткова ў сямейную касу 400 марак  
**dazwischen** між тым/ гэтым  
**Decke** die, -, -n абрус; капа, коўдра; стоць  
**Deckel** der, -s вечка, накрыўка  
**Deckeleuchte** die, -, -n жырандоля, сьвяцільня  
**decken** засьцілаць, накрываць; прыкрываць; крыць (*xату*)  
**dehnen sich** расьцягвацца; распасьцірацца  
**dein** (ж.р. deine, н.р. dein, мн. deine) твой (твая, тваё, твае)  
**dem** (D *da art.*, займ. das, der); якому; **mit dem** якім, з якім  
**demnächst** неўзабаве, хутка  
**den** (A *da der*); якога  
**denen** (D *da die*) якім; **mit d.** якімі, з якімі  
**denken\*** (dachte, gedacht) (ан А) думаць, меркаваць  
**Denkmal** das, -s, -mäler помнік  
**denkwürdig** векапомны  
**denn** бо, таму што; жа, хіба  
**dennoch** усёткі, усё ж  
**Deponie** die, -, n сьметнік  
**der** (ж.р die, н.р. das, мн. die) *азначальны артыкль мужчынскага роду адзіночнага ліку; займеннік гэты, той; які*  
**deren** (G *da займ. die*) чый; якіх  
**derjenige** (ж.р. diejenige, н.р. dasjenige, мн. diejenige) той, які, каторы  
**derselbe** (ж.р. dieselbe, н.р. dasselbe, мн. dieselbe) тойсамы, той жа самы  
**des** (G *da das, der*)  
**dessen** (G *da займ. das, der*) якога, чый  
**deshalb** таму, з гэтай прычыны  
**desto** (пры параўнанні) тым; **d. mehr** тым болей; **d. besser** тым лепей  
**deswegen** таму, з-за гэтага  
**deutlich** ясны, зразумелы, выразны  
**deutsch** нямецкі, германскі; па-нямецку  
**Deutsch** das, -s нямецкая мова  
**Deutsche**, der, die, -n, -n немец, немка  
**Dezember** der, (-s) сьнежань  
**dich** (A du) цябе  
**dicht** густы, часты; шчыльны, блізкі; **d. an** (*bei, neben, vor*) ушчыльную, каля самага  
**Dichter** der, -s, - паэт, пісьменнік, аўтар  
**dick** таўсты, поўны (*пра чалавека*)  
**die** 1. *азначальны артыкль жаночага роду адзіночнага ліку; 2. азначальны артыкль множнага ліку для ўсіх родаў; 3. займеннік тая, яна; якая; тыя, яны; якія*  
**Dieb** der, -es, -e злодзеі  
**Diebstahl** der, (e)s, -stähle кража  
**dienen** служыць; (als, N, zu D) служыць (як, чым-, кім-небудзь)

**Dienst** der, -es, -e служба, пасада; паслуга;  
**D. haben** быць на працы, дзяжурыць;  
**Dienstag** der, -s, -e аўторак; **am D.** у аўторак  
**dienstags** па аўторках  
**dieser** (ж.р. diese, н.р. dieses, мн. diese) гэты, той; **d. da!** вось гэты!  
**diesmal** гэтым разам  
**digital** лічбавы  
**Diktat** das, -(e)s, -e дыктант; дыктат  
**Ding** das, -es, -e рэч, справа; акалічнасьць  
**dir** (D *da du*) табе  
**direkt** непасрэдна, прамы; непасрэдна, прама  
**Diskette** die, -, -n дыскета; **auf einer D. speichern** захоўваць на дыскеце  
**Disko** die, **Diskothek** die дыскатэка  
**diskutieren** абмяркоўваць, спрачацца  
**doch** аднак, але; усёткі, усё ж; (*пасля пытання з адмаўленьнем*) як жа, не, наадварот  
**Doktor** der, -s, -toren лекар  
**Dolmetscher** der, -s перакладчык (*вусны*), перагаворшчык  
**Dom** der, -es, -e сабор, збор  
**Donner** der, -s гром  
**donnern** грымець; стукаць, грукаць (у *дзьверы і над.*), **es donnert** грыміць гром  
**Donnerstag** der, -s, -e чацьвер; **am D.** у чацьвер  
**donnerstags** па чацьвяргах  
**doppelt** падвойны, дваіны; удвая  
**Doppelzimmer** das, -s das двухмясцовы нумар /у гасьцініцы/  
**Dorf** das, -es, Dörfer вёска; **im D.** у вёсцы (у *паселішчы*)  
**dort** там  
**dorthin** туды  
**Dose** die, -, -n бляшанка, кансервавая бляшанка; электрычная разетка  
**Drache** der, -n, -n папяровы зьмей; дракон; **einen D. steigen|lassen** запускаяць папяровага зьмея  
**Dramatiker** der, -s драматург  
**dran sein\*** быць на чарзе  
**drängen** напіраць, цясьніць; падганяць, настойваць; **sich d.** (durch A) праціскацца, прабівацца (праз)  
**draußen** на двары, знадворку  
**Dreck** der, -(e)s грязь, бруд, гаўно; **der allerletzte D.** поўнае гаўно  
**Drehbuch**, das, -s, -bücher сцэнар  
**drehen** круціць, вярцець, паварочваць; **einen Film d.** здымаць фільм; **d. sich** вярцецца, паварочвацца, павярнацца (да zu)  
**drei** тры



**Dreieck** das, -(e)s, -e трохкутнік  
**dreieckig** трохкутны  
**dreifach** патройны; тройчы  
**dreihundert** трыста  
**dreimal** тройчы, тры разы  
**dreißig** трыццаць  
**dreiviertel** тры чвэрці  
**dreizehn** трынаццаць  
**dreizehnte** трынаццаты  
**dreschen\*** (drosch, gedroschen) малаціць  
**drin sein\*** быць унутры  
**dringen\*** (drang, gedrungen) пранікаць;  
працякаць (*пра ваду*)  
**dringend** неадкладны, пільны; тэрмінова,  
пільна  
**dritte** трэці  
**Drittel** das, -s траціна, трэцяя частка  
**Droge** die, -, -n наркатык  
**drogensüchtig** нарказалежны  
**Drogerie** die, -, -g|en аптэкарская крама  
**drohen** (mit D) пагражаць (*чым-н.*)  
**drohend** пагрозьлівы, пагражальны; з  
пагрозаю  
**Drohung** die, -, en пагроза  
**drüben** па той бок, там, на тым баку  
**Druck** der, -es, -Drücke ціск, націск;  
напор; цяжар, гнёт  
**Druck** der, -es, -e друк, друкаванне; ціск;  
**unter D. stehen** знаходзіцца пад ціскам  
**drucken** друкаваць  
**drücken** націскаць, ціснуць; паціскаць  
(*руку*)  
**du** (G deiner, D dir, A dich) ты  
**Dudelsack** der, -(e)s дуда  
**Duft** der, -es, Däfte пах, водар  
**duften** пахнуць  
**dumm** дурны, неразумны  
**Dummheit** die, -, -en глупства, дурасць  
**Dummkopf** der, -es, -köpfe дурань,  
боўдзіла  
**düngen** угнойваць  
**dunkel** цёмны, змрочны; цьмяны;  
сумнеўны  
**dunkeln** цямнець, змяркацца; **es dunkelt**  
цямнее, змяркаецца  
**dünn** тонкі, хударлявы, стройны; рэдкі  
(*не густы*)  
**durch** (A) скрозь, цераз, праз; з  
дапамогаю, дзякуючы; скончыць, прайсці  
да канца; **das Steak ist gut d.** біфштэкс  
добра сасмажаны; *у залежным стане*  
*таксама перадае творны склон, калі*  
*гаворыцца пра чыннік* **durch den Lärm**  
**geweckt sein\*** быць пабуджаным шумам;  
**zehn d. zwei ist fünf** дзесяць падзяліць на  
два будзе пяць; **d. Zufall** выпадкова

**durch-** аддзяляльная дзеяслоўная  
*прыстаўка*  
**durchaus** абсалютна, безумоўна; зусім,  
цалкам  
**durch|blättern** гартаць  
**durch|denken\*** абдумваць, узважваць  
**durcheinander** абы-як, як папала  
**durch|führen** праводзіць, ажыццяўляць;  
рабіць (*досьлед*)  
**Durchgang** der, -s, -gänge праход; калідор  
(*вагона*); праход, праходжанне  
**durch|kämpfen** прабіцца, пралезці;  
прабіць сабе дарогу  
**durch|lesen\*** прачытаць (*усё*)  
**Durchmesser** der, -s дыяметр  
**durch|nehmen\*** вывучаць, праходзіць  
(*навуцальны прадмет*)  
**Durchschnitt** der, -(e)s, -e разрэз, сечыва;  
сярэдня велічыня; **im D.** у сярэднім  
**durchschnittlich** сярэдні; у сярэднім  
**durch|sehen\*** праглядаць, правяраць;  
глядзець (*праз што-н.*)  
**durchsichtig** празрысты  
**durch|streichen\*** закрэсьліваць  
**durch|suchen** зрабіць ператрус, абшукаць  
**dürfen\*** (durfte, gedurft) магчы, мець  
права; (*перакладаецца як*) можна,  
дазволена; **darf ich bitte...?** ці можна  
мне..?  
**Durst** der, -es, - смага; **ich habe D.** мяне  
смажыць, я хачу вады  
**durstig** сасмаглы; **ich bin d.** я хачу піць  
**Dusche** die, -, -n душ  
 **duschen, sich d.** браць душ  
**Dutzend** das, -s, -e тузін (*12 штук*); (*часта*  
*перадаецца як дзесятак*)  
**D-Zug** der, -s, D-Züge хуткі цягнік

## Ее

**eben** I роўны, пляскаты, гладкі  
**eben** II менавіта, якраз; толькі што  
**Ebene** die, -, -n раўніна; узровень,  
маштаб; **nationale E.** нацыянальны ровень  
**ebenfalls** гэтаксама, таксама, аднолькава  
**ebenso** таксама; такі самы, гэтакі ж; **e. wie**  
гэтаксама як; **in N. e. wie anderswo** у N. як  
і ўсюды  
**Eberesche** die, -, -n рабіна  
**echt** сапраўдны, праўдзівы; шчыры; **e.!**  
праўда!, па праўдзе  
**Ecke** die, -, -n вугал; рог (*дома, вуліцы*); **an**  
**die E.** на розе; **um die E.** за рогам, за рог  
**edel** высакародны; каштоўны; **edle Tat**  
высакародны ўчынак  
**egal** усёроўна

**Ehe** die, -, -n шлюб, сямейнае жыццё; **eine Ehe schließen** узяць шлюб, пабрацца шлюбам  
**ehe** перш чым, раней чым  
**Ehefrau** die, -, -n жонка, замужняя жанчына  
**Ehemann** der, -es, -männer муж  
**ehemalig** ранейшы, мінулы, былы  
**eher** раней; хутчэй, болей (*больше верагодна*)  
**Ehre** die, -, -n гонар, пашана; **j-m zu E.** у чый-н. гонар  
**ehren** паважаць, ушаноўваць  
**Ehrenmal** das, -s, -e помнік  
**Ehrentafel** die, -, -n мемарыяльная дошка  
**ehrlich** сумленны, шчыры; сумленна, шчыра  
**Ehrlichkeit** die, - чэснасьць  
**Ei** das, -(e)s, -er яйка  
**Eiche** die, -, -n дуб  
**Eichhörnchen** das, -s, - вавёрка  
**Eidechse** die, -, -n яшчарка  
**eifrig** старанны, руплівы, заўзяты  
**eigen** уласны; уласьцівы; своеасаблівы, асаблівы; асобны (*пра ўваход, кухню і пад.*); **ein e.es Haus** уласны дом  
**eigenhändig** уласнаручны  
**Eigenschaft** die, -, -en якасьць, уласьцівасьць  
**eigentlich** уласны, сапраўдны; уласна кажучы  
**Eigentum** das, -s, -tümer уласнасьць  
**Eigentumswohnung** die, -, en кватэра ў доме, які належыць прыватнай асобе  
**Eile** die, - пасьпешлівасьць, таропкасьць; **in E. sein\*** сьпяшацца; **nur keine E.** не хапайся!  
**eigen:** **sich e.** (zu D, für A, als) прыдацца (для, як)  
**eilen** сьпяшацца; **sich e.** сьпяшацца, хапацца  
**eilig** таропкі, пасьпешлівы; **es e. haben\*** сьпяшацца, хапацца; **ich habe es e.** я сьпяшаюся  
**Eilzug** der, -es, züge хуткі цягнік  
**Eimer** der, -s, - ведро  
**ein** (ж. р. eine, н. р. ein) 1. *незначальны артыкль; без назоўніка einer, eine, eines;* 2. *лічэбнік адзін, адна, адно;* 3. *займеннік хтосьці, штосьці; хто-небудзь, што-небудзь; нейкі, нейкая, нейкае;* **e. wenig** трохі  
**ein-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**einander** адзін аднаго, узаемна  
**ein|bauen** устаўляць, убудоўваць  
**ein|bringen\*** устаўляць; прыбіраць (*ураджай*)

**Eindruck** der, -s, -drücke уражанне; **E. machen auf** ураджаць, рабіць уражанне на **einhalb** паўтара; **e. Jahre alt sein\*** мець паўтара года  
**einerseits** з аднаго боку  
**einfach** просты, нескладаны, звычайны; адзінарны; **e.e Fahrkarte** білет у адзін канец  
**Einfall**, der, -(e)s, -fälle абвал; уварванне (*ворэга*); ідэя; **glänzender/ verrückter E.** бліскучая, удалая/ вар'яцкая ідэя  
**ein|fallen\*** абрынацца, абвальвацца; урывацца; прыходзіць у галаву, успамінаць  
**Einfluss** der, -ses, -flüsse уплыў; **E. ausüben** рабіць уплыў  
**ein|frieren\*** замярзаць  
**ein|führen** уводзіць; увозіць, імпартаваць  
**Eingang** der, -(e)s, -gänge уваход; уступ, пачатак  
**ein|halten\*** спыняць, затрымліваць; захоўваць (*правіла*), выконваць (*закон*); спыняць, перапыняць  
**einheimisch** айчынны, тутэйшы, мясцовы  
**Einheit** die, -, -en адзінства, адзінадушша; адзінка; аддзел (*і вайсковы*)  
**ein|holen** даганяць; купляць (*прадукты*)  
**einig** згуртаваны, з'яднаны; згодны, адзінадушны  
**einige** (*н.р. einiges, мн. einige*) некалькі; некаторыя, нейкія;  
**einigen** яднаць, злучаць; **sich e. über/ auf** А пагаджацца, дамаўляцца наконт *чаго-н.*  
**einiges** сёе-тое, штокольвечы  
**Einkauf** der, -(e)s, -äufe пакупка;  
**Einkäufe erledigen** рабіць пакупкі, хадзіць па крамах  
**ein|kaufen** купляць, рабіць пакупкі  
**ein|kehren** прыходзіць, вяртацца (*пра пару году; падзея*)  
**Einkommen** das, -s, - даход, прыбытак  
**ein|laden\*** запрашаць; **zu einer Tasse Kaffee e.** запрасіць на кубачак кавы  
**Einladung** die, -, -en запрашэнне, запросіны  
**Einleitung** die, -, -en уступ, прадмова  
**ein|lösen** атрымаць (*грошы*)  
**einmal** адзін раз, аднойчы, некалі; **auf e.** раптам  
**einmalig** непаўторны, унікальны  
**ein|mischen sich** умешвацца  
**ein|nehmen\*** прымаць (*лекі, ежу*); займаць (*месца*); браць (*горад, цэвярдыню*)  
**einig** згодны з, адзіны, згуртаваны  
**einige** некалькі; некаторыя  
**einiges** сёе-тое

**ein|packen** загортваць, пакаваць  
**ein|räumen** прыбіраць, складаць;  
дапускаць, пагаджацца  
**ein|richten** ладзіць, абсталёўваць  
(*кватэру*)  
**Einrichtung** die, -, -en абсталяванне,  
рыштунак  
**eins** адно; адзін, раз (*пры лічэнні*)  
**einsam** адзінокі, самотны  
**ein|sammeln** збіраць  
**ein|schalten** уключаць (*прыладу*)  
**ein|schätzen** ацэньваць  
**ein|schlafen\*** засынаць  
**einschließlich** уключна, уключаючы  
**ein|schulen** аддаваць у школу (*дзяцей*)  
**Einschulung** die, -, -en запіс у школу;  
навучанне  
**ein|schränken** абмяжоўваць  
**Einschreiben** das, -s заказное  
адпраўленне; **E. mit Rückantwort** заказное  
пісьмо з паведамленнем пра ўручэнне  
**ein|sehen\*** праглядаць; разумець,  
усьведамляць  
**ein|setzen** устаўляць; ужываць,  
прымяняць; прызначаць; **sich e. für** (A)  
заступацца за  
**ein|sperrern** замыкаць  
**einst** некалі, калісьці, аднойчы; калі-  
небудзь (*у будучыні*)  
**ein|steigen\*** уваходзіць, улазіць, садзіцца  
(*у транспарт*); **steigen Sie ein!** улазьце!,  
заходзьце!  
**Einstellung** die, -, -en устаўка; гледзішча,  
погляд; прыём (*на працу*)  
**Einstieg** der, -(e)s, -e дзірка, уваход, пралаз  
**ein|teilen** разьмяркоўваць, дзяліць,  
планаваць, арганізаваць (*абавязкі, працу*)  
**ein|tragen\*** уносіць (*у сьніс*), рэгістраваць  
**ein|treffen\*** прыбыць, прыехаць, прыйсьці;  
здзейсьніцца, ажыццявіцца  
**ein|treten\*** уваходзіць, заходзіць (*у  
памяшканне*); уступаць, далучацца (*да  
арганізацыі*)  
**Eintritt** der, -s, -e уваход; уступ/ленне,  
далучэнне; нагода, падзея  
**Eintrittskarte** die, -, -n білет (*уваходны*)  
**einverstanden** згодны; **e.!** згодны!; **e. sein  
mit** (D) быць згодным (з), пагаджацца (з)  
**Einwanderer** der, -s, - перасяленец,  
імігрант  
**ein|werfen\*** кінуць; **ein Brief e.** укінуць  
ліст (*у скрынку*)  
**Einwohner** der, -s, - жыхар  
**Einzelheit** die, -, -en падрабязнасьць,  
дэталі; **auf E.en ein|gehen\*** спыняцца на  
падрабязнасьцях/ дэталях; **in sämtlichen  
E.en** з усімі падрабязнасьцямі

**einzelн** адзінкавы, асобны; асобна,  
паасобна  
**Einzelzimmer** das, -s, - аднамесны нумар  
**ein|ziehen\*** уцягваць; удыхаць (*наветра*);  
уступаць (*пра войскі, спартоўцаў на  
стадыён*); усяляцца (*у кватэру*);  
надыходзіць (*пра пару году*)  
**einzig** адзіны, адзінкавы  
**einzigartig** унікальны, адметны  
**Einzimmerwohnung** die, -, -en  
аднапакаёвая кватэра  
**Eis** das, -es лёд; марожанае  
**Eisbahn** die, -, -en коўзанка  
**Eisen** das, -s,- жалеза  
**Eisenbahn** die -, -en чыгунка; **mit der E.  
fahren\*** ехаць чыгункаю, ехаць цягніком  
**Eisenerz** das, -es, -e жалезная руда  
**eisern** жалезны  
**eiskalt** халодны, як лёд, сьцюдзёны; **e.es  
Mineralwasser** сьцюдзёная мінеральная  
вада  
**Eiskunstlauf** der, -s фігурнае катанне на  
каньках  
**Eiskunstläufer** der, -s фігурыст  
**eitel** пусты, пыхлівы  
**Elch** der, -es, -e лось  
**Elefant** der, -en, -en слон  
**elegant** элігантны  
**elektrisch** электрычны  
**Elektrizität** die, -, - электрычнасьць,  
электрыка  
**elf** адзінаццаць  
**Elf** die, -, -en футбольная каманда  
**elfte** адзінаццаты  
**Ellenbogen** der, -s локаць  
**Eltern** die бацькі  
**E-mail** die, -, -s электронная пошта  
**Emigration** die, -, -en эміграцыя  
**Empfang** der, -(e)s, -fänge прыём (*у  
розных сэнсах*); атрыманне  
**empfangen\*** атрымліваць, прымаць,  
браць; сустракаць (*гасьцей*); **fünf  
Programme e.** прымаць пяць праграм  
**empfehlen\*** (empfehl, empfohlen) раіць,  
радзіць, рэкамендаваць  
**empfinden\*** адчуваць  
**empört** абураны  
**Empörung** die, -, -en абурэнне; рокаш,  
бунт, мяцеж  
**Ende** das, -s, -n канец; **am E.** урэшце,  
нарэшце; **letzen E.** урэшце, усё ж; **zu E.  
sein\*** канчацца  
**enden** канчацца  
**endgültig** канчатковы; канчаткова  
**endlich** урэшце, нарэшце; **na e.!** нарэшце!  
**Energie** die, -, -gien энергія  
**energisch** энергічны

**eng** вузкі; песны  
**englisch** англійскі  
**Englisch** das, -(s) англійская мова  
**Enkel** der, -s унук  
**Enkelin** die, -, -nen унучка, унука  
**enorm** велізарны, агромністы; надзвычай  
**entdecken** адкрываць, выяўляць, знаходзіць  
**Entdeckung** die, -, -en адкрыццё  
**Ente** die, -, -n качка  
**enteignen** канфіскаваць, адбіраць  
**entfernen** аддаляць; выводзіць (*плямы*); прыбіраць  
**entfernt** аддалены, далёкі; *nur zehn Minuten/eine U-Bahn-Station von Schule e. wohnen* жыць на адлегласці дзесяці хвілін/ аднаго прыпынку метро ад школы  
**Entfernung** die, -, -en адлегласць, аддаленасць; аддаленне; звальненне  
**entgegen** (D) супраць, насуперак; насустрач  
**entgegen-** *аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка*  
**entgegenen** прарэчыць, казаць у адказ  
**enthalten\*** утрымліваць (*у сабе*); *sich e.* устрымлівацца  
**enthüllen** адкрываць (*помнік, статую*)  
**entkommen\*** уцякаць; пазбягаць  
**entlang** (A, D) усцяж, уздоўж (*звычайна стаіць пасля назоўніка*)  
**entlassen\*** адпускаць, вызваляць; звальняць  
**entnehmen\*** браць, пазычаць  
**entscheiden\*** вырашаць; *sich e.* (für A) адважыцца, рашацца  
**entscheidend** рашучы, вырашальны  
**Entscheidung** die, -, -en рашэнне; *eine E. treffen/ ändern* узяць рашэнне, вырашыць/ памяняць рашэнне, перадумаць  
**entschieden** рашучы; рашуча  
**entschließen\*** *sich* (zu D, für A) рашыцца, адважыцца  
**entschuldigen** выбачаць, дараваць, прабачаць; *e. Sie!* выбачайце!, даруйце!  
**Entschuldigung** die, -, -en выбачэнне, дараванне; *E.!* (*пры звароце*) выбачайце!, даруйце!  
**entsetzlich** страшэнны, жажлівы; агідны; страшэнна; *e. müde sein\** быць страшэнна стомленым  
**entspannen** здымаць напругу, расслабляцца  
**entsprechen\*** адпавядаць  
**entsprechend** адпаведны; адпаведна  
**entspringen\*** выцякаць; паходзіць, узнікаць  
**entstehen\*** узнікаць

**Entstehung** die, -, -en узнікненне  
**enttäuschen** (A) расчароўваць  
**enttäuscht** расчараваны  
**entweder: e.... oder ...** ці... ці...; *e. oder!* ці –ці!, або-або!, рашайся! рабі выбар!  
**entwickeln** развіваць; праяўляць (*стужку*); распрацоўваць; *e. sich* развівацца  
**Entwicklung** die, -, -en развіццё; праяўленне (*фотастужкі*); *die E. der Wirtschaft* эканамічнае развіццё  
**Entwurf** der, -s, -würfe накід, праект, эскіз  
**entziehen\*** выймаць; забіраць, адбіраць; *jmd den Führerschein e.* забіраць у каго-н. шафёрскае пасведчанне  
**entziffern** расшыфраваць, разгадаць, разбіраць (*незразумелае*); *die Wörter e.* разбіраць/ расшыфроўваць словы  
**er** (G seiner, D ihm A ihn) ён  
**erarbeiten** выпрацоўваць, распрацоўваць  
**erblicken** убачыць  
**Erbse** die, -, -n гарох, гарошына  
**Erdball** der, -(e)s зямны шар  
**Erdbeere** die, -, -n суніца  
**Erde** die, -, -n зямля (*як глеба і як планета*)  
**Erdgas** das, -es прыродны газ  
**Erdgeschoß** das, -ses, -sse першы паверх  
**Erdkugel** die, -, - зямны шар, сьвет  
**Erdkunde** die, - геаграфія  
**Erdöl** das, -s нафта  
**Erdteil** der, -(e)s, -e частка сьвету  
**Ereignis** das, -ses, -se падзея, здарэнне  
**ereignisvoll** багаты падзеямі  
**erfahren\*** даведацца, дазнацца  
**erfahren** дасведчаны, дазнаны, вопытны  
**Erfahrung** die, -, -en досвед, вопыт; *aus E.en lernen* вучыцца на практыцы  
**erfinden\*** вынаходзіць; прыдумляць, выдумляць  
**erfinderisch** вынаходлівы, знаходлівы  
**Erfindung** die, -, -en вынаходства, выдумка  
**Erfolg** der, -s, -e поспех; *E. haben\** быць паспяховым  
**erfolglos** беспаспяховы; беспаспяхова  
**erfolgreich** паспяховы; паспяхова  
**erforderlich** патрэбны, неабходны; *e. sein\** патрабавацца, трэба  
**erforschen** даследаваць; даведацца  
**Erforschung** die, -, -en даследванне  
**erfreut** рады  
**erfrischend** асвятляльны  
**Erfrischungsgetränk** das, -(e)s, -e прахаладжальны напой  
**erfüllen** выконваць; *sich e.* здзяйсняцца

**Erfüllung** die, -, -en викананне; **in E. gehen** зьдзяйсняцца  
**ergänzen** дадаваць, дапаўняць  
**ergeben\*** даваць (*вынік*); **sich e.** атрымлівацца, вынікаць; здавацца, капітуляваць, скарацца; **wir e. uns** здаёмся!  
**Ergebnis** das, -ses, -se вынік, наступства  
**erhalten\*** атрымліваць; захоўваць, зьберагаць  
**erheben\*** узьнімаць, узвышаць; **sich e.** узьнімацца, уставаць; паўставаць  
**erheblich** значны; значна; **e. besser aussehen\*** выглядаць значна лепей  
**Erhebung** die, -, -en узвышэнне  
**erhitzen** грэць, нагрэць  
**erhöhen** падвышаць, павелічаць; узвышаць  
**erholen sich** адпачываць, папраўляцца  
**Erholung** die, -, -en адпачынак  
**erinnern** (an A) нагадваць, напамінаць; **sich e.** (G, an A) успамінаць, памятаць  
**Erinnerung** die, -, -en успамін  
**erkälten sich** прастудзіцца  
**Erkältung** die, -, -en прастуда  
**erkämpfen** заваёўваць  
**erkennen\*** пазнаваць; усведамляць (*віну*)  
**erklären** тлумачыць; абвяшчць  
**erkranken** (an D) захварэць (*на што-н.*)  
**erkundigen** даведацца, празнаць  
**erlangen** даставаць, дасягаць  
**erlauben** дазваляць  
**Erlaubnis** das, -, -se дазвол; **E. erteilen** даваць дазвол  
**erläutern** тлумачыць  
**Erle** die, -, -n вольха, алешына  
**erleben** перажываць, зьведаць  
**Erlebnis** das, -ses, -se перажыванне; прыгода; падзея  
**erledigen** уладжваць, уладкоўваць; выконваць; **alle Prüfungen erledigt haben** здаць усе іспыты  
**erleichtern** палягчаць  
**erleiden\*** перанесці, пацярпець; **Verletzungen e.** атрымаць раненне  
**erlernen** вывучаць  
**ermöglichen** рабіць магчымым, садзейнічаць  
**ermordern** забіваць  
**ernähren** карміць  
**Ernährung** die, -, -en харчаванне  
**ernennen\*** (zu D) прызначаць (*на пасаду*)  
**ernst** сур'ёзны; **im E.** сур'ёзна  
**Ernte** die, -, -n ураджай; жніво; **die E. einbringen\*** збіраць ураджай  
**ernten** збіраць ураджай; пажынаць (*славу*)  
**eröffnen** адкрываць; прызнавацца

**Eröffnung** die, -, -en адкрыццё, пачатак; **feierliche E.** урачыстае адкрыццё  
**erörtern** абмяркоўваць, разбіраць  
**erraten** адгадаць  
**erreichbar** дасяжны, даступны  
**erreichen** даставаць (*да чаго-н.*), дасягаць (*чаго-н.*); **wie bist du am besten zu e.?** як цябе лепей знайсці?  
**errichten** будаваць, узводзіць; засноўваць  
**Errichtung** die, -, -en будаўніцтва, узьвядзенне; заснаванне  
**erringen\*** (errang, errungen) дасягаць, дамагацца  
**Errungenschaft** die, -, -en дасягненне  
**Ersatzteil** der, das, -(e)s, -e запасная частка  
**erscheinen\*** з'яўляцца, выходзіць (*з друку*); здавацца, мроіцца  
**erschließen\*** застрэліць, расстраляць  
**erschließen\*** адчыняць; адкрываць  
**erschöpfen** вычэрпваць, выдаткоўваць; **sich e.** стамляцца, падаць ад стомы; **total erschöpft sein\*** а) быць цалкам вычарпаным; б) быць без сілы, быць у знямозе  
**erschrecken\*** (erschrak, erschrocken) спалохаць; (vor D) спалохацца; **zu Tode e.** напалохаць да сьмерці  
**erschüttern** узрушваць; ківаць, хістаць, скаланаць  
**ersetzen** замяняць (*чым-н. durch*); кампенсаваць (*выдаткі*)  
**erst** спачатку, сьпярга; толькі (*пра час*); **e. gestern** толькі заўтра  
**erstaunen** (über A) здзіўляцца; здзіўляць  
**Erstaunen** das, -s здзіўленне  
**erste** (der e., die e., das e.) першы, першая, першае  
**ersteigen\*** узыходзіць, узлазіць  
**erstens** па-першае  
**erstmalig** першы; упершыню  
**erstrecken sich** цягнуцца, распасцірацца  
**ertasten** мацаць, адчуваць (*на дотык*)  
**erteilen** даваць (*параду*), ад/даваць (*загад*); **eine Auskunft e.** даваць звесткі/ даведку; **Unterricht e.** выкладаць, даваць урокі  
**ertönen** гучаць, раздавацца  
**Ertrag** der, -(e)s, -träge даход, выручка  
**ertrinken\*** патоняць, утапіцца  
**erwachen** прачынацца  
**erwachsen** дарослы  
**Erwachsene** der, die, -n, -n дарослы, дарослая  
**erwarten** чакаць  
**Erwartung** die, -, -n чаканне  
**erweisen\*** даказваць; **sich e.** аказвацца (*якім-н.*)  
**erweitern** пашыраць, павелічаць

**erwerben\*** (erwarb, erworben) набываць, здабываць; **sich die Hochachtung e.** набыць павагу  
**erwidern** пярэчыць; адказваць (*на што-н.*)  
**erwischen** злавіць, схапіць  
**Erz** das, -es, -e руда  
**erzählen** расказваць, апавядаць  
**Erzählung** die, -, -en апавяданне, аповяд  
**erzeugen** вырабляць, выпускаць, прадукваць, рабіць  
**Erzeugnis** das, -ses, -se выраб, прадукт  
**erziehen\*** выхоўваць, гадаваць  
**Erziehung** die, -, -en выхаванне  
**erzogen** узгадаваны, выгадаваны, выхаваны  
**es** (*G не ўжываецца, D ihm, A es*) яно, гэта; як дзейнік у *безасабовых сказах не перакладаецца es ist warm* цёпла; *es regnet* ідзе дождж; *es sehr eilig haben\** надта сьпяшацца; *es eilt nicht* сьпяшацца не трэба; *es gibt* ёсьць  
**Esel** der, -s асёл  
**essbar** ядомы  
**essen** (aß, gegessen) есьці; **zu Mittag e.** абед; **ich esse Käse gern** я люблю сыр  
**Essen** das, -s ежа, яда  
**Esstisch** der, -es, -e кухонны стол  
**Esszimmer** das -s, - страўня, сталоўка  
**etwa** каля, прыблізна; няўжо, хіба (*у пытаннях*)  
**etwas** крыху, трошкі; што-небудзь, нешто  
**euch** вас, вам  
**euer** ваш; вас; (*ж eure, н. euer, мн. eure*) вашая, вашае, вашыя  
**Eule** die, =, -n сава  
**Euro** der, -, -s еўра (*грашовая адзінка*)  
**Europaer** der, -es, - еўрапеец  
**europäisch** еўрапейскі  
**eventuell** магчымы, выпадковы; пры нагодзе  
**ewig** вечны  
**exakt** дакладны; дакладна  
**existieren** існаваць  
**extra** адмыслова, асабліва

## Ff

**Fabel** die, -, -n байка, казка  
**fabelhaft** казачны, цудоўны; каласальны  
**Fabrik** die, -, -en фабрыка, завод; **eine F. stilllegen** зачыніць/ спыніць фабрыку  
**Fach** das, -es, Fächer прадмет (*навучання*), галіна (*навукі*); спецыяльнасьць, прафесія; шуфляда; **sein F. verstehen\*** ведаць сваю справу  
**Facharbeiter** der, -s, - кваліфікаваны работнік

**Fachgebiet** das, -(e)s, -e спецыяльнасьць  
**Fachmann** der, -(e)s, Fachleute спецыяліст, адмысловец  
**Fachraum** der, -s, -räume кабінет (*навучальны*)  
**Fachschule** die, -, -n прафесійная навучальная ўстанова, тэхнічная вучэльня, тэхнікум  
**Faden** der, -s, Fäden нітка  
**fähig** (zu D) здольны; таленавіты  
**Fähigkeit** die, -, -en здольнасьць, уменне  
**Fahne** die, -, -n сьцяг  
**fahren\*** (fuhr, gefahren) ехаць, ездзіць; плыць; катацца; **mit dem Auto f.** весці машыну, ехаць у машыне  
**Fahrer** der, -s, - шафёр, кіроўца  
**Fahrgast** der, -es, -gäste пасажыр  
**Fahrkarte** die, -, -n білет (*празны*)  
**Fahrkartenschaler** der, -s, - білетная каса  
**Fahrplan** der, -es, -pläne расклад/ графік руху (*транспарту*)  
**Fahrrad** das, -s, -räder веласіпед, ровар  
**Fahrschein** der, -es, -e (празны) білет; **F. entwerten** пракампаставаць білет  
**Fahrstuhl** der, -s, - stühle ліфт  
**Fahrt** die -, -en паездка, язда  
**Fakultät** die, -, en факультэт  
**Falke** der, -n, -n сокал  
**Fall** der, -s, Fälle выпадак, здарэнне; зьніжэнне, спад; склон; **auf keinen F.** ні ў якім разе; **im besten F.** у найлепшым выпадку; **auf jeden F.** у любым выпадку; **im 4. F stehen\*** стаяць у давальным склоне; **in den 4. F. setzen** паставіць у давальны склон  
**Falle** die, -, -en пастка; **in die F. gehen/ geraten** патрапіць у пастку  
**fallen\*** (fiel, gefallen) падаць, спадаць, зьніжацца; (auf) прыпадаць на (*damu*); гінучь (*у bai*); **ins Auge f.** кідацца ў вочы; **fällen** сячы (*лес*); **einen Baum f.** ссячы дрэва  
**falls** у выпадку калі, калі  
**Fallschirm** der, -s, -e парашут  
**falsch** няправільны, памылковы; фальшывы, падробны; **f. waschen** няправільна праць/ мыць  
**Falte** die, -, -n складка, зборка; маршчына  
**faltен** складаць; моршчыць; **ein Schiff f.** скласьці караблік (*з паперы*)  
**Familie** die, -, -n сям'я; **haben sie F.?** ці ёсьць у вас дзеці?  
**Familienname** der, -ns, -n прозьвішча  
**fangen\*** (fang, gefangen) лавіць, злавіць  
**Farbdose** die, -, -n бляшанка фарбы  
**Farbe** die, -, -n фарба; колер; **in welcher F.?** якога колеру

**färben** фарбаваць; замаляваць; *sich blau/rot f.* пасінець/ пачырванець  
**Farbenfernsehen** das, -s каляровае тэлебачанне  
**Farbfilm** der, -s, -e каляровы фільм; каляровая фотастужка  
**farbig** каляровы; маляўнічы; *f. malen* намаляваць/ замаляваць рознымі колерамі  
**Faß** das, -ses, Fässer бочка, бачонак, барылка; *Bier vom F.* піва з бочки  
**fassen** хапаць; умяшчаць, змяшчаць; разумець; *einen Beschluß f.* прымаць рашэнне  
**fast** амаль, траха  
**faszinieren** зачароўваць  
**faul** лены, лянівны, гультаяваты; гнілы  
**faulen** псавацца  
**Faulpelz** der, -es, -e лайдак, лябах; *du? F.!* лайдак!, лябах!  
**Faust** die, -, Fäuste кулак; *auf eigene F. handeln* дзейнічаць на ўласную рызыку  
**Februar** der, (-s) люты  
**Feder** die, -, n пяро (*птушынае, для пісьма*); спружына, рысора  
**fegen** месціць, падмятаць  
**fehlen** неставаць, бракаваць, нехапаць; адсутнічаць; памыляцца; *das hat uns gerade noch gefehlt!* гэтага нам яшчэ не хапала!; *sie fehlt mir sehr* я моцна па ёй сумую  
**Fehler** der, -s, -e памылка; загана, недахоп;  
*F. verbessern* выпраўляць памылку; *das ist nicht mein F.!* гэта не мая віна!  
**Feier** die, -, -n сьвята, урачыстасць  
**Feierabend** der, -s, -e канец працоўнага дня; *F. machen* канчаць працу  
**feierlich** урачысты, сьвяточны  
**feiern** сьвяткаваць, спраўляць  
**Feiertag** der, -s, -e сьвята, урачыстасць  
**feige** баязьлівы  
**Feigling** der, s, -e палахлівец, баязьлівец  
**fein** тонкі, дробны; прыгожы; дакладны  
**Feind** der, -es, -e вораг  
**feindlich** варожы, непрыязны  
**Feld** das, -es, -er поле (*i спартыўнае*), ралля;  
**Feldzug** der, -es, -züge вайсковы паход, кампанія  
**Fell** das, -(e)s, -e шкура, футра  
**Fels** der, -en, -en, Felsen der, -s, - скала  
**Fenster** das, -s, -e акно  
**Fensterbrett** das, -s, -er падаконнік  
**Fensterscheibe** die, -, -n шыба  
**Ferien** die (*толькі мн. л.*) канікулы; *F. bekommen\** мець вакацыі, пайсьці на канікулы, быць на канікулах

**Ferienlager** das, -s, - летнік; *ins F. fahren\** ехаць у летнік  
**Ferkel** das, -s парсюк, парся  
**fern** далёкі; *von f. her* здаля, здалёк; *f.e Vergangenheit* сівая даўніна  
*Ferne die, -, -n* далечынь, далеч; *in der F.* удалечыні; *aus der F.* здалёк  
**ferner** наступны далейшы; далей; апрача таго  
**Ferngespräch** das, -s, -n міжнародняя тэлефонная размова  
**Fernsehapparat** der, -s, -e тэлевізар  
**fern|sehen\*** глядзець тэлевізар  
**Fernsehen** das, -s тэлебачанне  
**Fernseher** der, -s тэлевізар; тэлеглядач  
**Fernsehturm** der, -es, -türme тэлевежа  
**Fernsprecher** der, -s, - телефон  
**Fernstudent** der, -en, -en студэнт-завочнік  
**fertig** гатовы; *f. sein\** канчацца, завяршыцца; *etw f. haben\** скончыць што-н.; *f. werden\** (mit D) спраўляцца з чым-н., скончыць  
**Fertigkeit** die, -, -en уменне, спрыт  
**fesselnd** захапляльны, цікавы  
**fest** цвёрды, моцны, трывалы; сталы; моцна, шчыльна  
**Fest** das, -es, -e фэст, сьвята, урачыстасць, банкет, бал  
**festigen** мацаваць  
**Festigung** die, -, -en мацаванне  
**festlich** сьвяточны, урачысты  
**fest|nehmen\*** арыштоўваць, затрымліваць  
**Festspiele** die (*мн*) фестываль  
**fest|stellen** канстатаваць, засьведчыць, устанавіць, дыягназаваць  
**Festtag** der, -s, -e сьвята, сьвяточны дзень  
**Festung** die, -, -en цэвядыня, крэпасць  
**fett** тлусты; чорны (*пра шрыфт*) *f. gedruckt* надрукаваны чорным шрыфтам  
**Fett** das, -es, -e тук, лой, тлушч, сала  
**feucht** сыры, вільготны  
**Feuer** das, -s агонь, полымя; пажар; страляніна; *F. anzünden* запаліць агонь;  
*F. löschen* патушыць пажар  
**Feuerzeug** das, -s, -e запальнічка  
**Fibel** die, -, -n лемантар, буквар  
**Fichte** die, -, -n яліна, елка  
**Fieber** das, -s гарачка, ліхаманка  
**Film** der, -s, -e кінафільм; кіна-, фотастужка; *einen F. drehen* здымаць фільм  
**Filzstift** der, -es, e фламастэр  
**finden\*** (fand, gefunden) знаходзіць; лічыць, прызнаваць; *etwas toll f.* а) лічыць што-н. першакласным; б) лічыць што-н. дзіўным  
**findig** знаходлівы

**Finger** der-s, - палец (*на руцэ*); **keinen F. krümmen** не паварушыць і пальцам  
**finster** цёмны, змрочны, дрымучы;  
пануры, суровы  
**Firma** die, -, Firmen фірма  
**Fisch** der, -es, -е рыба; **stumm wie ein F. sein**\* быць нямым/ маўчаць, як рыба  
**fischen** лавіць рыбу  
**Fischer** der, -s рыбак  
**Fischsuppe** die, -, -n рыбная поліўка,  
рыбная юшка  
**fit: sich f. halten**\* трымаць сябе ў форме  
**flach** пляскаты, плоскі; нізінны; роўны  
**Fläche** die, -, -n паверхня; плоскасць;  
плошча; раўніна  
**Flachs** der, -es лён  
**Fladen** der, -s праснак, скавароднік  
**Flagge** die, -, -n флаг, сцяг (*пераважна дзяржаўны*)  
**Flamme** die, -, -n полымя, агонь  
**Flasche** die, -, -n пляшка, бутэлька  
**flattern** лунаць, разьвівацца  
**flechten**\* (flocht, geflochten) плесьці; **einen Korb f.** плесьці кошык  
**Fleck** der, -es, -е пляма  
**Fledermaus** die, -, mäuse кажан  
**Fleisch** das, -es мяса; мякаць (*плоду*);  
плоць, цела  
**Fleiß** der, -es, - старанне, стараннасьць,  
рупнасьць  
**fleißig** старанны, руплівы; старанна,  
рупліва  
**flexibel** гнуткі, эластычны  
**Flexibilität** die гнуткасьць, эластычнасьць  
**Fliege** die, -, -n муха  
**fliegen**\* (flog, geflogen) лятаць, лётаць  
**Flieger** der, -s, - пілот, лётчык  
**fliehen** (floh, geflohen), (von, vor D)  
уцякаць; унікаць, пазбягаць  
**fließen**\* (floß, geflossen) цячы, ліцца,  
струменіць  
**flink** жвавы, спрытны  
**Flocke** die, -, -n сьняжынка; (*мн. л.*) сьнег  
(*што падае*)  
**Flohmarkt** der, -es, -märkte блышыны  
рынак (*дзе прадаюць розную дробязь і старыя рэчы*); **zum F. gehen**\* схадзіць на  
блышыны рынак  
**Flosse** die, -, -n плаўнік (*рыбы*); (*мн. л.*)  
ласты  
**Flöte** die, -, -n жалейка, дудка, флейта  
**Flücht** die, -, -n уцёкі; **die F. ergreifen**  
кінуцца наўцёк  
**flüchten** (vor) уцякаць ад, ратавацца  
**Flüchtling** der, -s, -е уцякач, бежанец

**Flug** der, -(e)s, Flüge палёт, пералёт; **wie im F.e** непрыкметна, хутка (*пра які-н. працэс, хаду часу*)  
**Flugblatt** das, -(e)s, -blätter улётка, лістоўка  
**Flügel** der, -s крыло (*птушкі*); раяль;  
фланг, крыло,  
**Flughafen** das, -s, -häfen аэрапорт  
**Flugschein** das, -es, -е авіябілет  
**Flugzeug** das, -s, -е самалёт  
**Fluss** der, -sses, Flüsse рака; плынь  
**flüssig** вадкі  
**Flüssigkeit** die, -, -en вадкасьць  
**flüstern** шаптаць, шаптацца  
**Flut** die, -, -en плынь  
**Folge** die, -, -n вынік, наступства; вывад;  
паслядоўнасьць  
**folgen** (D) ісьці (*за кім-н.*); вынікаць (*з чаго-н.*); сачыць (*за кім-н.*); слухаць,  
падпарадкоўвацца; **f. Sie** ідзіце за мною  
(*ветліва*); **folgt mir** ідзіце за мною (*да многіх*)  
**folgend** наступны  
**folgendes** наступнае  
**folgenderweise** наступным чынам  
**foltern** катаваць, мучыць  
**fordern** патрабаваць  
**fördern** садзейнічаць, спрыяць;  
здабываць (*мінералы*)  
**Forderung** die, -, -en патрабаванне  
**Formel** die, -, -n формула; формула,  
устойлівы выраз  
**formen** фармаваць, надаваць форму  
**forschen** дасьледаваць, разьведваць  
**Forscher** der, -s дасьледчык  
**Forschung** die, -, -en дасьледванне  
**Förster** der, -s, - лясьнічы  
**fort** прэч, вон; **und so f.** і гэтак далей  
**fort-** аддзяляльная дзеяслоўная  
*прыстаўка*  
**fort|fahren**\* паехаць, ад'язджаць;  
працягваць  
**fort|fliegen**\* адлятаць  
**fort|jagen** прагнаць  
**fort|laufen**\* уцячы  
**Fortschritt** der, -(e)s, -е посьпех, прагрэс,  
поступ  
**fortschrittlich** прагрэсіўны, перадавы  
**fort|setzen** працягваць  
**Fortsetzung** die -, -en працяг; **F. folgt**  
далей будзе, працяг будзе  
**Foto** das, -s, -s фатаграфія, фатаздымак  
**fotographieren** фатаграфавач, здымаць  
**Frage** die, -, -n пытанне  
**Fragebogen** der, -s, -, -bögen апытальны  
ліст, анкета  
**fragen** (nach D, über A) пытаць, даведацца  
**Französe** der, -n, -n француз



**französisch** французскі; па-французску  
**Französisch** das, -(e)s, - французская мова  
**Frau** die, -, -en жанчына; жонка; пані, спадарыня  
**Fräulein** das, -s дзяўчына; паненка, спадарыня (*малаўжывальнае як зваротак*)  
**frech** нахабны, дзёркі  
**frei** вольны, незаняты; вольны, незалежны; адкрыты; дармовы, бясплатны; **f.er Tag** вольны дзень  
**Freiheit** die, -, -en свабода, воля  
**Freitag** der, -s, -e пятніца  
**freitags** па пятніцах, штопятніцы  
**freiwillig** самаахвортны, дабраахвортны; самаахвотна  
**Freizeit** die, - вольны час  
**Freizeitjob** (-dschob) der, -s, -s праца ў вольны час  
**fremd** чужы, старонні, незнаёмы; замежны  
**Fremde** die, - чужына, чужая старонка  
**Fremdenführer** der, -s, - экскурсавод, гід  
**Fremdsprache** die, -, - чужая/ замежная мова  
**fremdsprachig** іншамоўны  
**fressen\*** (fraß, gefressen) есцьці (*пра жывёл*); жэрці (*ашчаджэнні; паліва- пра рухавік*)  
**Freude** die, -, -n радасць, весялосьць; **vor F.** ад радасці  
**freudig** радасны  
**freuen** радаваць; **sich f.** (über A) радавацца, цешыцца; (auf A) радавацца (*таму, што будзе*); **sich zu früh f.** зарана цешыцца  
**Freund** der, -es, -e сябар, сябра, прыяцель  
**Freundin** die, -, -en сяброўка  
**freundlich** ветлы, ласкавы, дружалюбны  
**Freundschaft** die, -, -en дружба, сяброўства  
**freundschaftlich** сяброўскі, прыязны, дружалюбны  
**Friede** der, -ns, -n, **Frieden** der, -s, - мір, згода; спакой  
**Friedhof** der, -s, -höfe могілкі  
**friedlich** мірны, спакойны; мірна  
**friedliebend** міралюбівы, міралюбны  
**frieren\*** (froz, gefroren) мерзнуць, калець; замярзаць; **es friert** марозіць, стаіць мароз  
**frisch** сьвежы; бадзёры  
**frischgestrichen** сьвежапафарбаваны  
**Friseur** der, -s, -e цырульнік  
**Friseursalon** der, -es, -e цырульня  
**Frisur** die, -, -en фрызура, прычоска  
**froh** вясёлы, радасны, здавалёны  
**fröhlich** вясёлы, радасны

**Front** die, -, -en фронт; **Belarussische Volksf.** Беларускі Народны фронт  
**Frosch** der, -(e)s, Frösche жаба  
**Frost** der, -es, Fröste мароз; сьцюжа  
**Frucht** die, -, Früchte фрукт, плод; (*мн. л.*) плён, вынік  
**fruchtbar** урадлівы, плодны; плённы  
**früh** ранні; рана; **von f. bis spät** з рання да вечару; **morgen f.** заўтра ўранні  
**früher** больш ранні; былы, ранейшы, колішні; раней, калісьці  
**Frühjahr** das, -s, е вясна  
**Frühling** der, -s, -e вясна; **im F.** вясною, на вясне  
**Frühstück** das, -s, -e сьнеданне, сьняданак  
**frühstücken** сьнедаць  
**Fuchs** der, -es, Füchse ліса  
**fühlen** адчуваць; мацаць; **sich f.** адчуваць сябе, пачувацца  
**führen** вельці, вадзіць; вельці, кіраваць; праводзіць (*провода*)  
**Führer** der, -s, - правадыр, кіраўнік; фюрэр; шафёр; даведнік  
**Führerschein** der, -es, -e шафёрскае пасьведчанне  
**Führung** die, -, -en кіраўніцтва  
**füllen** напаўняць, запаўняць; **sich f.** напаўняцца  
**fünf** пяць  
**fünfhundert** пяцьсот  
**fünfte** (der, die, das) пяты  
**fünftehn** пятнаццаць  
**fünftehn** (der, die, das) пятнаццаты  
**fünzig** пяцьдзесят  
**Funk** das, -s радыё; **im F.** па радыё  
**funken** перадаваць па радыё  
**Funkstation** die, -, -en радыёстанцыя  
**Funktion** die, -, -en функцыя; праца, дзейнасьць  
**funktionieren** працаваць, дзейнічаць; **die Heizung funktioniert nicht** ацяпленне не працуе  
**für** для, дзеля, за, на; **f. wann?** на які час?; **was f. ein (eine, ein)..?** што за..?  
**Furcht** die, - (vor перад чым-н., чаго-н.) страх, боязь  
**furchtbar** страшны, страшэнны; страшэнны, вялікі; жахлівы, жудасны; страшна  
**fürchten, sich f.** (vor D) баяцца, палохацца  
**fürs** = für das  
**Fürsorge** die, - апека, клопат; сацыяльнае забесьпячэнне  
**Fuß** der, -es, Füße нага (*ступак*); ножка (*стала*); **zu F. gehen** ісцьці пешшу; **auf freien F. kommen\*** выпусьціць на волю, вызваліць

**Fußball** der, -s футбол; *ich spiele gern F.* я люблю гуляць у футбол  
**Fußboden** der, -s, -böden падлога; *den F. fegen* месьці падлогу  
**Fußgänger** der, -s пешаход  
**Futter** das, -s корм, фураж  
**Futtermal** das, -s, -e футарал, чахол  
**füttern** карміць, даваць корм  
**Futurum** das, -s, -ra будучы/ прышлы час

## Gg

**Gabel** die, -, -n відэлец  
**Galerie** die, -, -r|en галерэя  
**Gang** der, -es, Gänge хада; ход, рух; калідор; страва; *als zweiten G.* на другую страву  
**Gans** die, -, Gänse гусь, гуска  
**ganz** увесь, цэлы; зусім, цалкам; цэлы, непаламаны  
**gar** нават, вельмі; *g. nicht* зусім не; *g. nichts* зусім нічога  
**garantieren** гарантаваць  
**Garbe** die, -, -n сноп  
**Gardine** die, -, -n фіранка, гардзіна  
**Garten** der, -s, Gärten сад  
**Gartenbau** der, -(e)s, - садоўніцтва  
**Gärtner** der, -s, - садоўнік  
**Gas** das, -es, -e газ  
**Gasherd** der, -(e)s, -e газавая пліта  
**Gasse** die, -, -n завулак, вулка  
**Gast** der, -es, Gäste госьць  
**Gastarbeiter** der, -s працоўны-іншаземец, працоўны-імігрант, гастарбайтэр  
**Gastgeber** der, -s гаспадар (*адносна гасьцей*)  
**Gasthaus** das, -es, -häuser гатэль  
**Gastspiel** das, -es, -e гастролі  
**Gaststätte** die, -, -n рэстаран, кавярня, страўня  
**Gabäck** das, -es, -e пяхэнне, печыва  
**gebacken** печаны, смажаны  
**Gebäude** das, -s, - будынак, гмах  
**geben** (gab, gegeben) даваць; *es gibt* ёсьць, існуе; *was gibt's?* у чым справа?  
**Gebet** das, -s, -e малітва  
**Gebiet** das, -(e)s, -e вобласць, тэрыторыя, раён; сфера, галіна; *auf dem G.* у галіне (*чаго-н.*)  
**Gebilde** das, -s, - твор; структура, будова  
**gebildet** адукаваны  
**Gebirge** das, -s горы, горная мясцовасьць  
**geboren** народжаны; *g. sein*\* нарадзіцца  
**Gebot** das, -(e)s, -e загад; завет; *jmd zu G. stehen*\* быць у чым-н. распараджэнні

**gebrauchen** карыстацца, ужываць  
**Gebrüder** die браты  
**Geburt** die, -, -en нараджэнне; паходжанне; роды  
**Geburtsort** der, -s, -e месца нараджэння  
**Geburtstag** der, -(e)s, -e дзень нараджэння; *zum G. gratulieren* віншаваць з днём нараджэння  
**Geburtstagsgeschenk** das, -s, -e падарунак да дня нараджэння  
**Gebüsch** das, -s, -e карчы, кусты  
**Gedächtnis** das, -ses, -se памяць; *aus dem G.* па памяці; *ein gutes/ schlechtes G. haben*\* мець добрую/ кепскую памяць  
**Gedanke** der, -ns, -n думка (ан А пра каго-, што-н.); ідэя; *G.n machen über* абдумваць што-н.  
**Gedenkstein** der, -(e)s, -e мемарыяльная дошка  
**Gedicht** das, -(e)s, -e верш, паэма  
**Geduld** die, - цярпліваць; *die G. verlieren*\* страціць цярпліваць  
**geduldig** цярплівы  
**geeignet** прыдатны, зручны, які падыходзіць  
**Gefahr** die, -, -en небяспека, пагроза; *in G. sein*\* быць у небяспецы; *auf eigene G.* на ўласную рызыку  
**gefährden** ставіць пад пагрозу  
**gefährlich** небяспечны, рызыкаўны; небяспечна  
**gefahrvoll** небяспечны, поўны рызыкі  
**gefallen** I загнулы, забіты  
**gefallen**\* II (gefiel, gefallen) падабацца, быць даспадобы; *die Postkarten haben mir besonders gut g.* паштоўкі мне асабліва спадабаліся; *sich etw g. lassen*\* зьмірыцца з чым-н.  
**Gefangene** der, -n, -n палонны, палоннік, зняволены; *G. machen* браць у палон  
**Gefängnis** das, -ses, -se турма, вязьніца; *eine G. strafe ab|sitzen*\* адбываць турэмнае зняволенне  
**Gefäß** das, -es, -e пасудзіна  
**Geflügel** das, -s свойскія птушкі  
**Gefühl** das, -s, е пачуццё, адчуванне  
**gefüllt** фаршыраваны  
**gegen** (A) (на) супраць, да, на, у кірунку да; каля, прыкладна, прыблізна (*пра час, колькасць*); да, што тычыцца; замест, за  
**Gegend** die, -, -en мясцовасьць, край  
**gegeneinander** адзін супраць аднаго, узаемна  
**Gegensatz** der, -es, -satze супрацьлегласць, кантраст  
**gegenseitig** узаемны

**Gegenstand** der, -s, -stände прадмет, рэч; тэма  
**Gegenteil** das, -s, -e супрацьлегласць, процілегласць; **im G.** наадварот  
**gegenüber** (D) насупраць, упоравень; што тычыцца (*каго-н.*)  
**Gegenwart** die, - сучаснасць, цяпершчына; прысутнасць  
**gegenwärtig** цяперашні, сучасны; цяпер  
**Gegner** der, -s, - праціўнік, апанент; вораг  
**Gehalt** das -es, -hälter зароботная плата, плата; **G. erhöhen** падвышаць заробак  
**geheim** сакрэтна, таёмны; сакрэтна, таёмна  
**Geheimnis** das,-ses, -se таямніца, сакрэт  
**geheimnisvoll** таямнічы, сакрэтны  
**gehen\*** (ging, gegangen) ісьці, хадзіць; **wie geht es Ihnen?** як Вы жывяце?; **es geht mir gut** (я жыву) дарма, добра; **es geht um** гаворка ідзе пра; **über die StraÙe g.** пераходзіць цераз вуліцу  
**Gehirn** das, -s, -e мозг, глуды  
**Gehör** das, -s слых  
**gehören** належаць; (zu D) датычыць; быць сярод, быць часткаю  
**gehorsam** паслухмяны  
**Geier** der, -s, = каршун  
**Geige** die, -, -n скрыпка  
**Geist** der, -es, -er дух; душа, розум; здань, прывід  
**geistig** духовы, духоўны; разумовы  
**Geizhals** der, -es, -halse скнара, скупярэча  
**geizig** сквапны, прагны  
**gekocht** вараны, звараны  
**gelassen** спакойны, вытрыманы  
**gelaunt: gut/schlecht g.** у добрым/ кепскім, паганым настроі  
**gelb** жоўты  
**Geld** das, -es, -er грошы; **er hat G. wie Heu** у яго процьма грошай; **G. aufbringen** зьбіраць грошы (*у фонд*)  
**Geldbeutel** der, -s, - кашалёк  
**Geldschein** der, -es, -e банкнота  
**Geldwechsel** der, -s, - абмен грошай  
**Gelegenheit** die, -, -en нагода, выпадак  
**Gelehrte** der, -n, -n навуковец, вучоны  
**Geliebte** der, die каханы, любы, каханая, любая  
**gelingen\*** (gelang, gelungen) удавацца, ладзіцца  
**gelten\*** (galt, gegolten) быць вартым, быць сапраўдным; (D) датычыць, тычыцца; (für A, als N) лічыцца, славіцца як; **g. lassen\*** прымаць, пагаджацца; **es gilt für** справа ў тым, што...  
**gelungen** удалы, трапны  
**Gemälde** das, -s карціна, палатно

**Gemäldegalerie** die, -, -n карцінная галерэя  
**gemein** супольны, агульны; просты, звычайны  
**Gemeinde** die, -, -n грамада, абшчына  
**gemeinsam** агульны; супольна, агулам  
**Gemeinschaft** die, -, -en супольнасць, агульнасць; садружнасць; таварыства; **europäische G.** еўрапейская супольнасць  
**Gemse**  
**Gemüse** das, -s, - гародніна, зеляніва  
**gemütlich** утульны; прыемны, сардэчны  
**Gemütlichkeit** die, - утульнасць  
**genau** дакладны, падрабязны; **g. das Buch** гэтая кніга менавіта  
**genauso** дакладна гэтакі ж; **mir geht es g.** у мяне дакладна тое ж  
**genießen\*** (genoss, genossen) есці, спажываць (*страву*); цешыцца; карыстацца (*правамі*)  
**genügen** хапаць, ставаць, быць дастатковым; задавальняць  
**genügend** дастатковы, здавальняючы  
**Genuss** der, -(e)s, -e асалода  
**geöffnet** адчынены; **g. sein\*** быць адчыненым  
**Gepäck** das, -s, -e багаж; **G. aufgeben\*/ ab|holen** здаць/ забраць багаж  
**Gepäckaufbewahrung** die, - багажня  
**Gepäckträger** der, -s, - насільшчык  
**gerade** просты, прамы; адкрыты, шчыры; якраз, акурат, зараз  
**geradeaus** прама, напрасткі  
**Gerät** das, -s, -e прылада, прыбор, інструмент, начынне  
**geraten\*** (geriet, geraten) трапляць, апынацца; удавацца; **in Panik g.** паддавацца паніцы  
**Geräusch** das, -es, -e шум, шоргат  
**gerecht** справядлівы, правільны  
**Gericht I** das, -s, -e суд; **vor G. stehen\*** паўстаць перад судом  
**Gericht II** das, -s, -e страва, ежа  
**gering** малы, нязначны  
**gern** (lieber, am liebsten) ахвотна, з задавальненнем; **g. haben\*** любіць; **дзяслоў + g.** любіць *што-н. рабіць*; **ich male g.** я люблю маляваць; **ich fahre sehr gerne Schlittschuhe** я люблю катацца на каньках ; **ich schwimme am liebsten** болей за ўсё я люблю плаваць  
**Gerste** die, - ячмень  
**Geruch** der, -s, -rüche пах  
**gesamt** увесь, цэлы  
**Geschäft** das, -s, -e справа, зьдзелка; занятак; крама, магазін; фірма

**geschäftlich** дзелаваы, гандлёвы; па справах (быць, паехаць)  
**geschehen\*** (geschah, geschehen) адбывацца, здарацца; *was ist mit Ihnen g.?* што з Вамі здарылася?  
**Geschehen** das, -s падзея  
**gescheit** разумны, кемлівы  
**Geschenk** das, -(e)s, -e падарунак, гасьцінец  
**Geschichte** die, -, -n гісторыя, апавяданне; здарэнне, выпадак  
**geschichtlich** гістарычны; з гістарычнага гледзішча  
**geschickt** умелы, спрытны  
**geschieden** разведзены (пра мужчыну, жанчыну)  
**Geschirr** das, -s, -e посуд, пасуда;  
**feuerfestes G.** вогнетрывалы посуд; **das G. ab|waschen\*** мыць пасуду  
**Geschlecht** das, -es, -er род, пакаленне; пол  
**geschlossen** зачынены  
**Geschmack** der, -s, -schmücke густ; смак  
**Geschrei** das, -s крык, лямант  
**geschwind** хуткі, спрытны  
**Geschwindigkeit** die, -, -en хуткасьць; **G. senken** сцісць/ сунімаць хуткасьць  
**Geschwister** die (мн.) браты і сёстры  
**Gesellschaft** die, -, -en грамадства; аб'яднанне, таварыства  
**gesellschaftlich** грамадзкі  
**Gesetz** das, -s, -e закон; **G. verabschieden/ übertreten\*** прыняць, выдаць/ пераступіць закон  
**gesetzlich** законны  
**Gesicht** das, -es, -er твар, аблічча  
**gespannt** напружаны, нацяты, напяты  
**Gespens** das, -es, -er здань, прывід  
**Gespräch** das, -s, -e размова, гутарка; дыскусія; *ein G. für Sie* Вам звоняць  
**Gestalt** die, -, -en форма, выгляд, аблічча; постаць, рост  
**gestalten** надаваць выгляд, афармляць  
**gestatten** дазваляць  
**gestehen\*** прызнавацца; *muß ich g. dass* мушу прызнацца, што  
**Gestell** das, -es, -e аправа (акуляраў); падстаўка, штатыў, каркас  
**gestern** учора; *von g.* учарашні  
**gestreift** у стрэсавым стане  
**gesund** здаровы, дужы  
**Gesundheit** die, - здароўе  
**Getränk** das, -s, -e напой, пітво  
**Getreide** das, -s збожжа  
**getrennt** асобна; **g. bezahlen** плаціць асобна  
**Getriebe** das, -es, - трансьмісія, скрынка перадач (аўтамабілю)

**Gewähr** die, -, - гарантыя; **G. leisten** гарантаваць, забяспечваць  
**Gewalt** die, -, -en улада, сіла; гвалт; **G. aus|üben** ужываць гвалт/ сілу  
**gewaltgeneigt** схільны да гвалту  
**gewaltig** магутны, моцны, велізарны  
**Gewehr** das, -s, -e стрэльба, ружжо, вінтоўка  
**Gewerkschaft** die, -, -en прафсаюз  
**Gewicht**, das, -s, -e вага, цяжар; важнасьць, уплыў  
**Gewinn** der, -s, -e выйгрыш, прыбытак  
**gewinnen\*** (gewann, gewonnen) выйграваць; здабываць (мінералы); атрымліваць  
**gewiss** вядома, канешне; безумоўна; абавязковы, пэўны, нейкі  
**Gewissen** das, -s сумленне  
**Gewitter** das, -s навальніца  
**gewöhnen sich** (an A) прызвычайвацца, прывыкаць  
**Gewöhnheit** die, -, -en звычай, звычка, прывычка  
**gewöhnlich** звычайны, нармальны; пасрэдны; звычайна  
**Gewürz** das, -es, -e прыправа  
**gießen\*** (goß, gegossen) ліць, наліваць; паліваць  
**Gift** das, -s, -e атрута, яд  
**giftig** атрутны, ядавіты  
**Gipfel** der, -s вяршыня, верхавіна; вершаліна, шчык  
**glänzen** блішчаць, ззяць, зіхцець; вызначыцца  
**glänzend** бліскучы; выдатны, бліскучы  
**Glas** das, -es, Gläser шкло; шклянка, слоік  
**Glasscheibe** die, -, -n шыба, шыбка  
**glatt** роўны, гладкі; сьлізкі  
**Glaube** der, -ns, -n **Glauben** der, -s, - вера, давер; вера, веравызнанне  
**glauben** верыць, меркаваць, думаць; (an A) верыць (у каго, што); *glaubst du, dass* ты мяркуеш, што  
**gleich** роўны, аднолькавы; падобны; зараз, неадкладна; усёроўна, абьякава; **g. alt sein\*** быць аднагодкамі, быць аднолькавага ўзросту  
**gleichberechtigt** раўнапраўны  
**gleichfalls** таксама, гэтак жа; *danke g.!* дзякую, і вам таго ж!  
**gleichgültig** абьякавы; абьякава  
**gleichzeitig** адначасны; адначасна  
**Gleis** das, -es, -e каляіна, рэйкавы шлях  
**Gliederung** die, -, -en падзел, структура  
**glitschig** сьлізкі  
**glitzern** блішчэць, ззяць  
**Glocke** die, =, -n званок, званок

**Glück** das, -(e)s шчасьце, дабрабыт; **G. haben** шанцаваць; **zum G.** нашчасьце  
**glücken** удавацца  
**glücklich** шчасьлівы, удалы, пасьпяховы  
**Glückwunsch** der, -es, -wünsche  
віншаванне  
**Glühbirne** die, -, -n лямпачка;  
**ausgebrannte G.** перагарэлая лямпачка  
**glühen** напальваць, абпальваць; палаць (*i пачуццём*)  
**Gold** das, -es, - золата  
**golden** залаты  
**Gott** der, -es, Götter бог, бажышча; Бог; **G. sei Dank!** дзякаваць Богу!; **Guten Gott!**  
Божачка!  
**göttlich** божы, боскі  
**Grab** das, -es, Gräber магіла  
**Graben** der, -s, Gräben канава, роў, акуп  
**graben** (grub, gegraben) капаць  
**Grabmal** das, -s, -male/ -mäler надмагілле  
**Grabstätte** die, -, -n магіла  
**Grad** der, -es, -e градус; ступень, чын  
**Grammatik** die, -en граматыка; падручнік  
граматыкі  
**grammatisch** граматычны; граматычна  
**Gras** das, -es, Gräser трава  
**grässlich** жахлівы, агідны; агідна,  
страшэнна  
**gratulieren** (zu D) віншаваць (*з чым-н.*);  
**zum Geburtstag g.** віншаваць з днём  
нараджэння  
**grau** шэры  
**greifen\*** (griff, gegriffen) хапаць, лавіць,  
браць; (nach D) хапацца (*за што-н.*); (zu  
D) брацца (*за што-н.*)  
**grill** рэзкі (*святло*), пранізьлівы (*вечер*)  
**Grenze** die, -, -n мяжа, граніца  
**grenzen** (an A) межаваць; прылягаць да  
**griechisch** грэцкі; па-грэцку  
**Griechisch** das, -(s) грэцкая мова  
**Griß** das, -es, -e манная крупа  
**grinsen** лыбіцца, зьдэквацца, скаліць  
зубы  
**Grippe** die, -, -n грып  
**grob** /у розных сэнсах/ грубы  
**groß** (größer, am größten) вялікі, буйны  
**Größe** die, -, -n велічыня, памер, рост;  
веліч  
**Großeltern** die (*мн.*) дзядуля і бабуля  
**Großmutter** die, Großmütter бабуля, баба  
**Großvater** der, -s, Großväter дзед, дзядуля  
**groß|ziehen\*** выгадаваць  
**Grube** die, -, -n яма, нара; капальня  
**grübeln** (über A) думаць, разважаць  
**grün** зялёны; нясьпелы  
**Grüne** die зялёныя (*палітычны і  
экалагічны рух*)

**Grünanlage** die, -, -n сквер, зялёная  
прысада  
**Grund** der, -es, Gründe глеба, грунт; дно;  
падстава, прычына; **dafür gibt es keinen G.**  
для гэтага німа аніякай падставы; **zu G.e  
gehen** прапасьці, разваліцца  
**gründen** засноўваць  
**grundlegend** асноватворны, асноўны  
**gründlich** грунтоўны, трывалы; грунтоўна,  
як мае быць; **g. suchen** добра пашукаць  
**Gründung** die, -, -en заснаванне  
**Gruppe** die, -, -n група, купка; адзел  
(*людзей*)  
**Gruß** der -es, Grüße вітанне, паклон; **einen  
G. senden** перадаваць/ пасылаць паклон  
**grüßen** вітаць, вітацца; здароўкацца  
**gucken** пазіраць, глядзець; **guck mal!**  
зірні!, пабач!  
**gültig** сапраўдны, законны  
**günstig** спрыяльны, прыхільны  
**Gurke** die, -, -n (а)гурок  
**Gürtel** der, -s пас, папруга, пояс, рэмень  
**gut** (besser, am besten) добры; добра; **g.en  
Tag!** д. дзень!; **g.en Abend!** д. вечар!; **kurz  
und gut** словам; **also g.** добра, ладна; **na,  
gut** ну, добра; **alles Gute** усяго добрага!  
**gütig** добры, дабрамыслівы; **zu g.** вельмі  
шчодры  
**gut|tun\*** быць карысным (*для здароўя*),  
спрыяць  
**Gymnasium** das, -s, -s|en гімназія; **auf ein  
G. gehen\*** хадзіць у гімназію  
**Gymnastik** die, - гімнастыка

## Hh

**Haar** das, -es, -e волас; *зборн.* валасы; **um  
ein H. wären wir ertrunken** за малым богам  
мы не ўтапіліся  
**haben\*** (hatte, gehabt) мець; **ich habe** у  
мяне ёсьць, я маю; **du hast** ты маеш, у цябе  
ёсьць; **gern h.** любіць, кахаць; **bei sich h.**  
мець з сабою; **h. + zu + Inf** перадае  
*неабходнасьць*; **ich habe das Buch zu lesen**  
мне трэба прачытаць гэтую кнігу;  
*дапаможны дзеяслоў для ўтварэння  
шэрагу мінулых часоў- па-беларуску не  
перадаецца*; **er hat das gesehen** ён бачыў  
гэта  
**hacken** калоць, сячы  
**Hackfleisch** der, -es фарш  
**Hafen** der, -s, Häfen гавань, порт, прыстань  
**Haferflocken** die (*мн.*) аўсяныя шматкі  
**Häftling** der, -s, -e арыштант, вязень  
**Hahn** der, -s, Hähne певень; кран  
(*вадаправодны, газавы*)  
**Hähnchen** das, -s кураціна (*страва*)

**Hai** der, -s, -e акула  
**Hakenkreuz** das, -es, -e свастика  
**halb** напал, напалавіну, напай-, пай-;  
палавіна, палова; **es ist h. vier** палова  
чацьвёртай (гадзіны)  
**Halbjahr** das, -es, -e паўгоддзе  
**Halfte** die, -, -n палова, палавіна; **die  
größere H.** ільвіная частка/ доля  
**Halle** die, -, -n зала, хол  
**Hallenbad** das, -es, -bäder крыты басейн  
**hallo** эй!  
**Hals** der, -es, Häse шыя; горла; **aus vollem  
H.** з усяе моцы, на ўсю глотку (*крычаць*)  
**Halsschmerzen** die (мн.) боль у горле; **ich  
habe H.** мне баліць горла  
**Halstuch** das, -s, -tücher шалік, хусьцінка  
**haltbar** трывалы, моцны; устойлівы;  
прыдатны (*пра прадукт*);  
**halten\*** (hielt, gehalten) трымаць;  
спыняцца, стаяць; (für A) лічыць, прымаць  
(за каго-н.); **Rede h.** выступаць з  
прамовай; **h. von** думаць; **sich h.**  
трымацца, прытрымлівацца  
**Haltestelle** die, -, n прыпынак  
**Haltung** die, -, -en выгляд, поза, манера,  
пастава  
**Hammer** der, -s, Hämmer молат, малаток  
**Hampelmann** der, -es, -männer  
марыянетка, паяц  
**Hand** die, -, Hände рука; **H. in H.** поруч,  
разам; **bei der H.** пад рукою; **H.und Fuß  
haben\*** быць слухным; **alle Hände voll zu  
tun haben\*** мець шмат працы, быць моцна  
занятым  
**Handarbeit** die, -, -en ручная работа/  
праца  
**Handball** der, -s гандбол, ручны мяч  
**Handbuch** das -s, -bücher даведнік,  
дапаможнік  
**Handel** der, -s гандаль; **H. betreiben\***  
гандляваць (*з кім-н.*)  
**handeln** дзейнічаць, рабіць; гандляваць;  
цанавацца; (von D, über A) апавядаць,  
расказваць; **mit etw h.** гандляваць,  
купляць і прадаваць; **es handelt sich um**  
размова ідзе пра; **es handelt von** гамонка  
ідзе пра  
**handelnd** дзейны; **h.e Person** дзейная  
асоба  
**Handlung** die, -, -en дзеянне, учынак;  
крама, лаўка; акт, дзея (у *тэатры*);  
**strafbare H. begehen\*** учыніць злачынства  
**Handschrift** die, -, -en почырк  
**Handschuh** der, -s, -e пальчатка  
**Handtasche** die, -, -n (дамская) торбачка  
**Handtuch** das, -s, -tücher ручнік,  
выціральнік

**Handwerker** der, -s рамеснік  
**Handy** das мабільны тэлефон  
**hängen\*** (hing, gehangen) (an A) вісець; (*na  
слабым спражэнні*) павесіць, вешаць  
**harmlos** бяскрыўдны  
**hart** цьвёрды, чэрствы; жорсткі, суровы  
**hartnäckig** упарты, настойлівы  
**Hase** der, -n, -n заяц  
**Hass** der, -sses (gegen A) нянавісьць (да)  
**hassen** ненавідзець  
**hässlich** брыдкі, непрыгожы  
**Haufen** der, -s, - куча, капá, гара  
**häufig** часты; часьцяком  
**Haupt** das, -es, Häupter галава; кіраўнік,  
шэф  
**Hauptmann** der, -s, -leute  
капітан /*вайсковы чын*/  
**Hauptperson** die -, -en галоўная дзейная  
асоба  
**Hauptpostamt** das, -es, -ämter паштамт  
**Hauptsache** die, - галоўнае, сутнасьць  
**hauptsächlich** галоўны, істотны;  
пераважна, галоўным чынам  
**Hauptstadt** die, -, städte сталіца  
**Haus** das, -es, Häuser дом, хата, будынак;  
**nach H.e** дахаты, дамоў; **zu H.e** дома  
**Hausfrau** die, -, -en гаспадыня, хатняя  
гаспадыня  
**Haushalt** der, -(e)s, -e хатняя гаспадарка;  
**den H. besorgen** займацца хатняй  
гаспадаркай  
**Hausmeister** der, -s даглядчык дому (у  
*Нямеччыне*)  
**Hausschuhe** die (мн.) тапачкі  
**Haustier** das, -es, -e свойская жывёла  
**Haut** die, -, Häute скура, шкура; абалонка,  
плеўка;  
**Hebel** der, -s, - вагар  
**heben\*** (hob, gehoben) падымаць,  
узьнімаць  
**Hecht** der, -es, -e шчупак  
**Hecke** die, =, -n агароджа  
**Heft** das, -es, -e сшытак; нумар, кніжка,  
выпуск (*часопіс і пад.*)  
**heften** прымацоўваць; сшываць  
**heftig** моцны; рэзкі, парывісты; рашуча,  
энергічна (*пратэставаць*)  
**Heidelbeere** die, -, -n чарніцы  
**heil** цэлы, здаровы  
**heilen** лячыць, гаіць; папраўляцца, гаіцца  
**heilig** сьвяты, сьвяшчэнны  
**Heiligabend** der, -s, -e сьвяты вечар, вечар  
перад Калядамі, куцця  
**Heilkräuter** die pl лекавыя расьліны  
**Heilung** die, -, -en папраўка, ачуняньне,  
выздараўленне

**Heimat** die, - радзіма, родны край, родная старонка  
**Heimatkunde** die, - краязнаўства  
**Heimatmuseum** das, -s, -museen краязнаўчы/ этнаграфічны музей  
**heimisch** хатні, утульны; **sich nicht h. fühlen** няўтульна пачувацца  
**heimlich** патаемны, сакрэтны; употай  
**Heimweh** das, -(e)s туга па радзіме, настальгія  
**Heirat** die, -, -en жаніцьба, замужжа  
**heiraten** (A) жаніцца, ісьці замуж  
**heiß** гарачы; палкі, палымяны  
**heißen\*** (hieß geheißен) зваць, называць; азначаць; **das heißt** то бо, гэта значыць  
**heiser** хрыплы  
**Heizung** die, -, -en ацяпленне  
**Held** der, -en, -en герой  
**heldenhaft** гераічны; гераічна  
**Heldentat** die, -, -en подзьвіг, геройства  
**helfen\*** (half, geholfen) дапамагаць  
**hell** сьветлы, ясны; звонкі  
**Hemd** das -es, -en кашуля  
**Henne** die, =, -n кура, седуха  
**her** сюды; **hin und h.** туды і сюды  
**her-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем «сюды»  
**herab** уніз  
**herab-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем «уніз»  
**herab|hängen\*** зьвісаць, вісець  
**heran** бліжэй, сюды  
**heran-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**heran|treten\*** (an A) падыходзіць (да чаго-н.), брацца (за што-н.)  
**herauf** угару, наверх  
**herauf-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем угару  
**heraus** вонкі, прэч  
**heraus-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем выйманьня  
**heraus|finden\*** высьвятляць, даведацца; разумець, здагадацца  
**Herausgabe** die, -, -n выданне, выпуск  
**heraus|geben\*** выдаваць, выпускаць (твор, газету); даваць рэшту  
**Herausgeber** der, -s выдавец  
**heraus|gehen\*** выходзіць  
**heraus|holen** выймаць  
**heraus|stellen** выстаўляць; **sich h.** выяўляцца; **es stellte sich heraus, dass** выявілася, што  
**herbei** сюды  
**herbei-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем «сюды»  
**Herbs** der, -es, -e восень

**Herd** der, -es, -e пліта /кухонная/  
**herein** унутр; **h.!** заходзь/це!  
**herein-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**herein|kommen\*** уваходзіць, заходзіць  
**Hering** der, -s, -e селядзец  
**her|kommen\*** прыходзіць, падыходзіць; (von D) здарацца, брацца  
**Herr** der, -n, -en пан, спадар; гаспадар, уласьнік; **meine Damen und Herren!** спадарства!  
**Herrin** die, -, -nen пані, спадарыня; гаспадыня, уласьніца  
**herrlich** цудоўны  
**Herrschaft** die, -, -en панаванне, уладаранне; **H.** die (мн.) гаспадары; **meine H.en** спадарства!, панове!  
**herrschen** (über A) панаваць, уладарыць, правіць  
**her|stellen** вырабляць, рабіць  
**herum** вакол, круга, каля  
**herum-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем кругавога руху  
**herunter** уніз  
**herunter-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка «уніз, спускацца»  
**hervor** вонкі; уперад  
**hervor-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем выступаньня наперад  
**hervor|gehen\*** вынікаць  
**hervorragend** выдатны, надзвычайны, выключны  
**hervor|rufen\*** выклікаць, прыводзіць да ўзьнікнення  
**Herz** das, -ens, -en сэрца  
**herzlich** шчыры, сардэчны; **h.en Glückwunsch!** сардэчна віншuem!  
**hetzen** цкаваць, нацкаваць  
**Heu** das, -, -es сена; **H. machen** касіць сена  
**heulen** выць, раўці  
**heute** сёння, сьгоння; **h. früh** сёння раніцаю  
**heutig** сённяшні  
**heutzutage** сёння, у наш час  
**Hexe** die, -, -n ведзьма  
**hier** тут; **von h. an** адгэтуль, адсюль; **h.!** вось!, вазьмі!  
**hierher** сюды; **auf dem Weg h. sein\*** накіроўвацца сюды  
**hierher-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем «сюды»  
**hiesig** тутэйшы  
**Hilfe** die, -, -n дапамога  
**hilflos** бездапаможны  
**Hilfsaktion** die, -, -en арганізацыя дапамогі, аказанне дапамогі

**hilfsbereit** карысны, гатовы дапамагчы  
**Hilfsbereitschaft** die, -, -en карысьць, гатовасьць дапамагчы  
**Himmel** der, -s неба; **unter freiem H.** на вольным паветры, пад адкрытым небам  
**hin** туды; **h. und her** туды і назад  
**hin-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка, часта ў спалучэнні з іншымі прыстаўкамі з значэннем «туды»  
**hinab** уніз  
**hinab-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем руху згары ўніз  
**hinab|steigen\*** сыходзіць уніз, злазіць  
**hinauf** угару, наверх  
**hinauf-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем руху знізу ўгару  
**hinauf|bringen\*** узьняць, падняць  
**hinauf|fahren\*** везьці наверх; узязджаць  
**hinauf|gehen\*** ісьці пад гару, узьнімацца, уыходзіць  
**hinauf|steigen\*** узьнімацца, узлазіць  
**hinaus** вонкі  
**hinaus-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем выстаўлення вонку, выхаду  
**hinaus|lehnen** высоўвацца (з акна і пад.)  
**hindern** перашкаджаць, замінаць  
**Hindernis** das, -ses, -se перашкода, замінак  
**hindurch** (ставіцца пасля назоўніка, да якога адносіцца) цераз, праз, наскрозь  
**hindurch-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем пранікнення, «наскрозь»  
**hinein** у, унутр  
**hinein-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем пранікнення ўнутр  
**hinein|gehen\*** заходзіць, уваходзіць; улазіць, змяшчацца; зазіраць  
**hinein|lassen\*** упускаць, прапускаць  
**hinein|schreiben\*** упісваць  
**hinein|stoßen\*** упіхаць; утыкаць  
**hin|geben\*** аддаваць; саступаць  
**hingegen** аднак, насуперак; а, затое  
**hin|legen** класьці  
**hin|schauen** зірнуць, вызіраць, выглядаць; **zum Fenster h.** вызірнуць у акно  
**hinten** ззаду; **nach h.** назад; **von h.** ззаду  
**hinter** (D на пытанне “дзе”; A на пытанне “куды”) за, ззаду; задні; **ich habe das alles h. mir** усё гэта засталася ззаду/ мінула  
**hintereinander** адзін за адным  
**Hintergrund** der, -es, -gründe фон, задні план; **im H.** на заднім плане  
**hinterlassen** пакідаць пасля сябе

**hinüber** цераз, праз, па той бок  
**hinüber-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**hinüber|gehen\*** пераходзіць (вуліцу)  
**hinunter** уніз; далоў  
**hinunter-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем руху ўніз  
**hinzu-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем дабаўкі  
**hinzu|fügen** дадаваць  
**Hirn** das, -es, -e мозг  
**Hirsch** der, -es, -e алень  
**Hirt** der, -en, -en пастух  
**historisch** гістарычны  
**Hitze** die, - гарачыня, сьпёка; запал, імпэт  
**Hobby** das, -s, -s любімы занятак  
**hoch** (höher, am höchsten) высокі; **drei Meter h.** вышынёю тры метры; **h. bezahlt/ begabt** высокааплачаны/ высокаадораны  
**hochentwickelt** высокаразьвіты  
**Hochhaus** das, -es, -häuser шматпавярховы/ вышынны дом  
**hochschätzen** глыбока паважаць, цаніць  
**Hochschule** die, -, -n вышэйшая навучальная ўстанова, ВНУ  
**Hochspannung** die, -, -en высокая напруга  
**Hochsprung** der, -es, -sprünge скачок у вышыню  
**höchst** найвышэйшы; надзвычай, надта, гранічна  
**höchstens** хутчэй (пры прыметніках, назоўніках); самае большае  
**höchstwahrscheinlich** хутчэй за ўсё, найбольш верагодна  
**Hochzeit** die, -, -en вяселле  
**Hof** der, -es, Höfe двор, сядзіба; двор (каралеўскі); **jmd den H. machen** заляцацца да каго-н.  
**hoffen** (auf A) спадзявацца (на што-н.)  
**hoffentlich** трэба спадзявацца, спадзяюся, можа, мо; **h. klapp't's** мо ўдасца  
**Hoffnung** die, -, -en надзея, спадзяванне;  
**in der H., dass** спадзеючыся, што  
**höflich** ветлівы, пачцівы  
**Höflichkeit** die, -, -en ветлівасьць, пачцівасьць  
**Höhe** die, -, -n вышыня, узровень; **in der H. von** у памеры, на суму  
**Höhle** die, -, -n пячора; **sich in der H. verstecken** схавацца ў пячору  
**holen** прыносіць, прыводзіць, прывозіць; браць  
**Holz** das, -es, Hölzer дрэва; драўніна; дровы; **H. füllen** валяць лес  
**Honig** der, -s мёд  
**horchen** прыслухоўвацца; падслухоўваць



**hören** чуць, слухаць; **hör mal!** паслухай;  
**hör auf mich** паслухай мяне  
**Hörer** der, -s, - слухач  
**Hörer** der, -s, - слухаўка (*тэлефона*),  
трубка  
**Horn** das, -es, Hörner рог; горн  
**Hose** die, -, -n штаны  
**Hotel** das, -s, -s гатэль, гасьцініца  
**hübsch** прыгожы, мілы; **ein h.es**  
**Sümmchen** ладненькая сума (*грошай*)  
**Hubschrauber** der, -s,- верталёт, шрубалёт  
**Hüfte** die, -, -n сьцягно  
**Hügel** der, -s узгорак, пагорак  
**Huhn** das, -s, Hühner кура  
**Hühnerbrühe** die, -, n курыны булён  
**Hund** der, -es, -e сабака  
**hundert** сто  
**Hundert** das, -s, -e сотня  
**Hunger** der, -s голад; прага; **H. haben**\*  
быць галодным, хацець есьці; **H. leiden**\*  
галадаваць, пакутаваць ад голаду  
**hungern** галада/ва/ць  
**hungrig** галодны; **ich bin h.** я галодны, я  
хачу есьці  
**Hupe** die, =, -n сігнальны гудок, піпіканне  
**husten** кашляць  
**Husten** der, -s кашаль  
**Hut** der, -es, Hüte капялюш  
**hüten** ахоўваць, засьцерагаць  
**Hygienpapier** das, -s, -e гігіенічная/  
туалетная папера  
**Hymne** die, -, -n гімн

## Ii

**ich** (G meiner, D mir, A. mich) я  
**Idee** die, -, Ideen ідэя, думка; **keine**  
**schlechte I.** неблагая думка/ ідэя; **fixe I.**  
навязьлівая думка, насланнэ; **I.n verbreiten**  
пашыраць ідэі; **ich bin auf eine neue I.**  
**gekommen** мне прыйшла ў галаву новая  
ідэя  
**Ideologie** die, -, -n ідэалогія  
**Igel** der, -s, - вожык  
**ihm** (D da er) яму  
**ihn** (A da er) яго  
**ihnen** (D da sie) ім  
**Ihnen** (D da Sie) Вам  
**ihr** (D da sie) вы  
**Ihr** (D da Sie) (Ihre, Ihr, Ihre) Вы  
**ihrer** (G da sie) ейны, яе  
**Ihrer** (G da Sie) Вас  
**illegal** нелегальны, незаконны, падпольны  
**im** = in dem  
**Imbiss** der, -es, -e лёгкая страва, перакус;  
**einen I. zu sich nehmen** падсілкавацца

**immer** заўсёды, заўжды; усё (*непад*  
*вышэйшай ступенню*); **i. höher** усё вышай;  
**auf i., für i.** назаўсёды, навек; **i. noch** усё  
яшчэ  
**immerhin** усё ж  
**imponieren** імпанаваць, выклікаць павагу  
**Import** der, -es, -e увоз, імпорт  
**imstande: i. sein** быць у стане, магчы  
**in** (A на пытанне “куды; D на пытанне  
“дзе, калі”) у, на, па; **in der Frühe** на  
досьвітку; **in der Zukunft** у будучыні,  
надалей; **in die Schule/ Kirche gehen**\* ісьці  
ў школу/ у царкву, да касьцёлу  
**inbegriffen** уключаны, улічаны; **ist im**  
**Preis i.** уключаны ў цану  
**indem** тым часам, між тым, у той час як;  
тым, што  
**indirekt** ускосны; ускосна  
**Industrie** die, -, -n прамысловасьць,  
індустрыя  
**Information** die, -, -en інфармацыя,  
зьвесткі; **nach den neuesten I.en** па  
апошніх зьвестках  
**informieren** (über A) інфармаваць; **sich i.**  
пытаць, даведацца, зьбіраць інфармацыю  
**Ingenieur** der, -s, -e інжынер  
**Inhaber** der, -s уладальнік, гаспадар  
**Inhalt** der, -s, -e зьмест, зьмесцьціва;  
ёмістасьць  
**inhaltsreich** зьмястоўны  
**inmitten** (G) сярод, пасярод; у час, пад час  
**innen** унутры  
**Innenpolitik** die, - у/нутраная палітыка  
**Innenstadt** die,- цэнтральная частка  
гораду  
**innere** у/нутраны  
**Innere** das, -n нетры  
**innerhalb** (G) унутры, у сярэдзіне; на  
працягу, цягам  
**ins** = in das  
**insbesondere** асабліва  
**Inschrift** die,-, -en надпіс  
**Insekt** das, -es, -en казурка, насякомае  
**Insel** die, -, -n выспа, востраў  
**insgesamt** разам, усё разам  
**installieren** паставіць (*абсталяванне*),  
абсталяваць  
**Institut** das, -s, -e інстытут; вучэльня  
**intelligent** разумны, кемлівы, культурны  
**interessant** цікавы; цікава  
**Interesse** das, -s, -n цікавасьць; інтарэс; **I.**  
**in etwas zeigen** праяўляць цікавасьць да; **I.**  
**an etwas verlieren**\* губляць, траціць  
цікавасьць да  
**interessieren** цікавіць; зацікавіць; **wen**  
**interessiert das schon?** каго гэта цікавіць?;  
**das interessiert mich überhaupt nicht** гэта

мяне наогул не цікавіць; **sich i.** (für A) цікавіцца, зацікавіцца  
**international** міжнародны, інтэрнацыянальны  
**investieren** (in A) інвеставаць, укладаць грошы  
**inzwischen** між тым, тым часам  
**irgend** толькі, як-небудзь, -небудзь  
**irgendein** які-небудзь  
**irgendwann** калі-небудзь  
**irgendwas** што-небудзь  
**irgendwelch** які-небудзь  
**irgendwie** як-небудзь  
**irgendwo** дзе-небудзь  
**irgendwohin** куды-небудзь  
**irren sich** памыляцца  
**Irrtum** der, -es, -tümer памылка, абмылка  
**Italiener** der, -s італьянец  
**Italienisch** der італьянская мова  
**italienisch** італьянскі; па-італьянску

## Jj

**ja** /сьцьвярджальная часьціца/ так; ж, жа; нават; яшчэ; **zu etw. ja sagen** пагадзіцца на што-н., сказаць “так” чаму-н.; **es ist ja noch früh** яшчэ рана; **es ist ja fürchterlich** гэта проста жахліва  
**Jacke** die, -, -n куртка; паддзеўка  
**Jagd** die, -en паляванне  
**jagen** паляваць; гнацца, імкнуцца  
**Jäger** der, -s, - паляўнічы, мысьлівец  
**Jahr** das, es, -e год; **dieses J.** сёлета; **im J.e 2010** у 2010 годзе; **nächstes J.es** налета; **voriges letztes J.** летась; **sie ist drei J.e alt** ёй тры гады; **heute in einem J.** роўна праз год; **einmal im J.** раз на год; **ein glückliches neues J.** віншую з Новым годам! /шчасьлівага Новага году!  
**jahrelang** шматгадовы; гадамі, цягам гадоў  
**Jahrestag** der, -es, -e гадавіна, угодкі  
**Jahreswechsel** der, -s, -e канец году, Новы год; **Ferien zum J. haben**\* мець навагоднія вакацыі  
**Jahreszeit** die, -, -en парá году  
**Jahrhundert** das, -es, -e стагоддзе  
**jährlich** гадавы, штогадовы  
**Jahrtausend** das, -es, -e тысячагоддзе  
**jammern** бедаваць, журыцца  
**Januar** der, -s студзень  
**jawohl** /сьцьвярджальная часьціца/ так; безумоўна, вядома  
**je** калі-небудзь; па (*непад лічэбнікам*); за; **Gruppen zu je 10 Personen** групы па дзесяць чалавек; **je... je (desto)**... чым... тым...; **je schneller desto besser** чым

хутней, тым лепей; **zwei Euro je Pfund** два еўра за паўкіло; **je nach Geschmack** па смаку; **je nachdem** у залежнасьці ад, гледзячы як  
**jedenfalls** ва ўсякім разе  
**jeder** (ж.р. jede, н.р. jedes) кожны, уся/ля/кі  
**jedesmal** штораз, кожны раз; **das ist j. dasselbe** вечна адно і тое ж  
**jedoch** усё ж, аднак  
**jemals** калі-небудзь  
**jemand** хтосьці, нехта, хто-небудзь  
**jener** (ж.р. jene, н.р. jenes, мн. jene) той  
**jenseits** (G) па той бок, з таго боку  
**jetzt** зараз, цяпер; **bis j.** дагэтуль, да гэтага часу;  
**jeweils** зважаючы на акалічнасьці, па меры патрэбы  
**Job** (dschob) der, -s, -s праца  
**Journalist** der, -en, -en журналіст  
**Journalistik** die, - журналістыка  
**Journalistin** die, -, -nen журналістка  
**Jubel** der, -s радасьць, весялосьць  
**jubeln** радавацца; весяліцца  
**Jugend** die,- маладосьць, юнацтва; моладзь, юнацтва  
**Jugendherberge** die, -, -n заезны двор для моладзі, моладзевая турыстычная база (*там можна за невялікую плату пераначаваць, памыцца, атрымаць ежу*)  
**Jugendliche** der, die, -n, -n падлетак, юнак; дзяўчына  
**Juli** der, -s ліпень  
**jung** малады, юны  
**Junge** der, -n, -n хлопчык, хлопец, юнак  
**Juni** der, (-s) чэрвень

## Kk

**Kabine** die, -n кабіна  
**Kachel** die, -, -n кахля  
**Käfer** der, -s жук  
**Kaffee** der, -s, -s кава; кофе, кафеіныя зярняты  
**Käfig** der, -s, -e клетка  
**kahl** голы, лысы  
**Kahn** der, -s, Kähne човен, лодка; баржа  
**Kakao** der, -s, -s какава  
**Kalb** das, -es, Kälber цяля  
**Kalorie** die, -, -n калорыя  
**kalorienarm** нізкакаларыйны  
**kalorienreich** высокакаларыйны  
**kalt** (kälter, am kältesten) халодны; **es ist k.** холадна/ зімна/ золка; **mir ist so k.!** мне так холадна!

**kalt|lassen**\* не цікавиць, пакідаць абыякавым  
**Kälte** die, - мароз, холад  
**Kamel** das, -s, -e вярблюд  
**Kamera** die, -, -s фотопарат, кінакамера; аператар (*у цімрах*)  
**Kamerad** der, -en, -en сябар, прыяцель  
**Kameramann** der, -s, Kameramänner, -leute кіна-, тэлеаператар  
**Kamille** die, -, -n рамонак  
**Kamin** der, -s, -e комін; камін  
**Kamm** der, -s, Kämme грэбень, расчоска  
**kämmen** часаць, прычасаць, расчосаць; *sich k.* расчосацца  
**Kampf** der, -s, Kämpfe барацьба, змаганне, бой  
**kämpfen** (für A за, gegen A, супраць, з) змагацца  
**Kämpfer** der, -s, - змагар, барацьбіт  
**Kaninchen** das, -s трус  
**Kanzler** der, -s канцлер; **Bundesk.** федэральны канцлер  
**Kapelle** die, =, -n капэла; **Rote K.** Чырвоная Капэла (*умоўная назва антыфашысцкай арганізацыі ў Германіі і Зах. Еўропе*)  
**Kapitän** der, -s, -e капітан  
**Kapitel** das, -s, - разьдзел (*кнігі*)  
**Kappe** die, =, -n шапка; накрыўка,  
**karutt** разьбіты, зламаны, сапсаваны; **k.e Geräte** няспраўныя прыборы; **alles k.** усё прапала  
**kariert** у клетку; **das k.e Hemd** кашуля ў клетку  
**Karotte** die, =, -n морква (*адзін з гатункаў*)  
**Kärtchen** das, -s картка  
**Karte** die, -, -n мапа, карта; паштоўка; білет  
**Kartoffel** die, -, -n бульбіна; **K. legen/ schälen** садзіць/ лупіць (абіраць) бульбу  
**Kartoffelpüree** das, -s, -s, die, -, -s бульбяное пюрэ, тоўчаная бульба, картапляная каша  
**Karton** der, -s, -s кардон, кардонная скрынка  
**Karwoche** die, (-, -n) сьвяты тыдзень  
**Käse** der, -s сыр  
**Kasse** die, -, -n казна, каса; **an der K. zahlen** плаціць у касу, разлічвацца ў касе  
**Kassenzettel** der, -s касавы чэк  
**Kassette** die, -, -n касета  
**Kasten** der, -s, Kästen скрынка, скрыня; **die Post in den K. werfen**\* кінуць пошту ў скрыню  
**katastrophal** катастрафічны  
**Kater** der, -s кот (*самец*)  
**Kathedrale** die, -, -n сабор, збор

**Katze** die, -, -n кот; котка  
**kaufen** купляць  
**Käufer** der, -s пакупнік  
**Kaufhaus** das, -es, -häuser універсальны магазін  
**Kaufmann** der, -s, -leute камерсант, гандляр, купец  
**Kaugummi** der, -s, - жуйка  
**Kaulquappe** die, =, -n апалонік  
**kaum** ледзь, ледзьве; ледзь толькі; наўрад ці; **Obstkiste ist k. zu tragen**\* скрынку з садавінаю не падняць/ не панесьці (*занадта цяжкая*)  
**Kehle** die, -, -n горла  
**kein** (ж.р. keine, н. р. kein, мн. keine) не (*перад назоўнікам*); ніводзін, ніякі, нішто; **ich habe keine Zeit** я не маю часу; **kein... sondern** не + *назоўн.* ..., а; **wir brauchen keinen grossen Sand, sondern feinen Sand** нам патрэбен не буйны, а дробны пясок  
**keinerlei** ніякі; **k. Konzessionen machen** не рабіць аніякіх саступак  
**Keks** der, das, -es, -e пячэнка, печыва (*сухое*)  
**Keller** der, -s склеп, лёх, падвал  
**Kellner** der, -s афіцыянт  
**kennen**\* (kannte, gekannt) ведаць, знаць, быць знаёмым  
**kennen lernen** па/знаёміцца  
**Kenntnis** die, -, -se веда, веды  
**kennzeichnn** характэрызаваць; адзначаць  
**Kerker** der, -s турма, вязьніца; **zum 100 Jahren K. bei Wasser und Brot verurteilen** прысудзіць на сто год вязьніцы на хлеб і ваду  
**Kern** der, -s, -e ядро, костачка; зярнятка; ядро (*атама*); сутнасьць  
**Kerze** die, -, -n сьвечка; **bei Kerzenlicht Abendbrot essen**\* вячэраць пры сьвечках  
**Kessel** der, -s кацёл, кацялок, каструля; чайнік; паравы кацёл  
**Kette** die, -, -n ланцуг, ланцужок  
**Kettentraktor** der, -s, -en ланцуговы трактар  
**Kiefer** die, -, n хвоя, сасна  
**Kilogramm** das, -s, - кілаграм  
**Kilometer** das, der, -s, - кіламетр  
**Kind** das, -es, -er дзіця, дзіцёнак; **ein K. gebühren** нарадзіць дзіця; **ein K. adoptieren** усынавіць дзіця  
**Kindergarten** der, -s, gärten дзіцячы сад  
**Kindheit** die, - дзяцінства, маленства  
**Kinn** das, -s, -e падбародак  
**Kino** das, -s, -s кіно (*кінатэатр, кінасеанс*)  
**Kiosk** der, -es, -e кіёск  
**Kipper** der, -s самаскід, самазвал

**Kirche** die, -, -n царква, касьцёл  
**Kirsche** die, -, -n вішня  
**Kissen** das, -s падушка  
**Kiste** die, -, -n скрынка  
**klagen** (über A) жаліцца, скардзіцца, наракаць  
**Klammer** die, -, -n (*нераважна ў мн. л.*) дужка; клямар, скаба  
**klammern** змацоўваць скобкамi  
**Klamotten** die, -, -n *разм.* рызэ, анучы, апратка, вопратка; **sich (D) K. kaufen** купляць сабе апратку  
**Klang** der, -s, Klänge гук, гучанне; тон; звон  
**klappen** ладзіцца, удавацца; **es hat geklappt** удалося/ выйшла  
**klar** сьветлы, ясны, празрысты; ясны, зразумелы  
**Kläranlagen** die ачышчальныя збудаванні  
**Klasse** die, -, -n клас (*у розных сэнсах*)  
**Klassendienst** der, -es дзяжурства ў класе;  
**K. haben** дзяжурыць/ быць дзяжурным у класе  
**Klassenkameraden** die (*мн. л.*) аднакласьнікі, таварышы па класу  
**Klassenstufe** die, -, -n клас, ступень навучання; **sechste K. besuchen** хадзіць у шосты клас  
**klassisch** класічны  
**klatschen** пляскаць; **Beifall k.** пляскаць у ладкі  
**Klausur** die, -, -en пісьмовая кантрольная/ экзаменацыйная работа  
**Klebeband** das, -es, -bänder ліпкая стужка (*для заклеивання*)  
**Klavier** das, -s, -e раяль, піяніна; фартэп'яна  
**kleben** клеіць, прыклеіць; (*an D*) прыліпаць  
**Kleber** der, -s клей  
**Kleid** das, -es, -er; сукенка; **K.er** адзенне, вопратка  
**kleiden** адзяваць, апранаць; **sich k.** апранацца (*модна, прыгожа і пад.*)  
**Kleiderbügel** der, -s вешалка  
**Kleidung** die, -, -en вопратка  
**klein** маленькі, малы; **von k. auf** змалку, з маленства  
**Kleingeld** das, -es дробязь, дробныя грошы  
**Kleinigkeit** die, -, -en дробязь  
**klettern** лазіць, залазіць, узлазіць  
**Klima** das, -s, -s клімат  
**Klimaanlage** die, -, -n кандыцыянер  
**klingeln** званіць  
**klingen** (klang, geklungen) званіць (*у званок*); гучаць; **weniger förmlich k.** гучаць менш афіцыйна

**Klinik** die, -en клініка  
**klöpfen** стукаць; **an die Tür k.** стукаць у дзьверы  
**Kloß** der, -(e)s, Klöße фрыкадэлька  
**Kloster** das, -s, Klöster кляштар, манастыр  
**klug** разумны  
**Knabe** der, -n, -n хлопчык, падлетак  
**knacken** калоць (*арэхі*)  
**knallen** трашчаць; шчоўкаць (*пугаю*)  
**knapp** вузкі; малы, невялікі, нязначны; ледзь, ледзьве; **das Geld sehr k. wurde** грошай было толькі-толькі/ адна капля  
**Knie** das, -s, Knie (*чым. kni-e*) калена  
**Knochen** der, -s костка  
**Knopf** der, -es, Knöpfe гузік; кнопка, ручка (*уклучэньня*)  
**knusprig** хрусткі  
**Koch** der, -es, Köche кухар  
**kochen** варыць, гатаваць страву; варыцца, кіпець; **Eier k.** варыць яйкі; **das Wasser kocht** вада кіпіць  
**Koffer** der, -s чамадан, куфар; **den K. packen** пакаваць чамадан  
**Kohl** der, -es, -e капуста  
**Kohle** die, -, -n вугаль  
**Komet** der, -en, -en камета  
**komisch** сьмешны, камічны; дзіўны; сьмешна  
**Komitee** das, -s, -s камітэт  
**Komma** das, -s, -s коска; **etwas in Null K. nicht machen** як бачыш, умомант  
**kommen\*** (kam, gekommen) прыходзіць, прыязджаць, дабірацца, трапляць; паходзіць; **zugute k.** быць на карысьць, спрыяць; **aus der Schweiz k.** быць з Швейцарыі; **und kommt nicht zu spät zum Essen** і не спазьняйцеся на абед  
**Kommunist** der, -en, -en камуніст  
**komplett** поўны; цалкам  
**kompliziert** складаны, цяжкі  
**komponieren** складаць, пісаць (*музыку*)  
**Komponist** der, -en, -en кампазітар  
**König** der, -s, -e кароль  
**Königin** die, -, -nen каралева  
**können\*** (konnte, gekonnt) магчы, умець, здолець, быць у стане; умець, ведаць  
**Können** das, -s уменне, здольнасьць, магчымасьць  
**konsequent** пасьлядоўны, настойлівы  
**Konsulat** das, -es, -e консульства  
**Kontakt** der, -es, -e кантакт  
**Konto** das, -s, -s рахунак; **K. eröffnen** адкрываць рахунак; **Geld von einem K. abheben** здымаць грошы з рахунку; **Geld auf ein K. überweisen** пераводзіць грошы на рахунак  
**Konsum** der, -s спажыванне

**Kontakt** der, -(e)s, -e кантакт; **K. aufnehmen**\* усталяваць кантакт  
**Konzert** das, -es, -e канцэрт  
**Konzertsaal** der, -s, -säle канцэртная зала  
**Kopf** der, -s, Köpfe галава; лідэр, галава; розум; плешка (*цэвіка*); **auf das K. zerschlagen**\* разьбіць дашчэнт, разграміць  
**Kopfschmerzen** die (мн.) галаўны боль  
**Kopie** die, -, -n копія  
**kopieren** капіяваць; **k. zweiseitig** капіяваць на абодвух баках  
**Korb** der, -s, Körbe кош, кошык  
**Korn** das, -s, -e збожжа, жыта  
**Körper** der, -s цела, тулава; цела (*фізічнае*); корпус  
**körperlich** цялесны, фізічны  
**Korridor** der, -s, -e калідор  
**korrigieren** папраўляць, выпраўляць  
**Kosmos** der, - космас  
**kosbar** каштоўны  
**kosten** I каштаваць (*ежу*);  
**kosten** II каштаваць, мець цану  
**Kostüm** das, -s, -e касцюм (*жаночы*)  
**krabbeln** крэмзаць (*пісаць*)  
**Kraft** die, -, Kräfte сіла, магутнасць, моц  
**Kraftfahrer** der, -s шафёр  
**Kraftfahrzeug** das, -(e)s, -e грузавы аўтамабіль, грузавік  
**kräftig** дужы, моцны; спажыўны  
**Kraftrad** das, -es, -räder матацыкл  
**Kraftstoff** der, -es, -e паліва  
**Kraftwagen** der, -s грузавы аўтамабіль, грузавік  
**Kraftwerk** das, -s, -e электрастанцыя  
**Kragen** der, -s каўнер  
**Krähе** die, -, -n варона  
**Kranich** der, -s, -e журавель  
**krank** хворы  
**Kranke** der, die, -n, -n хворы, хворая  
**Krankenhaus** das, -es, -häuser лякарня, бальніца; **im K. liegen**\* ляжаць у лякарні  
**Krankenschwester** die, -, -n медсястра  
**Krankheit** die, -, -en хвароба, немач  
**Kranz** der, -es, Kränze вянок  
**Krawatte** die, -, -n галыштук  
 **kreativ** творчы  
**Krebs** der, -es, -e рак  
**Kreide** die, -, -n крэйда  
**Kreis** der, -es, -e круг, акружнасьць  
**Kreuzer** der, -s крэйцэр, шэлег (*манета*);  
**keinen K. bekommen Sie von mir** Вы не атрымаеце ад мяне ні шэлега  
**Kreuzung** die, -, -en скрыжаванне, ростані, растанцы  
**Kreuzworträtsel** das, -s крыжаванка  
**kriechen**\* (kroch, gekrochen) паўзыці

**Krieg** der, -es, -e вайна  
**kriegen** разжыцца, здабыць, атрымаць  
**Krimi** der, -s, -s дэтэктыўны/крымінальны раман/фільм;  
**Kriminalroman** der, -s, -e крымінальны раман, дэтэктыў  
**kritisch** крытычны  
**Krokodil** das, -s, -e кракадзіл  
**Krone** die, =, -n карона (*галаўны ўбор і грашовая адзінка*)  
**krumm** крывы, пакрыўлены, скрыўлены  
**Küche** die, -, -n кухня; ежа, страва  
**Kuchen** der, -s пірог, пірожнае, печыва  
**Kuckuck** der, -s, -e зязюля  
**Kugel** die, -, -n шар; куля; ядро (*спартовае*)  
**Kugelschreiber** der, -s шарыкавая самапіска  
**Kuh** die, -, Kühe карова  
**kühl** халаднаваты, ядраны, золкі  
**Kühler** der, -s радыатар (*аўтамабіля*)  
**Kühlschrank** der, -s, -schranke лядоўня, халадзільнік  
**kühn** сьмелы, адважны  
**Kuli** der, -s, - шарыкавая самапіска/ручка;  
**mein K. ist kaputt** мая ручка не піша/у маёй ручцы кончылася паста  
**Kultur** die, -, -en культура  
**Kummer** der, -s гора, смутак, журба  
**kümmern sich** (um A) дбаць, клапаціцца  
**Kumpel** der, -s гарняк, шахтар  
**Kunde** der, -n, -n кліент, пакупнік  
**kund|geben**\* абвяшчаць, паведамляць  
**Kundgebung** die, -, -en мітынг, дэманстрацыя  
**Kundin** die, -, -nen кліентка, пакупніца  
**künftig** будучы, прышлы; надалей, у наступным  
**Kunst** die, -, Künste мастацтва  
**Kunstgalerie** die, -, -|en мастацкая галерэя  
**Künstler** der, -s артыст, мастак (*чалавек мастацтва*)  
**Künstlerin** die, =, -nen мастачка  
**künstlerisch** мастацкі; артыстычны  
**künstlich** штучны  
**Kunststoff** der, -es, -e пластмаса, сінтэтычны матэрыял  
**Kunststück** das, -(e)s, -e фокус  
**Kuppel** die, -, -n купал  
**Kupplung** die, -, en счাপленне  
**Kur** die, -, -en лячэнне; **zur K. müssen**\* мусіць ехаць лячыцца, мець патрэбу ў лячэнні; **zur K. sein**\* быць на лячэнні, лячыцца  
**Kürbis** der, -ses, -se гарбуз

**Kurheim** das, -s дом адпачынку; **im K.** у доме адпачынку  
**Kurort** der, -es, -e курорт  
**Kurve** die, -, -n паварот (*дарогі*); крывая (*рыса*)  
**kurz** (kürzer, am kürzesten) кароткі, нядоўгі; **k. nach** неўзабаве пасля; **k. vor** незадоўга да, перад; **vor k.em** нядаўна; **machen Sie es k.!** карацей!  
**kürzen** пакараціць  
**Kurzschlüss** der, -sses, -schlüsse кароткае замкненне; **K. verursachen** зрабіць кароткае замкненне  
**kürzlich** нядаўна  
**Küste** die, -, -n марскі бераг, узбярэжжа  
**Kuvert** das, -s, -s канверт  
**kyrillisch** кірылічны; **k.e Buchstaben** кірылічныя літары

## Ll

**lächeln** усьміхацца  
**Lachen** das, -s сьмех, рогат; **jmd zum L. bringen** рассьмяшыць/насьмяшыць каго-н.;  
**lachen** сьмяяцца; (über A) сьмяяцца з *чаго-н.*; **wer zuletzt lacht, lacht am besten** сьмяецца той, хто сьмяецца апошнім; **sie hat nichts zu l.** ёй не да сьмеху  
**lächerlich** сьмешны  
**Laden** der, -s, Läden крама, лаўка, магазін  
**Lage** die, -, -n становішча, стан, сітуацыя; знаходжанне; **eine bequeme L. haben\***  
**Lager** das, -s табар, лагер, летнік; склад  
**Laie** der, -n, -n аматар, дылетант, непрафесіянал  
**Lamm** das, -es, Lämmer ягня  
**Lampe** die, -, -n лямпа  
**Land** das, -es, Länder зямля, глеба; суша, сухазем'е; краіна; вёска, сельская мясцовасьць; **auf dem L.e** у сяле/у вёсцы (*у сельскай мясцовасьці*); **auf das L. fahren\*** паехаць у сяло/у вёску, за горад, на дачу; **L. sehen\*** бачыць выйсьце, бачыць спадзеў  
**landen** высаджвацца (*на бераг*), прычальваць; прызямляцца (*пра самалёт*)  
**Landkarte** die, -, -n геаграфічная карта  
**Landmann** der, -es, -leute селянін  
**Landschaft** die, -, -n краявід  
**Landstrasse** die, -, n прасёлак; другасная шаша  
**Landung** die, -, -en высадка, выгрузка; прызямленне, пасадка; прычаленне  
**Landwirt** der, -(e)s, -e гаспадар, селянін  
**Landwirtschaft** die, - сельская гаспадарка  
**landwirtschaftlich** сельскагаспадарчы

**lang** (länger, am längsten) доўгі; доўгі, працяглы; **zwei Meter l.** даўжынёю два метры; **zwei Stunden l.** цягам дзвух гадзін; **mein ganzes Leben l.** усё маё/сваё жыццё; **das war seit l.em geplant** гэта было задумана даўно  
**lange** даўно, доўга; **das ist l. her** гэта было даўно  
**Länge** die, -, -n даўжыня, працягласць  
**langs** (D,G) уздоўж, паўз, усьцяж  
**langsam** павольны, нетаропкі  
**längst** даўно, здаўна, з даўніх часоў  
**langweilen** назаляць, абрыдаць; **sich l.** сумаваць, нудзіцца  
**langweilig** сумны  
**Lappen** der, -s ануча, анучка; латка  
**Lärm** der, -s шум  
**lassen\*** (ließ, gelassen) пакідаць, кідаць, пераставаць, пускаць; (*з інфінітывам іншага дзеяслова*) загадваць; змушаць; даваць, дазваляць; **sich etwas machen l.** заказваць, рабіць *што-н.* (*для сябе*); **lass uns gehen!** хадзем/це!; **l. wir das!** пакінем гэта!; **ich lasse mir einen Mantel nähren** я заказала / пашыла сабе паліто  
**Last** die, -, -en груз, цяжар  
**Lastauto** das, -s, -s грузавік  
**lästig** назойлівы, налызны  
**Latein** das, -s лаціна, лацінская мова  
**Laterne** die, -, -n ліхтар  
**Laub** das, -es лісьце, лістота  
**Lauf** der, -(e)s, Läufe бег, хада; плынь, рух; **im L.e des Gesprächs** у час размовы; **im L.e der Jahre** цягам гадоў;  
**laufen\*** (lief, gelaufen) бегаць, бегчы; цячы; ісьці (*пра фільм*); хадзіць (*на лыжах*); **der Ferseher läuft** тэлевізар ідзе  
**Lauge** die, -, -n луг (*клас хімічных рэчываў*)  
**Laune** die, -, -n настрой; **guter/schlechter L. sein\*** быць у добрым/паганым настроі  
Laus, Läuse  
**lauschen** падслухоўваць  
**laut** I гучны, шумны  
**laut** II (D,G) адпаведна, у адпаведнасці з, згодна з; **l. Kalender** па календары  
**Laut** der, -es, -e гук, тон  
**lauten** званіць  
**leben** жыць, быць, існаваць; **l. für** жыць дзеля *чаго-н.*; **von etwas l.** жыць з *чаго-н.*; **lebt er noch?** ці жыве ён яшчэ?; **es lebe...!** хай жыве..!  
**Leben** das, -s, - жыццё, існаванне; **am L. sein** заставацца/быць жывым; **ums L. kommen\*** загінуць; **ist er noch am L.?** ён яшчэ жывы?  
**lebendig** жывы, ажыўлены, жвавы

**Lebenslang** які доўжыцца/ захоўваецца ўсё жыццё; усё жыццё; **auf l.** на ўсё жыццё  
**Lebenslauf** der, -s, -läufe жыццё;  
жыццяпіс, біяграфія  
**Lebensmittel** die (мн.) харчы, прадукты  
**Lebensmittelgeschäft** das, -es, -e харчовая крама  
**Lebensmut** der, -es жыццярадаснасць, бадзёрасць, энергія  
**Lebensniveau** /- ni:vo /das, -s, -s жыццёвы ровень, ровень жыцця  
**lebensnotwendig** жыццёва важны/ неабходны  
**Lebensstandart** der, -s, -s = Lebensniveau  
**Lebensweise** die, -, -n (толькі адз. л.) лад жыцця  
**Leber** die, -, -n пячонка  
**lebhaf** ажыўлены, жывы, жвавы  
**Leder** das, -s шкура, скура (вырабленая)  
**ledig** нежанаты, незамужняя  
**lediglich** толькі, усяго, выключна  
**leer** пусты, нішчымны; разраджаны (батарэя)  
**legen** класьці; **sich l.** класьціся; сьціхаць (шум); расейвацца (туман)  
**lehnen** (an, gegen A) прыстаўляць, абапіраць; **sich l.** прытуліцца, абапірацца  
**Lehranstalt** die, -, -en вучэля, навучальная ўстанова  
**Lehrbuch** das, -s, -bücher падручнік  
**Lehre** die, -, -n вучэнне, тэорыя; навучанне, вучоба; урок, досвед  
**lehren** вучыць, навучаць, выкладаць  
**Lehrer** der, -s, - настаўнік, выкладчык  
**Lehrerin** die, -, -nen настаўніца  
**Lehrerzimmer** das, -s настаўніцкі пакой  
**Lehrgang** der, -s, -gänge (навучальныя) курсы  
**Lehrling** der, -s, -e чаляднік, вучань (на вытворчасьці)  
**Lehrplan** der, -s, -pläne навучальная праграма  
**lehrreich** павучальны, плённы  
**leicht** лёгкі; лёгка  
**Leichtathletik** die (толькі адз. л.) лёгкая атлетыка  
**leicht/fallen\*** лёгка давацца (пра вучобу)  
**leichtlebig** легкабутка (м. і ж. р.. аднолькава), бесклапотны (пра чалавека)  
**leid: es tut mir l., tut mir l.** мне шкада, шкада, я шкадаю  
**Leid** das, -es боль, пакута, гора; **es tut mir furchtbar l.** мне страшэнна шкада  
**leiden\*** (litt, gelitten) пакутаваць, цяпець; **etwas nicht l.** не выносіць, гідаваць што-н.  
**Leidenschaft** die, -, -en захапленне, апантанасць

**leidenschaftlich** заўзяты, апантаны  
**leider** нажалі  
**leihen\*** (lieh, geliehen) (D) пазычаць (што-н. каму- н.); (von D) пазычаць (у каго-н.)  
**Leinen** das, -s палатно  
**Leinwand** die, - (толькі адз. л.) кінаэкран  
**leise** ціхі, слабы; ціха  
**leisten** рабіць, выконваць, здзяйсняць;  
**Hilfe l.** дапамагаць  
**Leistung** die, -, -en посьпех, дасягненне; паспяховасць (школьная)  
**leiten** (A) кіраваць, накіроўваць; праводзіць (ток)  
**Leiter** der, -s, - кіраўнік, загадчык; праваднік (току)  
**Leiter** die, -, -n драбіны  
**Leitung** die, -, -en кіраванне, загадванне; кіраўніцтва; праводка, провад; трубаправод; тэлефонная лінія  
**lenken** кіраваць, правіць; скіроўваць  
**lernen** вучыць, навучацца (чаму-н.); вучыць (што-н.)  
**lesen\*** (las, gelesen) чытаць  
**Lesen** das, -s чытанне  
**Leser** der, -s чытач  
**Lesesaal** der, -s, -säle чытальня  
**letzte** апошні, мінулы; **l. Woche** на мінулым тыдні  
**Leuchte** die, -, -n сьвяцільня, лямпа, ліхтар  
**leuchten** сьвяціць, сьвяціцца  
**Leuchtturm** der, -s, -türme маяк  
**Leute** die (мн.) людзі; **kleine l.** простыя людзі  
**Lexikon** das, -s, -ka слоўнік; энцыклапедыя  
**Libelle** die, -, -n пшайка, страказа  
**Licht** das, -s сьвятло  
**Lichtbild** das, -(e)s, -er фатаграфія  
**Lichtmaschine** die, -, -n генератар (аўтамабіля)  
**lieb** (lieber, am liebsten) дарагі, любы, каханы  
**Liebe** die, - каханне, замілаванасць, любасць, любоў; **alles l.!** усяго добрага!  
**lieben** любіць  
**liebenswürdig** шляхетны, ласкавы  
**lieber** (нараўн. ступень da gern) лепей, лепш; **l. haben\***, **l. mögen\*** аддаваць перавагу, лічыць за лепшае; **welche Sprachen hast du l.?** якія мовы табе болей падабаюцца?; **nein, l. nein** не, лепей не; **ich würde/ möchte l. + Inf** я лепей + *inf* + бы  
**liebevoll** ласкавы  
**lieblich** прыгожы  
**Liebling** der, -s, -e улюбёнец, каханчык  
**Lieblings-** любімы; **Lieblingstag** любімы дзень

**liebst** найлепшы, самы любы; **am Len** найлепей/ найбільш за ўсё  
**Lied** das, -es, -er песьня  
**liegen\*** (lag, gelegen) ляжаць; ляжаць, знаходзіцца, размяшчацца; **sie liegt an erster Stelle** яна на першым месцы; **L. bleiben** ляжаць (у ложку)  
**liegen|lassen\*** пакінуць, забыць  
**Liegewagen** der, -s, - плацкартны вагон  
**lila** светла-фіялетава  
**Linde** die, -, -n ліпа  
**Lineal** das, -s, -e лінейка  
**Linie** (-ni|e) die, -, -n рыса, лінія; маршрут; **die L. 1** аўтобус нумар адзін; **in erster L.** у першую чаргу, перш-наперш, найперш; **auf gleicher L. mit** упоравень з, на адным роўні з  
**link** левы  
**links** налева, леваруч, з левага боку; **nach l.** злева налева, у левы бок  
**Lippe** die, -, -n губа; **L.n** губы, вусны  
**Lippenstift** der, -s, -e губная памада  
**List** die, -, -en хітрасць  
**Liste** die, -, -n сьпіс, ведамасьць; **die L. ist ziemlich lang** сьпіс ладны  
**listig** хітры  
**Liter** der, das, -s, - літр  
**Literatur** die, -, -en літаратура; **die schöne L.** прыгожае пісьменства, мастацкая літаратура  
**Lob** das, -es пахвала  
**loben** (um, für A, wegen G) хваліць, пахваліць (за што-н.)  
**Loch** das, -s, Löcher дзірка, адтуліна; нара, норка; дзірка (у плоце, коле)  
**Locke** die, =, -n пасма, локан  
**locker** слабы, вольны, не тугі; пульхны  
**Löffel** der, -s лыжка  
**Lohn** der, -(e)s, Löhne заробная плата; узнагарода  
**lohnen sich** быць вартым, быць выгадным  
**los** непрымацаваны, адарваны, распушчаны, вольны; **l. sein\*** адарвацца; здарацца, адбывацца; **der Knopf ist l.** гузік адарваўся; **was ist denn l.?** што тут робіцца/ дзеецца?; **heute ist viel l.** сёння шмат чаго адбылося; **wir sind ihn l.** мы адчэпіліся ад яго; **ich muß jetzt l.** мне трэба ісьці; **l.!** жыва!, ну, давай!  
**los|binden\*** (von) адвязаць  
**lösen** разьвязваць (i задачу); аслабляць; распускаць, раствараць (рэчыва)  
**los|gehen\*** адпраўляцца, рушыць, выходзіць  
**los|lassen\*** адпускаць, выпускаць, вызваляць

**los|werden\*** (напісана разам толькі ў Inf i Part. II) пазбывацца, збываць з рук, цурацца; **der Rad l.** збыць/ прадаць веласіпед, пазбавіцца ад веласіпеду  
**Lösung** die, -, -en вырашэньне, рашэньне (задачи); рошчына  
**Löwe** der, -n, -n леў  
**Luchs** der, -es, -e рысь  
**Luft** die, - паветра; **frische L. heran|lassen\*** упусьціць сьвежае паветра, праветрыць; **dicke L.** напаятая атмасфера; **aus der L. gegriffen** узята з паветра, чыстая выдумка  
**Luftballon** der, -s, -e паветраны шар; аэрастат  
**lüften** праветрываць  
**Lüge** die, -n, -n хлусьня, мана  
**lügen\*** (log, gelogen) ілгаць, хлусіць, маніць  
**Lust** die (адз. л.) радасьць, жаданне, ахвота; **ich habe L., dass zu tun** мне хочацца зрабіць гэта; **ich habe keine L. dazu** у мяне да гэтага душа не ляжыць, мне гэта занудзела  
**lustig** вясёлы, забаўны, сьмешны  
**Lustspiel** das, -s, -e камедыя  
**Lyzeum** (lize|um) das, -s, Lyzeen ліцэй

## Mm

**machen** рабіць, вырабляць; гатаваць; **sich an die Arbeit m.** брацца за працу; **was macht es?** колькі гэта каштуе?; **was macht dein Studium?** як у цябе з вучобаю?; **das macht nichts** дарма! няважна!  
**Macht** die, -, Mächte сіла, моц, улада; дзяржава; **mit aller M.** з усяе моцы; **die M. ergreifen\*** захапіць уладу; **wirtschaftliche M.** гаспадарчая/ эканамічная моц  
**mächtig** магутны, моцны  
**Mädchen** das, -s дзяўчынка, дзяўчына  
**Magazin** das, -s, -e ілюстраваны часопіс; склад, сховішча  
**Magen** der, -s страўнік, жывот; **auf nüchternen M.** на нішчымны страўнік, нашча  
**Magenschmerzen** die (мн.) боль у страўніку; **ich habe M.** мне баліць страўнік/ жывот  
**mager** худы, хударлявы; мізэрны  
**Mähdrescher** der, -s збожжаўборачны камбайн  
**mähen** касіць (траву), жаць (збожжа)  
**Mahlzeit** die, -, -en абед; бяседа  
**mahnen** (an, um A, wegen G) напамінаць, нагадваць; (vor D) перасьцерагаць; (zu D) заклікаць



**Mahnmal** das, -s, -e мемарыяльны помнік  
**Mai** der, -(e)s травень, май  
**Maifeier** die, -, -n майскае сьвята  
**Mais** der, -es, -e кукуруза  
**mal** раз; ба; памножыць на; **zwei m. zwei ist vier** двойчы два- чатыры; **sag m.** скажы ба; **neun m. neun** дзевяць на дзевяць (*пра фота і пад.*)  
**Mal** das, -s, -e раз; **zum ersten M.** упершыню; **dieses M.** гэтым разам; **mit einem M.** раптам, неспадзявана  
**malen** маляваць  
**Maler** der, -s мастак; маляр  
**Malerei** die, -, -en (*без мн. л.*) жывапіс; (*з мн. л.*) карціна, палатно  
**Malerin** die, -, -nen мастачка  
**malerisch** маляўнічы  
**man** (*неазначальны займеннік 3 а. адз. л., фармальны дзейнік, асобным словам не перакладаецца*); **man sagt** кажуць; **man muss** трэба  
**manch** (*м. р. mancher, ж. р. manche, н. р. manches, мн. manche*) іншы; некаторы  
**manchmal** часам, іншым разам  
**Mandel** die, -, -n міндаліна  
**Mangel** der, -s, Mängel (an D) недахоп, брак, адсутнасьць; недахоп, дэфект; **M. leiden\*** пакутаваць ад нястачы; **wegen M. an Beweisen** з-за браку доказаў  
**mangelhaft** недастатковы, дэфіцытны; недавальняючы  
**mangeln** неставаць, бракаваць, нехапаць  
**Mann** der, -es, Männer мужчына; муж; чалавек; **M. für M.** адзін за адным; **M. an M.** поплеч, плячо ў плячо  
**Mannschaft** die, -, -en каманда; экіпаж (*судна*)  
**Mantel** der, -s, Mäntel паліто, плашч, шынель  
**Mappe** die, -, -n партфель, школьная торба  
**Märchen** das, -s казка  
**Margerite** die, -, -n рамонак  
**Mark** die, - марка (*грашовая адзінка*)  
**Marke** die, -, -n знак, кляймо; марка (*паштовая*)  
**Markt** der, -s, Märkte рынак, базар; **auf den M. gehen** ісьці на рынак  
**Marktplatz** der, -es, plätze рынкавая плошча  
**Marktwirtschaft** die, -, -en рынкавая гаспадарка; **soziale M.** сацыяльна адказная вольная рынкавая гаспадарка/ эканоміка  
**Marmelade** die, -, -n павідла  
**Marmor** der, -s, -e мармур  
**marmorn** мармуровы  
**Marsch** der, -es, -e паход, марш

**März** der, -s сакавік  
**Maschine** die, -, -n станок, машына  
**Maschinenbau** der, -s машынабудаванне  
**Maske** die, =, -n маска  
**Maß** das, -es, -e мера, мерка, ступень  
**Massenmedien** die *мн* сродкі масавай камунікацыі  
**mässig** памяркоўны; сярэдні; пасрэдны  
**Maßnahme** die, -, -n мера; мерапрыемства; **gegen jemanden M.n ergreifen\*** прыняць меры супраць каго-н.; **M.n durch|führen** правесці мерапрыемствы  
**Mast** die, -es, -e мачта  
**Mathematik** die (*адз. л.*) матэматыка  
**matt** матавы (*фота*)  
**Mauer** die, -, -n мур, сьцяна  
**Maurer** der, -s муляр  
**Maul** das, -(e)s, Mäuler папска; рот  
**Maus** die, -, Mäuse мыш  
**Mechaniker** der, - механік  
**meckern** бурчаць, муркаць  
**Medaille** (-dalje) die, -, -n медаль  
**Medaillengewinner** der, -s, - прызёр, узнагароджаны медлём  
**Medium** das, -s, Medien сродкі масавай камунікацыі  
**Medikamente** die (*мн.*) лекі, медыкаменты  
**Medizin** die, -, -en медыцына; лекі  
**Meer** das, -s, -e мора  
**Meeresspiegel** der уз/ровень мора  
**Mehl** das, -es, -e мука  
**mehr** болей, больш  
**mehrere** некалькі, некаторыя  
**Mehrheit** die, -, -en большасць, бальшыня  
**mehrmals** не раз, неаднаразова, шмат разоў  
**mein** (*ж. р. meine, н. р. mein, мн. meine*) мой  
**meinen** думаць, лічыць; меркаваць; гаварыць, казаць  
**Meinung** die, -, -en думка, меркаванне; **frei die M. sagen** вольна выказаць сваю думку; **meiner M. nach/ nach meiner M.** на маю думку, па-мойму; **öffentliche/ persönliche M.** грамадзкая/ асабістая думка, асабістае меркаванне; **sich eine M. bilden** скласьціся (*у каго-н.*) уражанне  
**Meise** die, =, -n сініца  
**meist** (*найвыш. ступ. da viel*) найболей  
**meistens** часцей, найчасцей  
**Meister** der, -s, - майстар, спецыяліст; **ein wahrer M. seines Gewerbes** сапраўдны майстар сваёй справы  
**meisterhaft** майстэрскі; адмысловы  
**Meisterschaft** die, -, -en майстэрства; чэмпіянат, першынства

**melden** паведамляць; дакладваць, даносіць; **sich m.** падмецца, заявіць пра сваю гатовасць; **sich am Telefon m.** адказаць па тэлефоне, падыйсці да тэлефона; **sich zum Wort m.** па/прасіць слова  
**Meldung** die, -, -en паведамленне  
**melken** даіць  
**Melkerin** die, -, -nen даярка  
**Menge** die, -, -n натоўп, тлум; мноства, маса; колькасць; **grosse M.** мноства  
**Mensch** der, -en, -en чалавек  
**Menschheit** die (адз. л.) чалавецтва  
**menschlich** чалавечы, гуманны  
**Menschlichkeit** die (адз. л.) гуманнасць, чалавечнасць  
**Menü** das, -s, -s меню  
**merken** заўважаць; **sich m. (D)** запамінаць, трымаць у памяці  
**Merkmal** das, -s, -e адзнака, прыкмета  
**merkwürdig** дзіўны, своеасаблівы  
**Messe** die, -, -n імша; кірмаш  
**messen\*** (maß, gemessen) мераць, памераць  
**Messer** das, -s нож; лязо  
**Metall** das, -s, -e метал  
**Metro** die, -, -s метро  
**Metropole** die, -, -n метраполія; буйны горад, цэнтр  
**mich** мяне  
**Miete** die, -, -n плата за кватэру, кватэрная плата  
**Mieter** der, -s кватарант  
**mieten** наймаць (*жытло*), арандаваць, браць напрат  
**Milch** die, -, - малако  
**mild** мяккі; лагодны, ціхі  
**Militär** der, -s, -s вайсковец  
**militärisch** ваенны, вайсковы; павайскаваму  
**Million** die, -, -en мільён  
**Minderheit** die, -, -en меншыня, меншасць  
**minderwertig** непаўнаваартсны, недабраякасны  
**mindestens** сама меней, мінімальна  
**Mine** die, -, -n руднік, капальня; стрыжань (*да шарыкавай ручкі*); міна  
**Mineralwasser** das, -s, - минеральная вада  
**Minute** die, -, -n хвіліна  
**Mio** = Million/en  
**mir** мне; **m. nach!** за мною!; **Freunde von m.** мае сябры  
**mischen** мяшаць, зьмешваць  
**misstrauisch** недаверлівы; недаверліва  
**Missverständnis** das, -ses, -se непаразуменне, памылка

**mit (D)** з, разам з, з дапамогаю; таксама, гэтаксама; **mit dem Schlüssel öffnen** адмакнуць ключом; **m. dem Füller schreiben\*** пісаць самапіскаю; **er war mit dabei** і ён таксама быў там; **mit jedem Tag** з кожным днём  
**mit-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем супольнага дзеяння, «разам»  
**Mitarbeit** die,- супраца, супрацоўніцтва  
**miteinander** разам, адзін з адным; **m. tanzen** скакаць адзін з адным  
**mit|leben** перажываць, выпакутаваць  
**mit|fahren\*** ехаць разам  
**mit|gestalten** рабіць разам, удзельнічаць  
**Mitglied** das, -es, -er сябар, член  
**Mitgliedbuch** das, -es, -bücher сяброўскі/членскі білет  
**mit|haben\*** мець з сабою  
**mit|kommen\*** ісці, прыходзіць, прыязджаць разам з іншымі  
**Mitleid** das, -(e)s спагада; **M. mit j.m haben\*** шкадаваць *каго-н.*  
**mit|nehmen\*** браць з сабою, забіраць  
**mit|schicken** пасылаць разам, прыкладаць  
**Mittag** der, -s, -e паўдзён, поўдзень; абед; **zu M. essen\*** палуднаваць, абедаць  
**Mittagsessen** das, -s абед, полудзень  
**mittags** апаўдня, у абед  
**Mittagspause** die, -, -n абедзенны перапынак  
**Mitte** die, -, -n сярэдзіна, цэнтр; асяродак; **in der M.** у сярэдзіне  
**mit|teilen** паведамляць  
**Mittel** das, -s сродак, спосаб; сродкі; **mit M.n aus|statten** забяспечыць сродкамі; **M.n kürzen** скараціць сродкі  
**Mittelalter** das, -s сярэднявечча  
**mittelalterlich** сярэднявечны  
**Mittelmeer** das, -(e)s, -e Міжземнае мора  
**mitten:** **m. auf, m. in, m. durch** пасярод; **m. im Herzen der Stadt** у самым цэнтры гораду; **m. im tiefsten Schlaf** у глыбокім сьне  
**Mitternacht** die, - поўнач; **um M.** апоўначы  
**Mittler** der, -s пасярэднік  
**Mittwoch** der, -s, -e серада; **am M.** у сераду  
**mittwochs** па серадах, кожную сераду  
**mit|wirken** супрацоўнічаць, браць удзел; садзейнічаць  
**Möbel** das, -s мэбля  
**Mobilfunktelefon** das, -es, -e мабільны тэлефон  
**möchte** → mögen: **ich m.** я хацела б/ хацеў бы, **wir m.n** нам хацелася б; **ich m. gern** я

вельмі хачу; **ich m. lieber** + *інфінітыў* я.  
лепей бы/ мне болей даспадобы  
**Mode** die, -, -en мода; звычай; **in M.  
kommen\*** увайсці ў моду; **aus der M.  
kommen\*** выйсці з моды; **neuste M.**  
апошняя мода; **der letzte M.schrei** апошні  
крык моды  
**Moderator** der, -s вядучы (*тэле-,  
радыёперадачы*)  
**modern** сучасны, модны  
**modisch** модны; па-моднаму, модна; **sich  
m. kleiden** модна апранацца  
**modrig** гнілы, заплеснелы, паражаны  
**mögen\*** (mochte, gemocht) хацець (*часьцей  
ва ўмоўным ладзе*); кахаць, любіць,  
падабацца; **ich möchte gern wissen\***  
хацелася б мне ведаць; **es mag sein**  
магчыма, напэўна; **magst du..?** табе  
падабаецца/ падабаюцца..?; **sie mag es am  
liebsten** гэта ёй найбольш даспадобы  
**möglich** магчымы; верагодны; **so schnell  
wie m.** як мага хутчэй  
**Möglichkeit** die, -, -en магчымасць  
**möglichst** найбольшы, як мага большы;  
**m. leise** як мага цішэй; **m. schnell** як мага  
хутчэй/ барэджэй  
**Möhre** die, -, -n, **Mohrrübe** die, -, -en  
морква  
**Moment** der, -es, -e момант, імгненне; **im  
M.** цяпер, зараз; **M. mal!** хвілінку!  
**Monat** der, -s, -e месяц; **jeden M.** кожны  
месяц; **in einem M. bekommen\* wir**  
**Frühling** праз месяц у нас будзе вясна  
**monatlich** штомесяц, кожны месяц  
**Mond** der, -s, -e Месяц; **Mondscheinsonate**  
Месяцавая саната (*твор Л. Бетховена*)  
**Montag** der, -s, -e панядзелак; **am M.** у  
панядзелак  
**montags** па панядзелках, кожны  
панядзелак  
**Moos** das, -es, -e мох  
**Moosbeere** die, -, -n журавіны  
**Mord** der, -es, -e забойства  
**mörderisch** забойчы, сьмертаносны;  
страшны, жахлівы  
**Morgen** der, -s раніца; **guten M.** добры  
дзень! (*кажуць з ранку*)  
**Morgengymnastik** die (*адз. л.*) ранішняя  
гімнастыка, зарадка  
**morgens** раніцай, штورانку  
**Motor** der, -s, -en рухавік  
**Motorhaube** die, -, -n капот  
**Motorrad** das, -s, -räder матацыкл  
**müde** змораны, стомлены; **m. werden\***  
змарыцца, стаміцца; **einer Sache m. sein\***  
стамляцца ад чаго-н.

**Mühe** die, -, -n намаганне, старанне,  
клопат; **sich M. geben\*** намагацца,  
прыкласці намаганне  
**müheles** лёгка, без напружання  
**Mühle** die, -, -n млын  
**Müll** der, -es сьмецце  
**Müllabfuhr** die, -, en вывозка; машына-  
сьмеццявозка  
**Mülldeponie** die, -, -n|en сьметнік, звалка  
сьмецця (*у Германіі практычна не  
існуюць, бо ўсе адыходы  
перапрацоўваюцца*)  
**Müllhaufen** der, -s, - куча сьмецця  
**Mund** der, -es, Münde рот, вусны  
**münden** упадаць, улівацца (*пра раку*)  
**mündlich** вусны  
**Mündung** die, -, -en вусьце (*ракі*)  
**munter** бадзёры, жывы; яркі (*колер*)  
**Münze** die, -, -en манета  
**Muss** das, - неабходнасьць, патрэба  
**Museum** das, -s, Museen музей  
**Musik** die, - музыка  
**Musikant** der, -en, -en музыкант, музыка  
**Musiker** der, -s музыкант, музыка  
**musizieren** іграць, займацца музыкай  
**müssen\*** (mußte, gemußt) мусіць, быць  
абавязаным; **ich muss gehen** я мушу  
пайсці, мне трэба пайсці; **man muss**  
трэба  
**Muster** das, -s узор, прыклад  
**musterhaft** узорны  
**mustern** аглядаць, абводзіць позіркам;  
адбіраць, выбіраць  
**Mut** der, -es адвага, мужнасьць; **M.  
beweisen\*** праявіць мужнасьць  
**mutig** мужны, сьмелы  
**Mutter** die, - Mütter маці  
**Mutter** die, -, -n гайка  
**Muttersprache** die, -, -n родная мова;  
**meine M. ist Belarussisch** мая родная мова  
- беларуская  
**Mütze** die, -, -n шапка  
**Mythe** die, -, -n міт, міф  
**mythologisch** міталагічны, міфалагічны

## Nn

**na** ну; **na ja** ну, вядома!; **na, gut** ну,  
добра!; **na, so was** і трэба ж!  
**nach** (D) (*пра кірунак*) у, да, на; (*пра час*)  
праз, потым, пасля, затым; усьлед,  
сьледам за тым; паводле, згодна з; **n.  
Ihnen, gnädige Frau** (*даючы прайсці  
жанчыне*) (толькі) пасля Вас, спадарыня;  
**n. Hause** дамоў; **der Karte n.** па карце,  
згодна з картаю; **n. Gesetz** па законе,  
згодна з законам

**nach-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем дзеяння ўсьлед, «пасля»  
**Nachbar** der, -s, -n сусед  
**nachdem** пасля таго як; потым; **je n.** гледзячы як  
**nach|denken\*** (über A) думаць, разважаць, абдумваць, падумаць  
**nachdenklich** задуменны  
**nacheinander** па парадку, па чарзе, адно за адным  
**nachher** потым, пазьней, затым  
**Nachhilfe** die, - дапамога  
**Nachhilfelehrer** der, -s, - рэпетытар (*настаўнік*)  
**Nachmittag** der, -s, -e надвячорак, пасляпаўдзённы час  
**nachmittag:** *gestern / heute / morgen n.* учора/ сёння/ заўтра пасля абеду; **Montag n.** у панядзелак пасля абеду  
**nachmittags** пасля абеду, у другой палове дня, надвячоркам  
**nach|prüfen** пераглядаць, пераправяраць  
**Nachricht** die, -, -en паведамленне, вестка;  
**N.en** навіны, весткі  
**nach|schauen** (in D) паглядзець, пазірнаць; пазіраць усьлед  
**nächst** наступны, найбліжэйшы, суседні;  
**die n.e Stadt** суседні горад  
**Nacht** die, -, Nächte ноч; **in der N.** уночы, ноччу; **gute N.!** добрай ночы, дабранач!;  
**eines N.s** нека ўначы; **mitten in der N.** сярод начы  
**Nachteil** der, -s, -e шкода, страта; недахоп, загана  
**Nachtigall** die, -, -en салавей  
**Nachtisch** der, -es,-, дэсерт; **als/ zum N.** на дэсерт  
**nachts** уначы, начамаі, па начах; **spät n.** позна ўначы; **tags und n.** дзень і ноч, днямі і начамаі  
**Nachwort** das, -(e)s, -e пасляслоўе  
**nackt** голы, аголены  
**Nadel** die, -, -n іголка, шпілька; ігліца, шыпулька  
**Nagel** der, -s, Nägel цывік; ногаць, кіпец  
**nagelneu** навіюткі, з іголачкі  
**nah** (näher, am nächsten) блізкі; паблізу, побач; **Briefe aus n. und fern** лісты зблізку і здалёк; **n.e gehen\*** глыбока ўраджаць, засмучаць; **n.e kommen\*** набліжацца, падыходзіць (*да ісьціны*)  
**Nähe** die, - (*адз. л.*) блізкасьць, суседства;  
**in der N.** паблізу  
**nahen** (D) набліжацца  
**nähen** шыць  
**näher** (*гл.nah*) бліжэй

**nähern sich** (D) набліжацца  
**Nahrungsmittel** die (*мн. л.*) прадукты харчавання, харчы  
**Name** der, -ns, -n імя; прозьвішча; назва;  
**auf den N.n** на імя  
**nämlich** бо, таму што, справа ў тым, што; гэта значыць, а менавіта  
**Nase** die, -, -n нос; **die N. läuft** з носа цячэ  
**Nashorn** das -es, -hörner насарог  
**nass** мокры, сыры  
**Nation** die, -, -en нацыя  
**Nationaltracht** die, -, -en нацыянальны строй  
**Natur** die, -, -en прырода  
**Naturforscher** der, -s, - натураліст, дасьледчык (прыроды)  
**Naturfreund** der, -s, -e аматар прыроды, сябар прыроды  
**Naturkunde**, die, - (*без мн. л.*) прыродазнаўства  
**natürlich** натуральна, канешне, вядома  
**Naturschätze** die (*мн. л.*) прыродныя багаці  
**Naturschutz** der, -es (*без мн. л.*) ахова прыроды  
**Naturschutzgebiet** das, -es, -e запаведнік  
**Naturwissenschaften** die (*мн. л.*) прыродазнаўчыя навукі  
**naturwissenschaftlich** прыродазнаўчы; **n.e Fächer** прыродазнаўчыя прадметы  
**nazionalistisch** нацыяналістычны  
**Nebel** der, -s туман  
**neben** (A на пытаньне “куды”, D на пытаньне “дзе”) поруч, побач, каля, ля  
**nebenbei** побач, каля; адначасна, паралельна; акрамя таго  
**Nebenfluss** der, -flusses, -flüsse прыток (*ракі*)  
**necken** дражніць  
**Neffe** der, -n, -n нябож, пляменнік  
**negativ** адмоўны, негатыўны; **eine n.e Antwort bekommen\*** атрымаць адмоўны адказ  
**Negativ** das, -s, -e негатыў (*форма*)  
**Neger** der, -s, - мурын, негр  
**nehmen\*** (nahm, genommen) браць, узяць;  
**nimm!** вазьмі!, бяры; **n. Sie!** вазьміце! (*ветліва*)  
**Neid** der, -s зайздрасць; **aus N.** ад зайздрасці  
**neidisch** зайздросны, зайздрослівы; **n. sein\*** быць крывотлівым  
**nein** не  
**Nelke** die, -, -n гваздзік  
**nennen\*** (nannte, genannt) называць  
**nennenswert** які-небудзь, варты ўвагі

**Nerve** der, -s, -en нерв; **auf den N.n herumtanzen** нерваваць, дзейнічаць на нервы  
**Nest** das, -es, -er гняздо, кубло  
**nett** прыемны, мілы, сімпатычны; **zu j-m n. sein** быць ласкавым з кім-н., добра ставіцца да каго-н.; **einen n.en Freund haben\*** мець добрага сябра  
**neu** новы; нанова, зноўку  
**neuartig** новы  
**Neubau** der, -s, -ten новабудоўля, новы дом  
**Neugier(de)** die, - (без мн. л.) цікаўнасьць  
**neugierig** цікаўны, дапытлівы  
**Neuigkeit** die, -, -en навіна  
**Neujahr** das, -es, -e новы год  
**neun** дзевяць  
**neunhundert** дзевяцьсот  
**neunte** (der, die, das) дзевяты  
**neunzehn** дзевятнаццаць  
**neunzehnte** (der, die, das) дзевятнаццаты  
**neunzig** дзевяноста  
**nicht** не; **n. wahr?** ці ж не праўда?; **n. nur ... sondern auch** не толькі ... але і...; **n. sehr** не надта, не вельмі;  
**Nichte** die, -, -n нябога, пляменніца  
**nichts** нічога, нішто; **n. zu danken** няма за што дзякаваць; **n. gegen jemanden sein\*** быць нічым у параўнанні з кім-н.  
**nicken** ківаць  
**nie** ніколі  
**nieder** нізкі; ніжэйшы; уніз; **n.!** а) далоў!, прэч! б) кладзіся!  
**Niederlage** die, -, -n параза  
**nieder|schlagen\*** забіваць; душыць (мяцеж)  
**niedlich** прыгожы, добры  
**niedrig** нізкі; *пер.* подлы, нізкі  
**niemals** ніколі; **n.!** нізавошта!  
**niemand** ніхто  
**Niere** die, -, -n нырка  
**nieseln** імжэць; **es nieselt** імжыць  
**nirgends, nirgend(s)wo** нідзе  
**nisten** гнездаваць, віць гняздо  
**Niveau** [ni:vo] das, -s, -s узровень  
**Nixe** die, =, -n русалка  
**noch** яшчэ; **weder ... n... ні... ні; n. nicht** яшчэ не; **immer n.** усё яшчэ; **n. da sein\*** заставацца  
**nochmals** яшчэ раз  
**Norden** der, -s поўнач; **im N.** на поўначы;  
**nördlich** паўночны; **n. von** на поўнач ад  
**normal** нармальны, звычайны  
**normalerweise** звычайна  
**Not** die, -, Nöte неабходнасьць, патрэба; нястача, беднасьць; бяда

**Notausgang** der, -es, -gänge запасны/ аварыйны выхад  
**Note** die, -, -n адзнака; заўвага; нота  
**notieren** запісваць, рабіць нататкі  
**nötig** неабходны, патрэбны  
**Nötigste** das, -n самае неабходнае  
**Notiz** die, -, -en нататка, запіс  
**Notizbuch** das, -s, -bücher бланкэт, запісная кніжка  
**notwendig** неабходны  
**November** [-v-] der, -s лістапад (месяц)  
**Nudel** die, -, -n локшына, вермішэль  
**Null** die, -, -en нуль; **etwas in N. Komma nichts/ nix machen** зрабіць як бачыш  
**Nummer** die, -, -n нумар; **welche N. haben\* Sie?** а) які памер Вы носіце? б) які нумар Вашага тэлефону?  
**nun** цяпер, зараз; вось, ну  
**nur** толькі, усяго; **Sie brauchen es n. zu sagen** Вам трэба толькі сказаць; **nicht n. ... sondern auch...** не толькі ... але і  
**Nuss** die, -, Nüsse арэх  
**nutzen, nützen** быць вартым, прыдатным, падыходзіць; выкарыстоўваць, карыстацца; **n. nichts** ні да чаго не прыводзіць, быць марным; **eine Chance n.** скарыстаць магчымасьць/ шанец  
**Nutzen** der, -s карысьць, выгода, прыбытак; **N. bringen\*** прыносіць карысьць  
**nützlich** карысны

## Oo

**ob** (ва ўскосных пытаннях) ці; **ob sie wohl kommt?** ці ж прыдзе яна?; **ich bin nicht sicher, ob...** я не ўпэўнены, ці/ што...; **als ob** як быццам, нібы; **und ob!** вядома!, данежне!  
**obdachlos** беспрытульны  
**oben** наверх, уверсе; **nach o.** угару, уверх; **von o.** зверху  
**ober** верхні, вышэйшы  
**Ober** der, -s (старшы) афіцыянт  
**oberflächlich** павярхоўны  
**oberhalb** (G) паверх, вышэй  
**oberst** найвышэйшы, вярхоўны  
**Oberst** der, -s/ -n, -n палкоўнік  
**Oberstleutnant** der, -s/ -e, -s падпалкоўнік  
**obgleich** хоць, хаця, нягледзячы на  
**Obst** das, -es садавіна, фрукты  
**Obstsalat** der, -es, -e салата з сьвежай садавіны  
**Obus** der, -ses, -se тралейбус  
**obwohl** = obgleich

**oder** ці, хаця, нягледзячы на; **entweder ... o...** ці... ці..., або... або...  
**Ofen** der, -s, **Öfen** печ  
**offen** адчынены, адкрыты; шчыры  
**offenbar, offensichtlich** яўны, відавочны  
**Offenheit** die, - шчырасьць, адкрытасьць  
**öffentlich** грамадзкі, публічны  
**Offentlichkeit** die, - грамадзкасьць  
**offiziell** афіцыйны; афіцыйна  
**öffnen** адчыняць, расчыняць, адкрываць  
**Öffnungszeiten** die (мн. л.) час працы, прыёмныя гадзіны  
**oft** часта  
**öfters** часьцей  
**ohne** (A) без; **o. dass** і, але, а, і пры гэтым;  
**sie weinte, o. dass sich irgendetwas in ihrem Gesicht bewegt hat** яна плакала, а твар яе заставаўся застылым; **o. zu + Inf** не + *дзеенпрыслоўе*; **o. zu sehen** ня гледзячы; **o. zu lesen** не чытаючы  
**Ohr** das, -s, -en вуха; **ich bin ganz O.!** я ўвесь слых!  
**ökologisch** экалагічны  
**ökonomisch** эканамічны  
**Oktober** der, -s эканамічны  
**Oktoberfest** das, -es, -e “актобэрфэст”  
(*баварскае свята піва, адбываецца ўвосень і зьбірае процьму народу*)  
**Öl** das, -s, -e алей; нафта  
**Olympiade** die, -, -n алімпіяда  
**Oma** die, -, -s бабуля  
**Onkel** der, -s дзядзька  
**Opa** der, -s, -s дзядуля  
**Oper** die, -, -n опера; оперны тэатр  
**Operation** die, -, -en аперацыя  
**operieren** апераваць, рабіць аперацыю; **am Ohr operiert werden** перанесці аперацыю на вусе  
**Opernhaus** das, -es, -häuser оперны тэатр  
**Opfer** das, -s ахвяра  
**opfern** ахвяраваць  
**Orange** [oránsche] die, -, n апельсін  
**Orangesaft** der, -es, -e апельсінавы сок  
**ordentlich** акуратны, прыстойны; ладнага, даволі такі  
**ordnen** ладкаваць, упарадкаваць  
**Ordner** der, -es, - кампутар  
**Ordnung** die, -, -en парадак, распарадак; лад; **geht in O.!** ладна!; **in O. bringen\*** прыладзіць, прыбраць  
**Organ** das, -s, -e орган  
**Organisation** die, -, -en арганізацыя  
**organisieren** арганізаваць  
**Orgel** die, -, -n арган  
**Ort** der, -s, -e месца; мясцовасьць, населены пункт  
**Osten** der, -s усход; **im O.** на ўсходзе

**Osterfest** der, -es, -e Вялікоднае свята  
**Ostern** das Вялікдзень  
**östlich** усходні; на ўсход  
**Ostsee** die Балтыйскае мора  
**Ozean** der, -s, -e акіян  
**Ozonschicht** die, - аэонавы пласт  
**Ozonloch** das, -(e)s, - löcher аэонавая дзірка

## Pp

**paar** цотны, парны; **ein p.** некалькі  
**Paar** das, -s, -e пара; **ein P. Handschue** пара пальчатак  
**Päckchen** das, -s пачак; пакецік; бандэроль, пасылка  
**packen** пакаваць; класьці  
**Packung** die, -, -en пачак; упакоўка (*мара*)  
**Paket** der, -s, -e пакет, пасылка  
**Palast** der, -es, -läste палац  
**Panne** die, -, -n аварыя  
**Papa** der, -s, -s тата  
**Papagei** der, -en, -en чынок, папугай  
**Papier** das, -s, -e папера; (мн. л.) паперы, дакуманты  
**Pappe** der, -, -n кардон; папка  
**Pappel** die, -, -n таполя  
**Parfum** das, -s, -e парфума, духі  
**Parfumerieabteilung** die, -, -en аддзел парфумы (*у краме*)  
**Park** der, -s, -e парк  
**parken** стаяць на стаянцы (*пра аўтамабіль*); паркаваць, ставіць (*аўтамабіль*)  
**Parkett** das, -es, -e паркет; партэр  
**Parkettsitz** der, -es, -e партэр  
**Parklücke** die, -, -n месца для стаянкі  
**Parkplatz** der, -es, -plätze стаянка (*аўтамабіля*)  
**Parlament** das, -es, -e парламент  
**Partei** die, -, -n партыя; частка; **einer P. zugehörig sein\*** быць сябрам *якой-н.* партыі; **eine P. wählen** галасаваць за *якую-н.* партыю  
**Parteitag** der, -s, -e зьезд партыі, партыйны зьезд  
**Partizip** der, -s дзеенпрыметнік  
**Partner** der, -s партнер; кампаньён  
**Partnerschaft** die, -, -en партнёрства  
**Pass** der, -sses, -sse пашпарт; праход (*горны*), перавал; пас, перадача (*мяча*)  
**passen** да/пасаваць, быць якраз, падыходзіць, быць да твару  
**passend** прыдатны, які падыходзіць; належны  
**passieren** (D) здарацца, адбывацца; **was ist passiert?** што здарылася?  
**Passiv** das, -s залежны стан (*дзеяслова*)

**Pate** der, -n, -n хросны бацька; шэф, апякун  
**Patenkind** das, -es, -er хрышчэннік, хрышчэнніца  
**Patenschaft** die, -, -en шэфства  
**pauken** зубрыць  
**Pause** die, -, -n паўза; перапынак, антракт  
**Pech** das, -s, -e смала, пік; няўдача; **er hat P.!** яму нешанцуе; **P.!** няўдача!  
**Peitsche** die, =, n папліска, пуга, бізун  
**Pelz** der, -es, -e шкура, футра; футра, кажух  
**per** з, на, па; **per Luftpost** авіяпоштаю  
**Perfekt** das, -es, -e пэрфэкт (*мінулы час*)  
**Person** die, -, -en асоба, чалавек, персана;  
**in P.** асабіста, персанальна; **juristische P.** юрыдычная асоба  
**Personalausweis** der, -es, -e пасьведчанне асобы  
**Personenkraftwagen** der, -s, легкавы аўтамабіль (*скарочана* PKW, Pkw)  
**persönlich** асабісты  
**Persönlichkeit** die, -, -en асоба; індывідуальнасьць  
**Pfad** der, -es, -e сьцяжынка  
**Pfanne** die, -, -n патэльня  
**Pfannkuchen** der, -s блінчык, аладка  
**Pfarrer** der, -s сьвятар, пастар  
**Pfeffer** der, -es перац  
**Pfeife** die, -, -n дудачка, сьвісток; люлька, піпка /*каб паліць тытунь* /  
**pfeifen\*** (pfiff, gepfiffen) сьвістаць  
**Pfeil** der, -s, -e страла; стрэлка  
**Pfennig** der, -s, -e фенік (*сотая частка маркі - былая грашовая адзінка Германіі*); **50 P** 50 фенікаў  
**Pferd** das, -s, -e конь  
**Pflanze** die, -, -en расьліна  
**pflanzen** садзіць, саджаць (*расьліны*)  
**Pflaume** die, -, -n сьліва  
**pflügen\*** (pflugte/ pflog, gepflegt/gepflogen) даглядаць, клапаціцца, рупіцца (*пра каго-, што-н.*); **p. + zu + Inf** мець прывычку, звычайна рабіць *што-н.*; **er pflugte früh zu Bett zu gehen\*** ён звычайна рана клаўся спаць  
**Pflicht** die, -, -en абавязак  
**pflücken** ірваць, зьбіраць (*кветкі, садавіну*)  
**Pflug** der, -s, Pflüge плуг  
**pflügen** араць  
**Pfütze** die, -, -n лужына  
**Photo** =Foto  
**Physik** die, - фізіка  
**picken** калоцца; **die Nadeln p.** іголки/ ігліца колецца  
**Pille** die, -, -n таблетка

**Pilz** der, -es, -e грыб; **essbare und giftige P.e** ядомыя і атрутныя грыбы  
**PKW, Pkw** der = Personenkraftwagen легкавушка  
**Plakat** das, -s, -e плакат; афіша  
**Plan** der, -s, Pläne план; праект  
**planen** планаваць; меркаваць (*на будучыню*)  
**Planet** der, -en, -en планета  
**planmäßig** планамерны, сістэматычны; рэгулярны  
**Plast** der, -s, -e пластмаса  
**Plastik** die, -, -en пластыка, скульптура  
**Plastikbecher** der, -s пластмасавая пасудзінка, пластмасавы кубачак  
**Platte** die, -, -n пласьцінка; плытка  
**Plattenspieler** der, -s прайгравальнік  
**Platz** der, -s, Plätze месца, пляц; плошча;  
**P. nehmen\*** сядаць  
**plaudern** гаманіць, балбатаць  
**plötzlich** раптоўны; раптам, нечакана  
**Plural** der, -s, -e множны лік  
**Plusquamperfekt** das, -(e)s, -e плюсквампэрфэкт, даўномінулы/ час (*аднавядае прыблізна беларускаму мы былі выйшлі з хаты, але лінуў дождж і мы вярнуліся, то бок выражае папярэдняе дзеянне*)  
**Po** der, -s, -s задніца, попа; **auf den Po fallen\*** упасьці на задніцу  
**Pol** der, -es, -e полюс  
**Politik** die, - палітыка  
**politisch** палітычны  
**Polizei** die, - паліцыя  
**Polizeipräsidium** das паліцэйская ўправа (*у буйным горадзе*)  
**Polizeirevier** das, -s, -e пастарунак, паліцэйскі участак  
**Polizist** der, -en, -en паліцыянт  
**Popmusik** die, - музыка поп  
**Porträt** das, -s, -e партрэт  
**Porzellan** das, -s, -e парцэляна, фарфор  
**positiv** станоўчы, дадатны, пазітыўны  
**Post** die, - пошта, паштовая кантора; пошта, карэспандэнцыя  
**Postamt** das, -s паштамт  
**Poster** der, -s афіша  
**Postkarte** die, -, -n паштоўка, паштовая картка  
**prächtigt** цудоўны, шыкоўны  
**prahlen** (mit D) хваліцца, выхваляцца  
**prasseln** трашчаць  
**Praxis** die, -, Praxen практыка; зьдзяйсненне  
**praktisch** практычны; практычна  
**Praline** die, -, -n шакаладная цукерка

**Preis** der, -es, -e цана; узнагарода, приз;  
**P.e erhöhen/senken** падвышаць/ зьніжаць  
цэны; **zum halben P.** за паўцаны; **zu einem  
astronomisch hohem P.** па астранамічна  
высокай цане  
**Preiselbeere** die, -, -n брусніцы  
**preisen\*** (pries, gepriesen) хваліць,  
ушаноўваць  
**Preisträger** der, -s лаўрэат; прызёр  
**preiswert** недарагі, дасяжны па цане;  
варты пахвалы  
**Presse** die, - друк, прэса  
**prima** выдатны; выдатна; **p. schmecken**  
мець цудоўны смак; **p. gemacht!** выдатная  
праца!  
**Prinz** der, -en, -en князь, прынц  
**Prinzip** das, -s, -ien прынцып  
**Prise** die, -, -n шчыпок (*coli i nad.*); **eine P.**  
**Salz** шчыпок солі  
**privat** [-wa:t-] прыватны  
**Probe** die, -, -n рэпетыцыя; узор  
**probieren** прымяраць; спрабаваць,  
эксперыментаваць  
**Problem** das, -s, -e праблема; **kein P.!**  
няма аніякіх праблем! **P.e haben\* mit** мець  
праблемы з; **ein P. lösen** развязаць  
праблему  
**Produktion** die, -, -en вытворчасць;  
прадукцыя  
**Produzent** der, -en, -en вытворца  
**produzieren** вырабляць, выпускаць  
(*прадукцыю*)  
**Profi** der, -s, -s прафесіянал  
**protestieren** пратэставаць, прарэчыць  
**provisorisch** часовы; часова  
**prüfen** правяраць, выпрабоўваць;  
экзаменаваць  
**Prüfung** die, -, -en выпрабаванне; экзамен;  
**eine P. bestehen\*** здаць/вытрымаць  
экзамен; **eine P. ablegen** здаваць экзамен  
**prügeln** біць, лупцаваць  
**Psychologie** die, -, -n псіхалогія  
**Pullover** der, -s швэдар, сьвітар  
**Pumpe** die, -, -n помпа; **Wasserp.** вадзяная  
помпа  
**Punkt** der, -es, -e кропка; пункт; адзнака,  
бал  
**pünktlich** дакладны, пунктуальны;  
дакладна, пунктуальна; роўна  
**Puppe** die, -, -n лялька  
**pusten** пыхкаць  
**putzen** прыбіраць, чысьціць  
**Puzzlespiel** das, -(e)s, -e гульні-  
галаваломка з фрагментаў карцінак

## Qq

**Quadrat** das, -s, -e квадрат; **fünf zum Q.**  
пяць у квадраце  
**quaken** квакаць  
**Qual** die, -, -en пакута, мучэнне, мука  
**quälen** мучыць, катаваць; **sich q.**  
мучыцца, пакутаваць  
**Qualität** die, -, -en якасьць; **von schlechter  
Q.** дрэннай якасьці; **durchschnittliche Q.**  
сярэдняя якасьць  
**Qualm** der, -(e)s дым, чад  
**qualmen** дыміць, адбіваць (*пра печ*)  
**Quantität** die, -, -en колькасць  
**Quark** der, -s густое малако, сыр, “тварог”  
**Quartett** das, -(e)s, -e квартэт  
**Quatsch** der, -es лухта, глупства  
**Quelle** die, -, -n крыніца (*i перан.*); **sich  
auf eine Q. berufen\*** спасылацца на  
крыніцу  
**quellen** струменіць, бруіцца  
**quer** наўскасяк, па дыяганалі; **q. gestreift** у  
палоску (*гарызантальную*)  
**Quittung** die, -, -en квіток, цэтлік,  
квітанцыя  
**Quiz** das, = віктарына

## Rr

**Rabe** der, -n, -n крумкач, груган  
**Rad** das, -es, Räder кола; веласіпед, ровар;  
**R. fahren\*** ехаць на веласіпедзе; **ich fahre  
Rad** я еду на веласіпедзе  
**radeln** катацца на веласіпедзе  
**Radio** das, -s, -s радыё, радыёпрымач  
**radioaktiv** радыёактыўны  
**Radiosendung** die, -, -en радыёперадача  
**Radiergummi** der, -s, - сыцірка  
**Radies|chen** das, -s, - радыска  
**Radrennen** das, -s велагонка  
**Radsport** das, -es, -e веласпорт  
**Rakete** die, -, -n ракета  
**Rand** der, -s, Ränder край, ускраіна; бераг  
(*ракі*); кант; поле (*аркуша*)  
**randvoll** поўны як вока, роўны зь  
беражкамі  
**Rarität** die, -, -en рэдкасьць  
**rasch** хуткі, шпаркі  
**rasen** шалець, бушаваць; імчацца  
**Rasen** der, -s, - газон  
**rasieren** галіць; **sich r.** галіцца  
**rasseln** зьвінець (*будзільнік*); грукіць  
**Raststätte** die, -, -n прыдарожны рэстаран  
**Rat** der, -es, Räte рада; (*без мн. л.*) парада;  
**mit R. und Tat** словам і справаю; **einen R.  
erteilen** даць параду  
**raten\*** (riet, geraten) раіць, радзіць;  
адгадваць  
**Rathaus** das, -es, -häuser ратуша



**Ratschlag** der, -s, -schläge прапанова, парада  
**Rätsel** das, -s,- загадка; *ein R. lösen* адгадаць загадку  
**Ratte** die, -, -n пацук  
**rauben** рабаваць, выкрадаць; пазбаўляць  
**räuberisch** рабаўнічы, бандыцкі  
**Raubtier** das, -es, -e драпежнік  
**Rauch** der -(e)s дым  
**rauchen** дыміць, дыміцца; паліць (*тытунь*)  
**raufen** ірваць, вырываць  
**rauh** шурпаты; сыры, неапрацаваны; грубы, суровы; хрыпаты  
**Raum** der, -s, Räume памяшканне, пакой; (*без мн. л., пераважна без артыкля*) месца (*для чаго-н.*); прастора, тэрыторыя; (*у складаных словах*) касьмічны  
**Raumflug** der, -s, -e касьмічны палёт  
**raus** прэч, вонкі; *r.!* прэч!, прэч адсюль!  
**rauschen** шумець, шаргаець; журчэць  
**raus|kriegen** выцягнуць, выведаць, дазнацца  
**rechnen** лічыць, вылічваць; рашаць; (*auf A*) разьлічваць (*на што-н.*); (*mit D*) браць у разьлік  
**Rechner** der, -s вылічальная машына, ЭВМ  
**Rechnung** die, -, -en лічэнне, разьлікі; рахунак  
**recht** I правы; правы, прамы; просты (*пра вугал*)  
**recht** II правільны; патрэбны; правільна, добра; вельмі, даволі, зусім; *r. gut* зусім добра; *r. haben\** мець рацыю  
**Recht** das, -s, -e права (*auf на што-н.*), права, закон; *gleiche R.e genießen\** мець аднолькавыя правы  
**Rechteck** das, -(e)s, -e праствакутнік, прамавугольнік  
**rechteckig** праствакутны, прамавугольны  
**rechthaberisch** упарты, цьвердалобы; *du bist sehr r.!* цябе ніколі не пераканаш!  
**rechts** направа; справа; *nach r.* направа, у правы бок  
**Rechtsanwalt** der, -es, -e адвакат  
**rechtzeitig** своечасовы; у час, своечасова  
**recyceln** [ri:saik-] перапрацоўваць (*адыходы*)  
**Recycling** die [ri:saik-] перапрацоўка (*адыходаў*)  
**Recyclingpapier** das, -s, -e перапрацаваная папера  
**Rede** die, -, -n размова, гаворка; прамова; *eine R. halten\** выступаць з прамоваю  
**reden** (*mit D, über A, von D, in D*) гаварыць, весці гаворку, размаўляць; *wie*

*r. Sie mit mir, Sie Rüpel* як Вы са мною размаўляеце, хам  
**Redewendung** die, -, -en выраз, выказванне  
**Redner** der, -s прамоўца, выступоўца  
**reduzieren** зьмяншаць, скарачаць; *um 20 Prozent reduziert sein* зменьшыцца на 20 адсоткі  
**Reduzierung** die, -, -en зьмяншэнне, скарачэнне  
**Referat** das, -s, -e даклад, рэферат  
**Regal** das, -s, -e паліца; *Bücherr.* паліца з кнігамі, кніжная паліца  
**rege** жвавы, жывы, актыўны; ажыўлены  
**Regel** die, -, -n правіла; *in der R.* як правіла, зазвычай, звычайна  
**regelmäßig** рэгулярны, заканамерны; рэгулярна  
**regeln** рэгуляваць, ладкаваць  
**Regen** der, -s дождж; *saurer R.* кіслы дождж  
**Regenmantel** der, -s, -mäntel плашч  
**Regenschirm** der, -s, -e парасон  
**Regie** [-schi] die, - (*без мн. л.*) рэжысура; (*у тытрах фільму*) рэжысёр  
**regieren** кіраваць  
**Regierung** die, -, -en урад  
**registrieren** рэгістраваць  
**regnen** ісьці (*пра дождж*); *es regnet* ідзе дождж  
**reiben\*** (rieb, gerieben) церці, націраць, шараваць, паціраць  
**reich** (an D) багаты (*чым-н.*)  
**Reich** das, -es, -e дзяржава; імперыя  
**reichen** падаваць; сягаць, распасьцірацца; быць дастатковым, хапаць; *das reicht!* досыць!, хопіць!, дастаткова!  
**Reichstag** der, -es, -e райхстаг, імперскі сойм; германскі парламент; будынак нямецкага парламенту  
**Reichtum** das, -s, -tümer багацце  
**reif** сьпелы  
**Reif** der, -es, -e абруч, вобад, круг  
**Reifen** der, -s, = абруч; пакрышка, шына  
**reifen** сьпець, пасьпяваць  
**Reifeprüfung** die, -, -en экзамен на атэстат аб адукацыі  
**Reifezeugnis** das, -ses, -se атэстат аб адукацыі  
**Reihe** die, -, -n шэраг, рад; шарэнга, шыхт; радок, слупок; сьрыя; чарга; *der R. nach/ nach der R.* па чарзе, па парадку; *nun ist er an der R.* цяпер ягоная чарга; *ich bin an der R.* зараз мая чарга; *aufserhalb der R.* без чаргі, па-за чаргою

**Reihenfolge** die, -, -en пасьядоўнасьць, парадак; **in der richtigen R. aufschreiben**\* запісаць у правільнай пасьядоўнасьці  
**reimen** рыфмаваць, -цца  
**rein-** зл. herein-  
**rein** чысты; зусім, цалкам  
**reinigen** чысьціць  
**Reinigung** die, -, -en чыстка, ачышчэнне; хімчыстка  
**reinlegen** = hereinlegen укладаць  
**rein|schleichen**\* праслізнуць  
**Reis** der, -s, -e рыс  
**Reise** die, -, -n паездка, падарожжа; **eine R. machen** зрабіць падарожжа  
**Reisebüro** das, -s, -s турыстычнае агенцтва  
**Reiseführer** der, -s, -e экскурсавод, гід  
**Reiseleiter** der, -s, -e экскурсавод  
**reisen** падарожнічаць, езьдзіць  
**Reisende** der, -n, -n падарожнік, пасажыр, турыст  
**Reisentasche** die, -, -n дарожная торба  
**reißen**\* (riß, gerissen) ірваць, разрываць, разьдзіраць, зрываць; **in Stücke r.** парваць на кавалачкі  
**reiten** ехаць верхам  
**reklamieren** заяўляць скаргу/ пратэст; патрабаваць, прэтэндаваць  
**Rekord** der, -es, -e рэкорд; **den R. brechen**\* пабіць рэкорд  
**relativ** параўнаўча; рэлятыўны; **ein r. aktuelles Foto** даволі сьвежае/ нядаўняе фота  
**Religion** die, -, -en рэлігія  
**religiös** рэлігійны  
**rennen**\* (rannte, gerannt) бегчы, імчаць, імчацца  
**Rennen** das, -s гонкі; скачкі  
**Rennrad** das, -es, -räder гоначны/спартыўны веласіпед  
**renovieren** [-vi:ren] абнаўляць, рамантаваць, рапараваць  
**Rente** die, -, -n пенсія; **in R. sein** быць на пенсіі  
**Rentner** der, -s пенсіянер  
**Reparatur** die, -, -en рамонт; **zur R. bringen**\* аддаць у рамонт  
**reparieren** рапараваць, рамантаваць, ладзіць  
**Reportage** [-sche] die, -, -n рэпартаж  
**Reporter** der, -s рэпарцёр, журналіст  
**reservieren** рэзерваваць  
**Reservierung** die, -, -en рэзерванне  
**Respekt** der, -(e)s павага, пашана  
**Rest** das, -s, -e рэшта, астатняе  
**Restaurant** das, -s, -s рэстарация, рэстаран

**restaurieren** рэстаўраваць  
**restlich** астатні; **die r.e Fragen** астатнія пытанні  
**retten** ратаваць; **rette sich wer kann!** ратуйся, хто можа!  
**rettend** выпратавальны  
**Revolution** die, -, -en рэвалюцыя  
**revolutionär** рэвалюцыйны  
**Rezeption** die, -, -en рэгістрацыя (*аддзел прыёму гасьцей у гатэлі*)  
**Richter** der, -s суддзя  
**richtig** правільны, сапраўдны; правільна  
**Richtung** die, -, -en на/кірунак, напрамак  
**riechen**\* (roch, gerochen) (nach D) пахнуць (*чым-н.*); адчуваць пах, па/нюхаць; **mit der Nase r.** адчуваць/нюхаць носам  
**Riese** der, -n, -n волат, асілак, гігант  
**riesengroß** гіганцкі, велізарны; **r.e Probleme** велізарныя праблемы  
**Riesenhunger** der, -s страшэнны/воўчы голад  
**riesig** агромністы, гіганцкі, каласальны  
**Rind** das, -s, -er гавяда, буйная рагатая жывёла  
**Rindfleisch** das, -es ялавічына  
**Ring** der, -es, -e пярсцёнак; колца, круг  
**rings, ringsum** навокал, вакол  
**Rippchen** das, -s грудзінка (*страва*)  
**Rippe** die, -, -n рабына  
**riskieren** рызыкаваць  
**Ritter** der, -s рыцар  
**Robbe** die, -, -n цюлень  
**Rock** der, -s, Röcke спадніца; пінжак  
**rodeln** катацца на санках (*з гары*)  
**Roggen** der, -s жыта  
**roh** сыры, неапрацаваны; грубы  
**Rohr** das, -es, -e труба  
**Rohstoff** der, -s, -e сыравіна  
**Rolle** die, -, -n роля; скрутак; **eine R. spielen** адыгрываць ролю  
**rollen** качаць, каціць; каціцца  
**Rollstuhl** der, -es, -stühle інваліднае крэсла, інвалідная каляска  
**Rolltreppe** die, -, -n эскалатар  
**Roman** der, -s, -e раман  
**romantisch** рамантычны  
**römisch** рымскі  
**rosa** (*нязменная слова*) ружовы  
**Rose** die, -, -n ружа  
**rot** чырвоны; руды  
**Rotkohl** der, -es, -e чырвонакачанная капуста  
**Rotwein** der, -es, -e чырвонае віно  
**Rübe** die, -, -n рэпа; **rote R.** бурак  
**Ruck** der, -(e)s, -e штуршок  
**Rückblick** der, -(e)s, -e рэтраспектыўны позірк (in на)

**Rückfahrkarte** die, -, -n білет туды і назад  
**Rückfahrt** die, -, -en вяртанне, паездка назад, зваротная паездка  
**Rucksack** der, -s, -säcke рукзак, заплечнік  
**Rückseite** die, -, -n другі бок (*аркуша фатаздымку*); **auf der R.** на другім баку  
**Rücksicht** die, -, -en увага; павага, пашана;  
**mit R. auf** (A) беручы пад увагу *што-н.*  
**rückständig** адсталы; састарэлы;  
слабараз'явіты  
**rudern** веславаць  
**Rudern** das, -s веславанне  
**Ruf** der, -es, -e крык; кліч; слава; **einen guten R. haben**\* карыстацца добрай славай; **einen guten R. erwerben**\* нажыць добрую славу  
**rufen**\* (ruf, gerufen) крычаць, усклікаць; клікаць, гукаць; **die Pilze r.** грыбы клічуць (*каб іх набраць*)  
**Ruhe** die,- цішыня, спакой; адпачынак;  
**R.!** ціха!; **jemanden in R. lassen**\* пакінуць у спакоі  
**ruhig** спакойны, ціхі; **ganz r., Onkel!** спакойна, дзядзька!  
**Ruhm** der, -es слава  
**ruhmreich** слаўны  
**rühren** мяшаць, перамешваць, варушыць; расчуліць; **zu Tränen r.** расчуліць да сльёз;  
**ich bin zutiefst gerührt** я вельмі расчулены  
**ruinieren** разараць; руйнаваць  
**rund** круглы; прыблізна, каля  
**Rundfahrt** die, -, -en экскурсія, паездка (*на горадзе*)  
**Rundfunk** der, -s радыё, радыёвяшчанне  
**Rundgang** der, -es, -e экскурсія (*нешая*)  
**rundlich** закруглены; поўны (*пра чалавека*)  
**rundum** вакол  
**Rüssel** der, -s хобат  
**Rüstung** die, -, -en узбраенне  
**Rutsch** der, -es, -e прагулка, пагулянка; **ein guten R. ins neue Jahr** усяго найлепшага ў Новым годзе

## Ss

**Saal** der, -s, Säle зала  
**Saat** die, -, -en насенне, сяўба; рунь  
**Sache** die, -, -n рэч, прадмет; справа; праблема, пытанне; **in fremde S.n ein|mischen** уבלытвацца ў чужыя справы; **er versteht seine S.** ён разумее сваю справу; **komm zur S.!** бліжэй да справы!  
**Sack** der, -es, Säcke мяшок, мех  
**säen** сеяць  
**Saft** der, -es, Säfte сок  
**Sage** die, -, -n паданне, легенда

**Säge** die, -, -n піла  
**sagen** гаварыць, с/казаць; значыць; **sag mal!** скажы ба!  
**sagenhaft** легендарны, казачны  
**Sahne** die, - вяршкі, сьмятанка  
**Salat** der, -es, -e салата  
**Salz** das, -es, -e соль  
**salzig** салёны  
**Same** der, -ns, -n семя  
**sammeln** збіраць; збіраць калекцыю  
**Sammlung** die, -, -en збор, калекцыя  
**Samstag** der, -s, -e субота; **am S.** у суботу  
**samstags** у суботу, па суботах  
**Sanatorium** das, -s, Sanatorien [-ri|en] санаторый  
**Sand** der, -es, -e пясок  
**Sandale** die, -, -n сандаля  
**sanft** лагодны, рахманы, мяккі  
**Sänger** der, -s, - сыпявак  
**Sängerin** die, -, -nen сыпявачка  
**satt** сыты; сакавіты; **sich s. essen**\* наесяцца; **bist du schon s.?** ты ўжо пад'еў?  
**Satz** der, -es, Sätze сказ; скачок; камплект, набор; тэарэма  
**Sau** die, -, -e, Säuen сьвіння  
**sauber** чысты; **s. machen** прыбіраць, рабіць прыборку  
**Sauberkeit** die, -, -en чысьціня  
**säubern** чысьціць, ачышчаць; мыць  
**sauer** кіслы; **s. sein**\* мець кіслы выгляд  
**Sauerstoff** der, -es кісларод  
**Säule** die, -, -n калона, слуп  
**Säure** die, -, -n кіслата  
**sausen** імчаць, -цца; шумець  
**Saustall** der, -(e)s, -ställe сьвінюшнік  
**Schach** das, -s шахматы; **S. spielen** гуляць у шахматы  
**Schachbrett** das, -es, -er шахматная дошка  
**Schacht** der, -es, Schächte капальня, шахта  
**Schachtel** die, -, -n пачак, карабок; **eine S. Zigaretten** пачак цыгарэт  
**schade** шкада  
**Schaden** der, -s, Schäden шкода, страта, урон; дэфект; **S. verursachen** нанесці/прычыніць шкоду; **S. ersetzen** кампенсаваць шкоду; **die S. freude** зладнасьць  
**schädigen** па/шкодзіць  
**schädlich** шкодны  
**Schaf** das, -s, -e авечка  
**schaffen**\* I (schuf, geschaffen) тварыць, ствараць  
**schaffen** II працаваць; рабіць, здолець, справіцца; прыбіраць  
**Schaffen** das, -s творчасць  
**Schaffung** die, -, -en стварэнне  
**Schal** der, -s, -e шалік

**Schale** die, -, -n шалупіна, шкарлупіна; кубак, ваза; шаля (*вагаў*)  
**schälen** абіраць, лупіць, лузаць, лущыць  
**Schall** der, -s, -e гук  
**Schallplatte** die, -, -n грампласцінка  
**schalten** уключаць, пераключаць  
**Schalter** der, -s акенца; каса (*білетная*); пераключальнік  
**schämen sich** саромецца  
**Schande** die, - сорам, ганьба; *zur unserer S.* да нашага сораму  
**scharf** востры (*нож, прыправа*); рэзкі (*слова*); пранізьлівы  
**Schatten** der, -s цень; *im S.* у цяні, у засені, у цяньку; *S. auf etwas werfen\** кідаць цень на *што-н.*  
**Schatz** der, -es, Schätze скарб; каханы, каханая  
**schätzen** цаніць, шанаваць; ацэньваць  
**Schatzkammer** die, -, -n скарбніца  
**Schaufel** die, -, -n рыдлёўка  
**schauen** глядзець, пазіраць  
**Schaufenster** das, -s вітрына  
**schaukeln** гайдаць  
**Schaum** der, -es, Schäume пена  
**schäumen** пеніцца  
**schaumend** пенны, пеністы; *s.es Bier* пеннае піва  
**Schauspiel** das, -es, -e сьпектакль; драма, п'еса  
**Schauspieler** der, -s актор, артыст  
**Scheibe** die, -, -n дыск; шыба; скрылік; луста; *eine S. Brot* луста хлеба  
**scheiden\*** (schied, geschieden) аддзяляць; разводзіць (*мужа і жонку*); расставацца;  
*sich s. lassen\** разводзіцца  
**Scheidung** die, -, -en развод  
**Schein** der, -s, - съвятло, зьяянне; выгляд, бачнасьць; *мн. л.* -е пасьведчанне; банкнота; *zum S.* для выгляду, для бачнасьці, замесь  
**scheinbar** уяўны; відаць, напэўна  
**scheinen\*** (schien, geschienen) сьвяціць, зьяць; здавацца, мроіцца  
**Scheinwerfer** der, -s фара (*аўтамабільная*)  
**scheitern** цярпець няўдачу, не ўдавацца, праваліцца  
**schenken** па/дарыць; *Aufmerksamkeit s.* надаваць увагу  
**Schere** die, -, -n нажніцы  
**Scherz** der, -es, -e жарт  
**scherzen** жартаваць  
**Scheune** die, -, -n хлеў, гумно  
**scheußlich** жахлівы, агідны; жорсткі  
**Schi** der, -s, -en лыжа; *S. laufen* катацца/бегаць на лыжах  
**Schifahren** das катанне на лыжах

**Schicht** die, -, -en пласт, праслойка; зьмена (*працоўная*)  
**schicken** пасылаць, адпраўляць  
**Schicksal** das, -s, -e лёс, доля  
**schieben\*** (schob, geschoben) штурхаць, піхаць, адсоўваць  
**Schiedsrichter** der, -s арбітр, трацейскі суддзя  
**schief** косы, крывы; *s. gehen = shiefgehen*  
**schief|gehen\*** неўдавацца, праваліцца, ісьці наўскасяк (*пра справы*)  
**schießen\*** (schuß, geschossen) (auf A, nach D) страляць; забіваць (*гол*)  
**schiekaniieren** прыдзірацца; перасьледаваць, цкаваць  
**Schiff** das, -es, -e судна, карабель  
**schiffbar** суднаходны  
**Schiffbau** der, -s суднабудаванне  
**Schild** das, -es, -e шыльда, таблічка; этыкетка; шчыт; герб  
**Schilddrüse** die, -, -n шчытападобная залоза  
**schildern** апісваць, паказваць, маляваць  
**Schilderung** die, -, -en апісанне  
**Schildkröte** die, -, -n чарапаха  
**schimpfen** лаяць; лаяцца  
**Schimpfwort** das, -(e)s, -wörter зьяняважлівае/ лаянкавае слова, лаянка  
**Schinken** der, -s кумпяк, вядліна  
**Schirm** dr, -es, -e парасон; экран; шырма  
**Schlacht** die, -, -en бітва, бой  
**schlachten** забіваць, рэзаць (*птушак, скаціну*)  
**Schlaf** der, -s сон  
**schlafen\*** (schlif, geschlafen) спаць  
**Schlafwagen** der, -s спальны вагон  
**Schlafzimmer** das, -s спальня  
**Schlag** der, -es, Schläge удар  
**schlagen\*** (schlug, geschlagen) стукаць, біць; разьбіць (*праціўніка*); ударыцца; біцца (*пра сэра*); лупцаваць; *mit Faust auf den Tisch s.* грукнуць кулаком па стале  
**Schlagler** der, -s, шлягер, баявік, гвозд (*модная песьня, фільм ці кніга*)  
**Schlagzeile** die, -, -n буйны/ кідкі загаловак  
**Schlamm** der, -es, -e грязь, бруд; *sich mit S. beschmieren* запэцкацца ў гразі  
**Schlange** die, -, -n зьмяя; доўгая чарга; *S. stehen\** стаяць у чарзе  
**Schlaraffenland** das, -(e)s казачная краіна  
**schlau** хітры  
**Schlauch** der, -es, -e шланг, рукаў  
**Schlauchboot** das, -es, -e надзіманая лодка  
**schlecht** дрэнны, кепскі, паганы; дрэнна, кепска

**schleichen\*** (schlich, geschlichen) падкрадацца; паўзьці; **sich s.** пралазіць, пракрадацца  
**schleppen** цягнуць, валачы  
**schleunigst** неадкладны, тэрміновы; як мага шпарчэй/ хутчэй  
**schlicht** просты, сьціплы; гладкі, без узору  
**schließen\*** (schloss, geschlossen) зачыняць, замыкаць; заплюскаць (*вочы*), канчаць, завяршаць; заключаць (*пагадненне*); меркаваць, рабіць выснову  
**schließlich** урэшце, нарэшце; на заканчэнне  
**schlimm** дрэнны, кепскі; **s.er** горай, горш  
**Schlitten** der, -s сані; **S. fahren\*** катацца/ коўзацца на санях/ санках  
**Schlittschuh** der, -e, -e канёк; **S. laufen** коўзацца на каньках  
**Schloss** das, -sses, Schlosser замок; замак  
**Schlosser** der, -s сьлесар  
**schlucken** глытаць, праглынуць  
**Schluss** der, -sses, Schlüsse канец, заканчэнне; выснова, вывад; **S. machen** канчаць; **am S.** урэшце; **zum S.** на заканчэнне  
**Schlüssel** der, -s ключ  
**Schlüsselbund** das, -es, -e вязка ключоў  
**Schlussverkauf** der, -es, -e распродаж напрыканцы сезону  
**schmal** вузкі, тонкі  
**schmecken** каштаваць (*страву*); мець смак; **das schmeckt gut** гэта смачна; **die Suppe schmeckt nicht** поліўка нясмачная  
**schmelzen\*** (schmolz, geschmolzen) расплавіць, растапіць  
**Schmerz** der, -es, -en боль; пакута  
**schmerzen** балець, прычыняць боль  
**Schmetterling** der, -s, -e матылёк  
**schminken** грывіраваць  
**Schmuck** der, -s, -e аздабленне, упрыгожанне, убор  
**schmücken** аздабляць, упрыгожваць  
**Schmutz** der, -es грязь, бруд  
**schmutzig** брудны  
**Schnabel** der, -s, Schnäbel дзюба; *разм.* рот (*чалавека*)  
**Schnecke** die, -, -n сьлімак  
**Schnee** der, -s сьнег  
**Schneeball** der, -s, -bälle глыжка, сьнежка  
**Schneeballbeere** die, -, -n каліны  
**Schneeflocke** die, -, -n сьняжынка  
**Schneemann** der, -s, -männer сьнежная баба  
**schneiden\*** (schnitt, geschnitten) рэзаць; выразаць; стрыгчы  
**Schneider** der, -s кравец

**schneien** ісьці, падаць (*пра сьнег*); **es schneit** ідзе сьнег  
**Schnecke** die, -, -n сьлімак, смоўж  
**schnell** хуткі, скоры, шпаркі; хутка, скоро; **s.er!** хутчэй!  
**Schnellzug** der, -es, -e хуткі цягнік  
**Schnitt** der, -es, -e крой, фасон; разрэз; **im S.** у сярэднім  
**schnitzen** рэзаць, выразаць (*на дрэве*)  
**Schnupfen** der, -s насмарк  
**schnurlos** бесправадны  
**Schokolade** die, -, -n шакалад  
**schon** ужо; **wir sind s. daran** наша чарга  
**schön** прыгожы, цудоўны; **s.!** добра!; **es ist s., dass** добра, што; **danke s.** дзякую; **bitte s.!** калі ласка!  
**Schönheit** die, -, -en прыгажосць; прыгажуня  
**Schöpfer** der, -s творца, стваральнік, мастак  
**schöpferisch** творчы, стваральны  
**schräg** косы; наўскасяк; **s. gedruckt** напісаны курсівам  
**Schrank** der, -es, Schränke шафа  
**Schreck** der, -s, -e страх, жах, спалох  
**schrecklich** жудасны, жахлівы, страшэнны; **s. gerne** з вялікім задавальненнем  
**Schrei** der, -s, -e крык; **S. ausstoßen\*** ускрыкнуць  
**schreiben\*** (schrieb, geschrieben) пісаць; **geschrieben werden** пісацца; **man schreibt 2005** ідзе 2005 год  
**schreibfaul: s. sein\*** лянавацца пісаць; **ich bin s.** я неахвочы / неахвочая да пісання лістоў  
**Schreibmaschine** die, -, -n друкавальная машынка  
**Schreibtisch** der, -es, -e пісьмовы стол  
**schreien\*** (schrie, geschrien) крычаць  
**Schreiner** der, -s, = сталяр  
**schreiten\*** (schritt, geschritten) крочыць  
**Schrift** die, -, -en шрыфт; почырк; ліст (*афіцыйны*); публікацыя; **unleserliche S.** неразборлівы/ нечытальны почырк  
**schriftlich** пісьмовы; пісьмова  
**Schriftsteller** der, -s пісьменнік  
**Schritt** der, -s, -e крок; хада; мера, крок, захады; **S. für S.** крок за крокам; **auf S. und Tritt** на кожным кроку; **juristische S.e** юрыдычныя захады  
**Schuh** der, -s, -e чаравік, туфель; **S.e** абутак  
**Schulabgänger** der, -s выпускнік школы  
**Schulbank** die, -, -bänke школьная лава, парта

**Schulbildung** die, -, -en школьная адукацыя  
**Schulbuch** das, -es, -bücher падручнік  
**schulfrei** вольны ад заняткаў у школе  
**schuld**: *an etwas s. sein*\* быць вінаватым у чым-н.  
**Schuld** die, -, -en пра/віна; доўг; *jmd S. geben* вінаваціць каго-н.; *eine S. bezahlen* заплаціць доўг  
**schuldig** вінаваты; належны  
**Schule** die, -, -n школа; *in die S. gehen*\* хадзіць у школу  
**Schüler** der, -s вучань, школьнік  
**Schülerin** die, -, -nen вучаніца, школьніца  
**Schülertagebuch** das, -s, -bücher вучнёўскі дзённік  
**Schulhof** der, -s, höfe школьны двор  
**Schuljahr** das, -es, -e навучальны год, год навучання; *S.e* школьныя гады  
**Schulsachen** die (мн. л.) школьнае начинне  
**Schultasche** die, -, -n торба, вучнёўскі партфель  
**Schulter** die, -, -n плячо  
**Schürze** die, -, -n хвартух  
**Schuss** der, Schusses, Schüsse стрэл; дабаўка, невялікая доза; *спарт.* удар;  
*einen S. abgeben*\* стрэліць, зрабіць стрэл  
**Schüssel** die, -, -n міска, міса  
**schütteln** трэсьці; гайдаць; боўтаць;  
**Hände s.** паціскаць рукі; *den Kopf s.* ківаць галавою  
**schütten** сыпаць, насыпаць; наліваць  
**Schutz** der, -s ахова, засьцярога; абарона; прытулак; *S. gewähren* абараняць, браць пад ахову; *rechtlicher S.* прававая абарона  
**schützen** (vor D, gegen A) абараняць, засьцерагаць; ахоўваць  
**schwach** слабы; кволы; нямоглы, слабы;  
*s. werden*\* слабець; *in Deutsch s. sein*\* быць слабым у нямецкай мове  
**Schwager** der, -es швагер (*сястрын муж, жончын брат*)  
**Schwalbe** die, -, -n ластаўка  
**Schwan** der, -es, Schwäne лебядзь  
**schwänzen** прагульваць, прапускаць (*заняткі*)  
**schwarz** чорны; *s.weiss* чорна-белы (*фота*)  
**schwätzen** балбатаць  
**schweigen**\* (schwieg, geschwiegen) маўчаць; замоўчваць  
**schweigsam** маўклівы; моўчкі  
**Schwein** das, -es, -e сьвіння; *er hat S.* яму шанцуе; *S.e züchten* трымаць/ гадаваць сьвіней  
**Schweinfleisch** das, -es сьвініна  
**Schweiß** der, -es, -e пот

**schweißen** зварваць, варыць (*метал*)  
**schwellen** напухаць, распухаць  
**schwer** цяжкі; сур'ёзны; моцны; *s. fallen*\* цяжка давацца (*пра навуку*); *s. verständlich* цяжка зразумелы  
**schwerfällig** маркотны, меланхалічны  
**Schwert** das, -es, -er меч  
**Schwester** die, -, -n сястра  
**schwierig** цяжкі, складаны  
**Schwierigkeit** die, -, -en цяжкасьць, складанасьць; *in S.en geraten*\* апынуцца ў цяжкім становішчы  
**Schwimmbad** das, -es, -bäder плавальны басейн  
**schwimmen**\* (schwamm, geschwommen) плаваць, плысьці  
**Schwimmen** das, -s плаванне (*спорт, забаўка*)  
**Schwimmwer**, der, -s плывец  
**Schwimmhalle** die, -, -n крыты плавальны басейн  
**Schwindler** der, -s, - махляр, шахрай  
**sechs** шэсьць  
**sechshundert** шэсьцьсот  
**sechste** der (die, das) шосты  
**sechszehn** шаснаццаць  
**sechszehnte** der, (die, das) шаснаццаты  
**sechzig** шэсьцьдзсят  
**sechzigste** der (die, das) шасьцідзсяты  
**See** der, -s, -n возера  
**See** die, -, -n мора  
**Seefahrer** der, -s мораплаўца  
**Seemann** der, -s, -leute марак  
**Segel** das, -s ветразь, парус  
**segeln** плыць пад парусамі  
**sehen**\* (sah, gesehen) глядзець, пазіраць; бачыць; назіраць; *Mal s.* давай пабачым;  
*jemandem ähnlich s.* быць падобным да каго-н.; *sich s.* бачыцца, сустракацца; *sich s. lassen* паказацца  
**Sehenswürdigkeit** die, -, -n выдатны помнік, выдатная мясьціна  
**sehnen sich** (nach D) журыцца, маркоціцца; імкнуцца да; *ich sehne nach dir* я сумую/ маркочуся па табе  
**Sehnsucht** die, -, -e туга; прага  
**sehr** вельмі, надта, дужа; *zu s.* занадта, задужа; *s. gern* з задавальненнем; *s. erfreut* вельмі рады, у захапленні  
**Seide** die, -, n шоўк  
**Seife** die, -, -n мыла  
**sein**\* (war, gewesen) быць, існаваць (*спражэнне ў Präsens: bin, bist, ist, sind, seid, sind*); (*дапаможны дзеяслоў пры непераходных дзеясловах у Perfekt, Plusquamperfekt*) *er ist gekommen* ён прыйшоў; *ich bin es* гэта я; *was ist,*

**Kinder?** што здарылася, дзеці?; **aus s.** быць (адкуль, з чаго-н.); **s. + zu + Inf** трэба; **ich war mit dem Flugzeug weg** я паляцела на самалёце; **ich war mit dem Schiff auf der Insel** я прыплыла на востраў на караблі  
**sein** (ж.р. seine, н.р. sein, мн. seine) ягоны, яго, свой  
**seit** (D) з таго часу, з, ад, з той пары як; **Montag** з/ ад панядзелка; **s. wann?** з/ад якога часу?  
**seitdem** з таго часу, з той пары  
**seither** з таго часу, з той пары  
**Seite** die, -, -n бок; старонка (кнігі); аспект, бок, фактар; **gute/schlechte S.n haben\*** мець добрыя/ кепскія бакі; **sich von seiner besten S. zeigen** паказаць сябе з найлепшага боку/ праявіць сябе з найлепшым чынам  
**Sekretarin** die, -, -nen сакратарка  
**Sekt** der, -es, -e шампанскае  
**Sekunde** die, -, -n секунда  
**selber** сам, сама, само, самі  
**selbst** сам, сама, само, самі; асабіста; нават; **s. gemacht** самаробны; **von s.** самаадвольна, само з сябе, стыхійна  
**Selbstbedienung** die, - самаабслуга  
**selbstlos** самаахвярны, самаадданы  
**Selbstlosigkeit** die, -, -en самаахвярнасьць, самааданасьць, бескарысьлівасьць  
**Selbstmord** der, -es, -e самагубства; **S. begehen\*** учыніць самагубства  
**selbstständig** самастойны, аўтаномны  
**Selbstständigkeit** die, -, -en самастойны, незалежны  
**selbstverständlich** відавочны, зразумелы; відавочна, зразумела  
**Sellerie** der, -s, -s сельдэрэй  
**selten** рэдкі; рэдка  
**seltsam** дзіўны, дзівосны  
**senden\*** (sandte, gesandte) пасылаць, адпраўляць; (на слаб. спражэнню) перадаваць па радыё  
**Sendung** die, -, en радыё/перадача  
**Senf** der, -es, -e гарчыца  
**senken** апускаць, нахіляць; зніжаць, паніжаць  
**senkrecht** стромы, вертыкальны; старчака, вертыкальна  
**September** der, -s верасень; **im S.** у верасьні; **Anfang S.** на пачатку верасьня; **Ende S** у канцы верасьня.  
**Serviette** die, -, -n сурвэтка  
**Sessel** der, -s крэсла  
**setzen** паставіць, пакласьці; пасадзіць; **in Brand** s. падпаліць; **sich s.** сядзець, садзіцца

**sich** сабе; сябе; у зваротных дзеясловах адпавядае беларускім часьціцам -ся, -ца;  
**sich waschen** мыцца  
**sicher** надзейны, бясъпечны; напэўна, абавязкова; **s.!** вядрома!; **s. sein\*** быць упэўненым  
**Sicherheit** die, - упэўненась, надзейнасьць; бясъпека; **soziale S.** сацыяльнае забеспячэнне  
**sicherlich** вядома, напэўна, несумненна  
**sie** (D ihr, A sie) яна  
**sie** (D ihnen, A sie) яны  
**Sie** (D Ihnen, A Sie) Вы (ветліва да адной і некалькіх асоб)  
**Sieb** das, -(e), -e рэшата  
**sieben** сем  
**siebenhundert** семсот  
**sieb(en)te** der (die, das) сёмы  
**siebzehn** сямнаццаць  
**siebzehnte** der (die, das) сямнаццаты  
**siebzig** семдзсят  
**siebzigste** der (die, das) сямідзсяты  
**Siedlung** die, -, -en паселішча, пасёлак  
**Sieg** der, -es, -e перамога  
**siegen** (über A) перамагаць  
**Sieger** der, -s пераможца  
**Silber** das, -s серабро, срэбра  
**Silvesterabend** der, -s, -e пераднавагодні вечар  
**singen\*** (sang, gesungen) сьпяваць, пець  
**sinken\*** (sank, gesunken) падаць, апускацца; зніжацца; патонець  
**Sinn** der, -es, -e сэнс, значэнне; пачуццё  
**sinnlos** абсурдны, бессэнсоўны; бессэнсоўна  
**sinnvoll** разумны, асэнсаваны; **etwas S.es** штосьці карыснае  
**Sitte** die, -, -n звычай; **S.n** норавы  
**Situation** die, -, -en становішча, сітуацыя  
**sitzen\*** (saß, gesessen) сядзець; знаходзіцца; адбываць тэрмін, сядзець (у турме); **s. bleiben\*** сядзець, не ўстаць; застацца на другі год (пра вучня)  
**Sitzung** die, -, -en паседжанне  
**Skifahren** das катанне на лыжах  
**so** так, такім чынам; такі; **so?** так?, праўда?; **so viele** столькі; **so spat?** так позна?  
**Socke** die, -, -n шкарпэтка  
**soeben** толькі што  
**Sofa** das, -s, -s канапа, кушэтка  
**sofort** зараз жа, адразу, неадкладна, пільна  
**sogar** нават  
**sogenannt** гэтак званы  
**Sohle** die, -, -n падэшва  
**Sohn** der, -es, Söhne сын  
**solange** пакуль, да таго часу, датуль

**solch** такі (скланяєцца як азнач. артыкль, аднак перад неазнач. артыклем стаіць у нескланяльнай форме, а пасля неазнач. артыклю скланяєцца як прыметнік); **s.e Farbe/ s. eine Farbe/ eine s.e Farbe** такі колер  
**Solidarität** die, - салідарнасьць  
**sollen\*** (мадальны дзеяслоў) быць абавязаным, мусяць, трэба, патрэбна; **er soll gehen\*** яму трэба пайсьці, ён павінен ісьці; (выражае меркаваньне) **er soll gestern gekommen sein\*** кажуць, што ён прыехаў учора  
**Sommer** der, -s лета; **im S.** улетку; **letzten/ vorletzten S.** летась/ залетась улетку  
**Sommersport** der, -es, -e летні від спорту  
**sonderbar** дзіўны  
**sondern** а, але, аднак (нася адмоўя); **nicht nur ... s. auch** не толькі... але і  
**Sonnabend** der, -s, -e субота; **am S.** у суботу  
**sonnabends** па суботах  
**Sonne** die, -, -n сонца; **in der S. liegen\*** загараць, ляжаць на сонцы  
**sonnen** выстаўляць на сонца; **sich s.** загараць  
**Sonnenschein** der, -(e)s сонца, сонечнае сьвятло; **herrscht S.** сьвеціць/ зьяе сонца  
**sonnig** сонечны  
**Sonntag** der, -s нядзеля; **am S.** у нядзелю  
**sonntags** па нядзелях  
**sonst** інакш, а то; апроч таго; звычайна, як правіла; **s. wohin** куды-небудзь; **s. wo** дзе-небудзь; **s. wie** як-небудзь; **s. wer** хто-небудзь  
**sonstig** ранейшы; іншы, астатні  
**Sorge** die, -, -n клопат, турбота; **machen Sie sich keine S.n** не турбуйцеся!, не хвалойцеся!  
**sorgen** (für A) клапаціцца  
**sorgenfrei, sorgenlos** бесклапотны, бестурботны  
**sorgfältig** старанны, дбайны  
**Soße** die, -, -n соўс, падліўка  
**Souverenität** die, -, -en суверэнітэт  
**soweit** увогуле, наогул; наколькі; **s. das Auge reicht** наколькі сягае вока  
**sowie** як і, а таксама; як толькі  
**sowieso** усёроўна, і без таго  
**sowohl: s. ...als auch** і...і, як ... гэтак і  
**sozial** сацыяльны  
**sozialdemokratisch** сацыял-дэмакратычны  
**Sozialismus** der, - сацыялізм  
**sozialistisch** сацыялістычны  
**sozusagen** так бы мовіць, так сказаць; у нейкай ступені  
**spalten** калоць, рашчапляць

**Spaltung** die, -, en трэшчына; раскол; разьдзяленне  
**spannend** захапляльны, цікавы  
**Spannung** die, -, -en напруга, напружанне  
**sparen** ашчаджаць, эканоміць, зьбіраць  
**sparsam** ашчадны, эканомны  
**Spaß** der, -es, Späße забава, жарт; **S. machen** прыносіць радасьць/  
задавальненне; **zum S. verstecken** схаваць дзеля жарту  
**spät** позні, запозьнены; позна; **zu s.** запозна; **wie s. ist es?** якая гадзіна?/ колькі часу?  
**Spätankömmling** der, -s, -e той, хто спазьніўся  
**später** пазьнейшы; будучы; потым; **bis s.!** да спаткання, убачымся пазьней!; **an s. denken** думаць пра будучыню  
**Spaten** der, -s рыдлёўка  
**spazieren, spazieren|gehen\*** шпацыраваць, гуляць; **etwas s.** пайсьці трошкі пагуляць  
**Spaziergang** der, -es, -gänge шпацыр, пагулянка, прагулка  
**Specht** der, -es, -e дзяцел  
**speichern** запасіць  
**Speise** die, -, -n страва, ежа  
**Speisekarte** die, -, -n меню  
**speisen** есьці; карміць  
**Speise|raum** der, -s, -räume страўня, сталоўка  
**spekulieren** меркаваць, варажыць  
**Sperling** der, -s, -e верабей  
**sperrern** перакрываць, адгараджаць (вуліцу і над.)  
**Spezialität** die, -, -en фірмовая страва  
**speziell** адмысловы, спецыяльны  
**spezifisch** спецыфічны; удзельны (пра вагу)  
**Spiegel** der, -s люстэрка; узровень, паверхня (вады)  
**spiegeln sich** адлюстроўвацца  
**Spiel** das, -s, -e гульня; **auf dem S. stehen\*** быць пастаўленым на карту; **etwas aufs S. setzen** паставіць што-н. на карту  
**spielen** гуляць; іграць, выконваць (музычны твор); адбывацца  
**Spielplan** der, -s, -pläne рэпертуар; **auf dem S. stehen\*** быць у рэпертуары  
**Spielplatz** der, -es, -plätze пляцоўка для гульні  
**Spielsachen** die цацкі  
**Spielzeug** das, -s, -e цацка  
**Spinne** die, -, -n павук  
**Spital** das, -s, -e шпіталь, лякарня  
**spitz** сьпічасты, востраканечны; зьдлівы, востры



**Spitze** die, -, -n сьпічак  
**Sport** der, -s, -e спорт; **S. treiben\*** займацца спортам  
**Sportart** die, -, -en від спорту  
**Sportfreund** der, -es, -e аматар спорту  
**Sporthalle** die, -, -n спартыўная зала, крытая спартыўная пляцоўка  
**Sportler** der, -s спартовец, спартсмен  
**sportlich** спартыўны; спартыўны, чэсны; атлетычны; **nicht sehr s. sein\*** не надта захапляцца спортам  
**Sportpalast** der, -es, -paläste Палац спорту  
**Spotname** der, -ns, -n мянушка  
**Sprache** die, -, -n мова; стыль, мова; голас  
**Sprachführer** der, -s размоўнік  
**sprachlich** моўны; у моўных адносінах  
**sprechen\*** (sprach, gesprochen) гаварыць, размаўляць; выступаць з прамоваю;  
**Sprecher** der, -s прамоўца; дыктар  
**Sprechstunde** die, -, -n час прыёму наведнікаў (*ва ўстанове, у лекара*)  
**Sprechzimmer** das, -s прыёмны пакой  
**Sprichwort** das, -es, -wörter прымаўка, прыказка  
**springen\*** (sprang, gesprungen) скакаць, ускочыць; лопатца, трэскацца  
**Sprung** der, -s, Sprünge скачок  
**spülen** паласкаць; **das Geschirr s.** мыць/спаласнуць пасуду  
**Spur** die, -, -en сьлед; каляіна; сьлед, адбітак; палоса, рад (*пуху*)  
**spüren** адчуваць  
**Staat** der, -es, -en дзяржава; штат (*тэрытарыяльная адзінка*)  
**staatlich** дзяржаўны  
**Staatsangehörigkeit** die, -, -en грамадзянства  
**Staatsanwalt** der -(e)s, -anwälte пракурор  
**Stadion** das, -s, Stadi|en стадыён  
**Stadt** die, -, Städte горад  
**Stadtbezirk** der, -es, -e гарадскі раён  
**Stadtbummel** der, -s, - экскурсія/ шпацыр па горадзе (*з наведаннем крам і пад.*); **S. machen** павандраваць па горадзе  
**Städtchen** das, -s гарадок  
**Stadtführer** der, -s гід, экскурсавод па горадзе  
**Stadtplan** der, -es, -pläne план гораду  
**Stadtmitte** die, -, - цэнтр гораду  
**Stadttrand** der, -es ускраіна гораду; **am S.** на ўскрайку гораду  
**Stadtrat** der, -es, -räte дэпутат гарадской рады  
**Stadträtin** die, -, -nen дэпутатка гарадской рады  
**Stadttrund|fahrt** die, -, -en, **Stadttrund|gang** der, -es, -gänge экскурсія па горадзе

**Stadtzentrum** das, -s, -tren цэнтр гораду, гарадскі цэнтр  
**Stahl** der, -s сталь  
**Stall** der, -s, Ställe хлеў; стайня  
**stammen** (aus D) паходзіць  
**Stand** der, -es, Stände стан; узровень; месца, знаходжанне  
**standhaft** стойкі  
**ständig** сталы, працяглы, пастаянны; **am Telefon s. bleiben** заставацца ўвесь час ля тэлефону  
**Standpunkt** der, -s, -e пункт погляду, гледзішча  
**Star** der, -s, -e шпак  
**stark** моцны, дужы  
**Stärke** die, -, -n сіла, моц; колькасць  
**stärken** мацаваць, узмацняць  
**Stärkung** die, -m, -en мацаванне, узмацненне; ежа, падсілкаванне  
**starten** пачаць (*кампанію*); запускаяць (*ракеты*); стартваць  
**Station** die, -, -en станцыя  
**statt** (G) замест; замест таго, каб; **s... zu + Inf** замест таго, каб + інф  
**statt|finden\*** (statt fand, stattgefunden) адбывацца, праходзіць  
**Stau** der, -es, e вулічны/ дарожны затор  
**Staub** der, -es, - пыл  
**Staubsauger** der, -s пыласос  
**staunen** (über A) дзівіцца, здзіўляцца  
**Staunen** das, -s здзіўленне; **vor S.** ад здзіўлення  
**Stausee** der, -s, -n вадасховішча  
**Steckdose** die, -, -n штэпсель  
**stecken** утыкаць, усоўваць, засоўваць, устаўляць; загрузці, застраць  
**Steg** der, -es, -e дарожка, сьцяжынка  
**stehen\*** (stand, gestanden) стаяць, знаходзіцца; быць да твару, пасаваць; існаваць; стаяць за, падтрымліваць; **wie steht's?** як справы?; **wie s. Sie dazu?** як Вы пазіраеце на гэта / ставіцеся да гэтага?  
**stehen|bleiben\*** спыняцца (*і пра гадзіннік*)  
**Stehlampe** die, -, -n таршэр  
**stehlen\*** (stiel, gestohlen) красьці  
**steif** тугі, напята; цубкі, жорсткі; круты  
**steigen\*** (stieg, gestiegen) падымацца, павышацца, узьнімацца; сядачь (*на каня, у цягнік*)  
**steil** стромкі, круты  
**Stein** der, -es, -e камень; костачка (*плоду*)  
**Steinkohle** die, -, -n каменны вугаль  
**Steinpilz** der, -es, -e белы грыб  
**Stelle** die, -, -n месца, пункт; пасада, праца, становішча; **auf der S.** на месцы, тут жа; **ich in seiner S. würde + Inf** я б на ягоным месцы + *дзеясл.*

**stellen** ставіць, паставіць; **sich hinter jmd**  
**s.** падтрымліваць *каго-н.*, стаяць за *кім-н.*  
**Stellenwert** der, -es, -e важнасьць,  
значнасьць; **einen hohen S. für j.n haben**  
высока цаніцца ў *чыіх-н.* вачох  
**Stellung** die, -, -en пастава, поза, пасада,  
праца  
**stellvertretend** які замяшчае; **der s.e**  
**Vorsitzende** намесьнік старшыні  
**sterben\*** (starb, gestorben) паміраць  
**Stern** der, -s, -e зорка  
**Sternzeichen** das, -es, - знак задыяка  
**stets** заўсёды, увесь час  
**Steuer** die, -, -n падатак; **S.n zahlen**  
плаціць падаткі  
**steuern** кіраваць  
**still** ціхі, спакойны; ціха, спакойна  
**Stilleben** das, -s  
**Stimme** die, -, -n голас  
**stimmen** (für, gegen A) галасаваць (*за,*  
*супраць*); адпавядаць ісьціне; **das stimmt!**  
гэта так, гэта праўда; **stimmt nicht!**  
няпраўда!, не так!; **stimmt genau** менавіта  
так  
**Stimmung** die, -, -en настрой  
**stinken** (stank, gestunken) (nach D)  
сьмярдзецць; **es stinkt** сьмярдзіць  
**Stirn** die, -, -en лоб  
**Stock** der, -s, Stöcke кій, палка, кавенька  
**Stock** der, -s, Stockwerke паверх  
**Stoff** der, -es, -e матэрыя, рэчыва; тканіна  
**Stoffbeutel** der, -s пластмасавы мяшэчак  
**stöhnen** стагнаць  
**stolpern** спатыкацца  
**stolz** горды; **s. sein\*** (auf A) ганарыцца  
**Stolz** der, -es гордасьць, гонар  
**stoppen** прыпыняць, спыняць; спыняцца;  
**das Auto stoppt** машына спыняецца  
**Storch** der, -es, Störche бусел  
**stören** перашкаджаць, замінаць; турбаваць  
**stoßen\*** (stieß, gestoßen) штурхаць;  
удараць; (auf, gegen A) натыкацца (*на*  
*каго-, што-н.*)  
**stottern** заікацца  
**Strafe** die, -, -n пакаранне, кара; штраф;  
**eine S. bezahlen** плаціць штраф  
**strafen** караць, накладаць спагнанне,  
ушчуваць  
**Strahl** der, -s, -en прамень  
**strahlen** ззяць, зіхцець  
**Strahlung** die, - спрамяненне, радыяцыя  
**Strand** der, -s, -e марскі бераг, пляж  
**Straße** die, -, -n вуліца; шлях, шаша;  
праліў, пратока; **belebte S.** ажыўленая  
вуліца; **die S. überqueren** пераходзіць  
вуліцу; **auf die S. gehen\*** публічна  
пратэставаць, выходзіць на вуліцу; **der**

**Mann von der S.** чалавек з вуліцы, просты  
чалавек  
**Straßenbahn** die, -, -en трамвай; **mit der S.**  
**fahren** ехаць у трамвай/ трамваем  
**Straßenecke** die, -, -n рог вуліцы  
**Straßenübergang** der, -es, -gänge  
пешаходны пераход  
**Straßenverkehr** der, -es дарожны рух  
**Strauch** der, -es, Sträucher куст, корч  
**streben** (nach D) імкнуцца, дамагацца  
**streichen\*** (strich, gestrichen) праводзіць  
рукою, гладзіць; фарбаваць; чырыць,  
выкрэсьліваць  
**streicheln** гладзіць, лашчыць  
**Streichholz** das, -es, -er запалка  
**Streife** die, -, -n палоска, кавалачак стужкі  
**Streik** der, -es, -s страйк, стачка,  
забастоўка; **in S. treten\*** застрайкаваць  
**streiken** страйкаваць, баставаць  
**Streit** der, -es, -e сварка, канфлікт, спрэчка;  
**S. haben** сварыцца  
**streiten\*** (stritt, gestritten) спрачацца,  
сварыцца; (für, gegen A) змагацца (*за*  
*што-*, *супраць чаго-н.*); **s. sich um**  
сварыцца *за/ з-за чаго-н*  
**streng** строгі, суровы  
**Stress** der, -sses, -sse стрэс  
**stressfrei** вольны ад стрэсаў, бястрэсавы  
**stressig sein\*** быць напружаным,  
выклікаць стрэс  
**Strich** der, -es, -e рыса, рыска, палоса;  
працяжнік  
**stricken** вязаць (*кручком, сьпіцамі*)  
**Strom** der, -s, Ströme вялікая рака, патак;  
цячэнне, плынь; электрычны ток; **S.**  
**erzeugen** выпрацоўваць электрычнасьць,  
даваць ток  
**strömen** цячы, струменіць  
**Strumpf** der, -es, Strümpfe панчоха  
**Stück** das, -s, -e кавалак, частка; штука,  
асобнік; п'еса; **ein S.** трохкі; **im/ am S.**  
цалкам, не парэзаны, увесь кавалак  
(*каўбасы, сыру*)  
**Stufe** die, -, -n прыступка; ступень  
**Student** der, -en, -en студэнт  
**Studentin** die, -, -nen студэнтка  
**studieren** вывучаць; (an D) вучыцца (*у*  
*BHU*)  
**Studium** das, -s, Studi|en (*без мн. л.*) вучоба  
(*у BHU*); (*з мн. л.*) вывучэнне; **Studi|en**  
**machen** вывучаць *што-н.*  
**Stufe** die, -, -e ступень  
**Stuhl** der, -s, Stühle крэсла; кафедра (*у*  
*BHU*)  
**stumm** нямы; маўклівы  
**stumpf** затуплены; тупы (*нож, чалавек,*  
*кут*)

**Stumpf** der, -es, Stümpfe пень  
**Stunde** die, -, -n гадзіна; урок; *in der S.* на ўроку; *in einer halben S.* праз паўгадзіны; *zu jeder S.* у любы час  
**Stundenplan** der, -s, -pläne расклад урокаў  
**Sturm** der, -es, Stürme шторм, бура; штурм  
**stürmen** штурмаваць, атакаваць;  
сьпяшацца, імчацца  
**stürmisch** імклівы; бурны  
**Suche** die, -, -n пошук; *auf der S. nach* у пошуках (*чаго-н.*)  
**suchen** шукаць; зьбіраць, браць (*грыбы і пад.*)  
**Sucht** die, -, Süchte прага, манія; хвароба  
**süchtig** залежны ад  
**Süden** der, -s поўдзень; *im S.* на поўдні; *im S. von* на поўдзень ад; *die Vögel ziehen\** *nach S.* птушкі ляцяць у вырай  
**Sumpf** der, -s, Sümpfe балота  
**Supermarkt** der, -es, -märkte супермаркет  
**Suppe** die, -, -n суп, поліўка  
**süß** салодкі  
**Süßigkeiten** die (*мн. л.*) салодкае, салодкія прысмакі  
**sympatisch** сімпатычны; *j. n s. finden\** лічыць *каго-н.* сімпатычным  
**synchronisieren** дубляваць (*фільм*)

## Tt

**Tabelle** die, -, n табліца  
**tadellos** бездакорны, беззаганны  
**tadeln** (wegen G, für A) дакараць, папракаць, ушчуваць  
**Tafel** die, -, n дошка; класная дошка; пліта; табліца; плітка; сьвяточны стол  
**Tag** der, -es, -e дзень; *am T.e* удзень; *eines T.es* аднойчы, неяк; *guten T.!, T.!* добры дзень; *jeden T.* кожны дзень; *den ganzen T.* цэлы дзень; *T. für T.* дзень за днём  
**Tagebuch** das, -s, -bücher дзённік (*прыватны*)  
**tagen** засядаць, мець паседжанне  
**Tagesordnung** die, -, -en парадак дня; *an der T. sein* быць на парадку дня  
**Tagesplan** der, -es, -pläne распарадак дня  
**täglich** штодзённы; штодзень, штодня  
**Tagung** die, -, -en зьезд; паседжанне  
**taktvoll** тактоўны  
**Tal** das, -es, Täler даліна  
**Talent** das, -es, -e талент  
**Talsperre** die, -, -n плаціна; вадасховішча  
**Tank** der, -es, -s/ -e паліўны бак  
**tanken** запраўляцца, запраўляць /*палівам/*  
**Tankstelle** die, -, -n бензазапраўная станцыя  
**Tanne** die, -, -n ёлка

**Tannenbaum** der, -s, -bäume калядная ёлка  
**Tante** die, -, -n цётка  
**Tanz** der, -es, Tänze танец  
**tanzen** скакаць, танцаваць  
**tapfer** мужны  
**Tasche** die, -, -n кішэня, партфель, торба  
**Taschenbuch** das, -es, -bücher нататнік, запісная кніжка  
**Taschengeld** das, -es, -er кішэнныя грошы  
**Taschenmesser** das, -s сьцізорык, складанчык  
**Taschentuch** das, -es, -tücher насоўка, насавая хусьцінка  
**Tasse** die, -, -n кубак, кубачак  
**tasten** мацаць  
**Tat** die, -, -n учынак, дзеянне; *in der T.* у сапраўднасьці, на самай справе, сапраўды  
**tätig** дзейны, актыўны; *t. sein\* als* працаваць (*кім-н.*)  
**Tätigkeit** die, -, -en дзейнасьць, чыннасьць  
**Tatsache** die, -, -n факт  
**tatsächlich** фактычны  
**taub** глухі  
**taubstumm** глуханямы  
**Taube** die, -, -n голуб  
**tauchen** акунаць; ныраць  
**tauen** раставаць  
**taufen** хрысьціць  
**taugen** (zu D) быць прыдатным  
**tauschen** (gegen A) мяняць, абменьваць  
**tausend** тысяча (*колькасьць*)  
**Tausend** das, -s, -e (*нераважна ў мн. л.*) тысяча (*вялікая колькасьць*)  
**tausendste** der, (die, das) тысячны  
**Taxi** das, -s таксі  
**Team** [ti:m] das, -s, -s спартыўная каманда; брыгада  
**Teddy** der, -s, -s мядзьведзяня-лялька  
**Tee** der, -s, -s гарбата, чай  
**Teelöffel** der, -s чайная лыжка  
**Teig** der, -es, -e цеста  
**Teil** der, das, -es, -e частка, доля; *zum T.* часткова  
**Teilnahme** die, - (an D) удзел; спагада, спачуванне  
**teilnehmen\*** (an D) удзельнічаць, браць удзел  
**Teilnehmer** der, -s удзельнік  
**teilweise** часткова; *t. alt sein\** быць часткова/ у пэўнай ступені састарэлым  
**Telefon** das, -s, -e тэлефон; *per T. fragen* пытаць па тэлефоне  
**telefonieren** па/тэлефанаваць, гаварыць па тэлефоне  
**telefonisch** па тэлефоне; *j. n t. erreichen* дазваніцца да *каго-н.*; *t. bestellen* заказаць па тэлефоне

**Telefonkarte** die, -, -n тэлефонная картка  
**Teller** der, -s талерка  
**Tennis** das, - тэніс; **T. spielen** гуляць у тэніс  
**Tennispalette** die, -, -n тэнісная ракетка (для настольнага тэнісу)  
**Tennisschläger** der, -s тэнісная ракетка (для вялікага тэнісу)  
**Teppich** der, -s, -e дыван, дыванок  
**Termin** der, -s, -e тэрмін; **T. machen** запісвацца ў чаргу (на прыём і пад.)  
**Terror** der, -s тэрор  
**Terrorist** der, -en, -en тэрарыст  
**teuer** дарагі; дорага; **wie t. ?** колькі каштуе?  
**Teufel** der, -s д'ябал, нячысьцік, шатан  
**Text** der, -s, -e тэкст  
**Theater** das, -s тэатр; прадстаўленне  
**Theaterbesuch** der, -s, -e наведанне тэатра  
**Theaterkarte** die, -, -n білет у тэатр  
**Theaterstück** der, -es, -e п'еса  
**Theorie** die, -, -gien [.-gīen] тэорыя  
**tief** глыбокі; нізкі (пра гук, наклон); глыбокі (нянавісьць), моцны (боль); **t. bewegt** глыбока ўражаны; **t. erschüttert** глыбока ўзрушаны  
**Tiefebene** die, -, -n, **Tiefeland** das, -(e)s нізіна (геаграфічны панятак)  
**Tier** das, -es, -e жывёліна, жывёла, зьвер  
**Tierkunde** die = Zoologie die заалогія  
**Tiger** der, -s тыгр  
**Tinte** die, -, -n чарніла  
**Tip** der, -s, -s падказка, парада  
**tippen** (ан А) зьлёгка кранаць, дакранацца  
**Tisch** der, -es, -e стол; **den T. decken** зьбіраць на стол  
**Tischdecke** die, -, -n абрус, настольнік  
**Tischler** der, -s сталяр  
**Tischtennis** das, - настольны тэніс; **T. spielen** гуляць у настольны тэніс  
**Titel** der, -s загаловак, тытул  
**Toast(scheibe)** die, -, -n грэнка  
**toben** бушаваць, шалець, лютаваць; шумна гуляць  
**Tochter** die, -, Töchter дачка  
**Tod** der, -es, -e сьмерць  
**tödlich** сьмяротны  
**Toilette** (toa-) die, -, -n прыбіральня, туалет  
**tolerant** талерантны, цяплівы  
**Toleranz** die, - талерантнасьць, цяпліваць  
**toll** цудоўны, выдатны, першакласны  
**Tomate** die, -, -n памідор  
**Tomatensaft** der, -s, -säfte таматны/памідоравы сок  
**Ton** der, -(e)s, -e гліна

**Ton** der -es, Töne тон, гук; тон, адценне  
**Tonband** das, -s, -bänder магнітная стужка  
**Tonbandgerät** das, -s, -e магнітафон  
**Tonne** die, -, -n бочка; тона  
**Topf** der, -es, Töpfe каструля, гаршчок  
**Tor** das, -es, -e вароты, брама; гол; **ein T. schießen\*** забіваць гол  
**Tor** der, -en, -en дурань, даўбешка  
**Torte** die, -en, -en торт (круглы)  
**Torwart** der, -es, -e брамкар  
**tot** мёртвы, памерлы  
**total** татальны, суцэльны; зусім; **t. leer** зусім нішчымны/пусты  
**töten** забіваць  
**Tourist** der, -en, -en турыст  
**Touristin** die, -, -nen турыстка  
**Tradition** die, -, -en традыцыя; **mit der T. brechen\*** скончыць/перарваць традыцыю  
**tragen\*** (trug, getragen) насіць, несці (вопратку, валасы); насіць, пераносіць  
**Tragetasche** die, -, -n торба, сумка  
**trainieren** (tre-) трэніраваць, -цца; **sich t.** трэніравацца  
**Traktor** der, -s, Traktoren трактар  
**Traktorist** der, -en, -en трактарыст  
**trampen** вандраваць; падарожнічаць пешшу і на спадарожных машынах  
**Träne** die, -, -n сьляза  
**Traum** der, -s, träume мара; сон, сьненне  
**träumen** марыць; бачыць у сьне, сьніць  
**traumhaft** казачны, фантастычны  
**traurig** маркотны, зажураны, сумны; **t.es Gesicht** зажураны твар  
**treffen\*** (traf, getroffen) сустракаць; патрапляць у цэль, пацэліць; **eine Entscheidung t.** прыняць рашэньне; **sich t.** сустракацца, спаткацца  
**Treffen** das, -s сустрэча, спатканне  
**Treffpunkt** der, -(e)s, -e месца спаткання, зборны пункт  
**treffend** трапны  
**treiben\*** (trieb, getrieben) гнаць, заганяць; займацца; **Sport t.** займацца спортам  
**Trend** der, -, -s тэндэнцыя  
**trennen** аддзяляць, разьдзяляць; разьяднаць; **sich t.** (von D) аддзяліцца, адстаць  
**Treppe** die, -, -n лесьвіца; **die T. hinuntergehen\*** злазіць, сходзіць па лесьвіцы; **die T. hinaufgehen\*** узьнімацца па лесьвіцы  
**treten\*** (trat, getreten) ступаць; падыходзіць, выходзіць, зьяўляцца; заходзіць; **mit Füßen t.** рас/таптаць нагамі  
**treu** верны, адданы  
**Treue** die, - адданасьць, вернасьць  
**Trickfilm** der, -es, -e мультфільм

**Trinkbecher** der, -s пасудзіна для піцця, кубачак (*i plastасавы*)  
**Trinkgeld** das, -es, -er чайвыя грошы  
**trinken\*** (trank, getrunken) піць  
**trocken** сухі  
**trocknen** сушыць; сохнуць, высыхаць  
**Trommel** die, -, -n барабан  
**Trompete** die, -, -n труба (*музычны інструмент*)  
**tröpfeln** імжэць; капаць  
**tropfen** капаць  
**Tropfen** der, -s кропля  
**Tropfer** der, -s, -n кропельніца (*медычная*)  
**trösten** суцяшаць  
**trotz** (G,D) насуперак, нягледзячы на  
**trotzdem** усё ж; нягледзячы на тое, што  
**trübe** мутны; пахмурны  
**Truhe** die, -, -n скрыня, куфар  
**Truthahn** der, -s, -hähne індык  
**Tschüß** бывай!  
**Tube** die, -, -n цюбік  
**Tuch** das, -es, Tücher хустка, хусьцінка; ануча  
**tüchtig** здольны, умелы; добры; дзелавіты; надта, вельмі; **t. üben** старанна практыкавацца  
**Tulpe** die, -, -n цюльпан  
**tun\*** (tat, getan) рабіць, выконваць; дзейнічаць; **tut mir leid** мне шкада; **weg t.** балець, выклікаць боль  
**Tür** die, -, -en дзьверы, вароты; T. aufmachen/ schließen адчыняць/ зачыняць дзьверы; **die T. aufhalten\*** трымаць дзьверы расчыненымі; **vor der T. stehen\*** рукою дастаць, быць не за гарамі  
**Turm** der, -es, Türme вежа  
**turnen** займацца гімнастыкаю  
**Turnen** das, -s гімнастыка, фізкультура  
**Turnhalle** die, -, -n гімнастычная зала  
**Turnhemd** das, -es, -en спартыўная кашуля  
**Turnhose** die, -, -n спартыўныя штаны  
**Turnsachen** die (*мн. л.*) спартыўныя прыналежнасьці  
**Turnschuhe** die (*мн. л.*) спартыўныя чаравікі  
**Turnstunde** die, -, -n урок фізічнай культуры  
**Tüte** die, -, -n пакецік, мяшэчак, трубачка; вафельны кубачак (*для марозіва*)  
**typisch** тыповы, характэрны

## Uu

**U-Bahn** die, -, -en метро  
**U-Bahnstation** die, -, -en станцыя метро  
**übel** паганы, кепскі; **mir ist ü.** мне моташна

**Übelkeit** die, -, -en моташнасьць  
**üben** трэніраваць; здзяйсняць; **sich ü.** (in D) практыкавацца, трэніравацца; развучваць; **Gerechtigkeit ü.** ажыццяўляць справядлівасьць  
**über** (D на пытанне “дзе”, A на пытанне “куды”) над, праз, звыш, болей; аб, пра, наконт  
**überall** усюды, скрозь  
**überein|stimmen** пагаджацца, быць згодным; адпавядаць, пасаваць; **ich stimme mit Ihnen überein** я з Вамі згодны  
**übergänglich** шчасьлівенны; **ü. sein\*** не ведаць, што і рабіць ад шчасьця  
**überfallen\*** нападаць, атакаваць; ахапіць, нападаць (*пра страх*); **jmd mit Fragen ü.** засыпаць каго-н. пытаньнямі  
**Übergang** der, -s, -gänge пераход; пераправа  
**übergeben\*** перадаваць; уручаць; здаваць (*што-н. непрыяцелю*)  
**übergehen\*** пераходзіць (*што-н. у што-н.*), зьмяняцца  
**überhaupt** наогул, увогуле; **ü. nichts** зусім нічога; **und ü., warum nicht?** А сапраўды, чаму б не?; **wer sind sie ü.?** хто вы такія наогул?  
**überholen** пераганяць, апераджаць  
**überlassen\*** саступаць, пакідаць; даваць  
**überleben** перажываць; выносіць, трываць  
**überlegen** абдумваць, узважваць; **ü. sich** абмяркоўваць  
**übermorgen** паслязўтра  
**übernachten** пера/начываць  
**übernehmen\*** браць на сябе  
**überprüfen** правяраць, пераглядаць  
**überqueren** перасякаць, пераходзіць  
**überraschen** здзіўляць, уражваць; засьцігаць зьнянацку  
**überraschend** зьнянацку, неспадзявана, нечакана  
**Überraschung** die, -, -en нечаканасьць, сюрпрыз  
**überreden** угаварыць, пераканаць; **sich ü. lassen\*** даць сябе ўгаварыць  
**überreichen** перадаваць, уручаць  
**Überschrift** die, -, -en надпіс  
**übersetzen** перакладаць (*з мовы на мову*)  
**Übersetzer** der, -es перакладчык  
**Übersetzung** die, -, -en пераклад; **wortgetreue Ü.** дакладны пераклад  
**übersiedeln** перасяляцца, пераязджаць  
**überstürzen** сьпяшацца, хапацца  
**übertragen\*** перадаваць (*на радыё*), перакладаць (*з мовы на мову*); даручаць ускладаць

**Übertragung** die, -, -en передача (*радыё, тэлебачанне*); пераклад (*з мовы на мову*); перанос, перасадка; **Ü. von Haut/ von Blut** перасадка скуры/ пераліванне крыві  
**übertreiben\*** перабольшваць  
**überwerten** пераацаніць, перабольшыць  
**überwinden\*** пераадоляваць  
**Überwindung** die, -, -en пераадоленне  
**überzeugen** (von D) пераконваць; **sich selbst ü.** упэўніцца самому  
**überzeugend** пераканаўчы; пераканаўча  
**überzeugt** перакананы; **ü. sein\* von** (D) быць перакананым у  
**Überzeugung** die, -, -en перакананне  
**üblich** звычайны; ужывальны  
**übrig** астатні, іншы; лішні; **ü. sein\*** заставацца, быць лішнім  
**übrigbleiben\*** заставацца (*у наяўнасці*)  
**übrigens** аднак, зрэшты  
**Übung** die, -, -en практыкаванне; трэніроўка  
**Ufer** das, -s бераг (*ракі, возера, мора*)  
**Uhr** die, -, -en гадзіннік; час, гадзіна;  
**wieviel U. ist es?** якая гадзіна?; **um wieviel U.?** а якой гадзіне?; **um sieben U.** а сёмай гадзіне; **es ist drei U.** зараз тры гадзіны; **die U. stellen** наводзіць гадзіннік  
**Uhrzeit** die, -, -en час, гадзіна; **für welche U.?** на якую гадзіну/на які час?  
**Uhu** der, -s, -s пугач (*птушка*)  
**um** (A) каля, вакол, цераз, у, на, за; **um sechs Uhr** а шоста гадзіне; **um so mehr** тым больш што; **um .. zu + Inf** для таго, каб (*у дадanych сказах мэты, калі дзеля той жа самы*); **ich gehe in die Schule, um dort zu lernen** я хаджу ў школу, каб там вучыцца  
**umarmen** абдымаць  
**um|benennen\*** перайменаваць  
**um|drehen** павярнацца  
**um|fallen\*** перакуліцца, валіцца  
**Umfang** der, -s, -fänge аб'ём, памер  
**umfangreich** шырокі; вялікі, аб'ёмісты  
**umfassen** хопліваць, абдымаць; утрымліваць/ змяшчаць у сабе  
**Umfrage** die, -, -n апытанне  
**Umgang** der, -(e)s, -gänge абыходжанне; **den U. mit jemandem meiden** абмінаць (*каго-н.*), пазбягаць кантактаў з (*кім-н.*)  
**Umgangssprache** die, - гутарковая мова  
**umgeben\*** акружаць, атачаць, абступаць  
**Umgebung** die, -, -en асяроддзе, атачэнне; наваколле  
**um|gehen\*** (mit D) абыходзіцца (*з кім-, чым-н.*)  
**umgekehrt** супрацьлеглы; наадварот  
**umgestalten** ператвараць, пераўтвараць

**Umgestaltung** die, -, -en ператварэнне; пераўтварэнне  
**umhören** распытаць; **in der Schule u.** распытаць у школе  
**umkehren** павярнаць назад, вяртацца  
**umkommen\*** гінуць, загінуць  
**Umleitung** die, -, -en абход, аб'езд  
**um|rühren** мяшаць, памешваць  
**Umschlag** der, -es, -schläge вокладка; канверт  
**umsonst** марна, дарэмна; бясплатна; **die ganze Arbeit u.!** уся праца прапала!  
**Umstand** der, -(e)s, -stände акалічнасць, нагода; **unter diesen Umständen** у гэтых умовах; **mildernde Umstände** змякчальныя акалічнасці  
**umsteigen\*** перасядаць (*на іншы транспарт*)  
**Umwelt** die, - навакольны сьвет, навакольнае асяроддзе  
**Umweltschutz** der, -es ахова навакольнага асяроддзя  
**umziehen\*** перасяляцца, пераязджаць на іншую кватэру  
**Umzug** der, -s, -züge пераезд (*на іншую кватэру*)  
**un-** не- (*адмоўная прыстаўка*)  
**unabhängig** незалежны, самастойны  
**Unabhängigkeit** die, - незалежнасць  
**unaufhaltsam** нястрымны, безупынны  
**unaufhörlich** бесперапынны, безупынны; няспынна  
**unbeachtet** незаўважны, непрыкметны, пакінуты без увагі  
**unbequem** нязручны  
**unbeugsam** нязломны  
**unbedingt** безумоўна, абавязкова  
**unbeweglich** нерухомы  
**und** і, ды, а; **u.s.w. (und so weiter)** і г.д., і гэтак далей  
**unendlich** бясконцы  
**unentgeltlich** бясплатны, бязвыплатны, дармовы  
**unentschieden** нявырашаны; унічыю (*пра вынік гульні*)  
**unerhört** нечуваны  
**unermüdlich** нястомны  
**unerschütterlich** непахісны  
**unerträglich** невыносны  
**unerwartet** нечаканы, неспадзяваны  
**Unfall** der, -(e)s, Unfälle няшчасны выпадак, аварыя  
**Ungeduld** die, - нецярпліваць  
**ungeduldig** нецярплівы; **u. warten** нецярпліва чакаць  
**ungefähr** прыкладна, прыблізна

**ungenügend** незадвальняючы;  
незадвальняюча  
**ungerecht** несправядлівы  
**Ungerechtigkeit** die, -, -en  
несправядлівасць  
**ungesickt** нязграбны, няспрытны  
**ungleich** няроўны, неаднолькавы  
**Unglück** das, -s няшчасьце, бяда  
**unheimlich** жудасны, страшэнны,  
злавесны, вусьцішны  
**unhöflich** няветлівы  
**Union** die, -, -en унія, хаўрус  
**Universität** die, -, -en універсітэт  
**unlängst** нядаўна  
**unmittelbar** непасрэдна; непасрэдна  
**unmöglich** немагчымы; немагчыма  
**Unrecht** das, -es несправядлівасць;  
**jemandem U. machen** дапусьціць  
несправядлівасць у дачыненні да *каго-н.*  
**unregelmäßig** нерэгулярны  
**Unruhe** die, -, -n непакой, хваляванне  
**uns** нас, нам  
**unschädlich** бяскрыўдны, бяшкодны  
**unschuldig** невінаваты  
**unser** (ж.р. unsere, н.р. unser, мн. unsere)  
наш  
**unsicher** няўпэўнены; **u. sein\*** быць  
няўпэўненым  
**unsterblich** неўміручы, бессмяротны  
**unten** унізе; **nach u.** уніз; **von u.** знізу;  
**unter** (D на пытанне “дзе”; A на пытанне  
“куды”) пад, паміж, сярод; D пры, у часы;  
D ніжэй, менш; **u. zweitausend** меней за  
дзьве тысячы (*пра грошы*)  
**unterbrechen\*** перапыняць  
**unter|bringen\*** размяшчаць, пасяляць  
**unterdessen** тым часам, між тым  
**unterdrücken** прыгнятаць  
**untereinander** паміж сабою  
**Unterführung** die, -, -en тунель,  
пад’земны пераход  
**Untergang** der, -s, -gänge захад (*сонца*);  
пагібель  
**untergehen\*** заходзіць (*пра сонца*); гінуць  
**Untergrundbahn** die, -, -en метро  
**unterhalten\***, **sich** (über A) гутарыць,  
гаманіць, размаўляць (*пра*); (mit D)  
забаўляцца  
**unterhaltsam** цікавы, забаўляльны  
**Unterhaltung** die, -, -en размова, гутарка;  
забаўка  
**Unterkunft** die, -, -künfte прытулак,  
пражыванне  
**Unterlage** die, -, -n падстаўка, аснова; **U.n**  
дадзеныя, дакументацыя  
**unterlegen** падкладаць

**unternehmen\*** рабіць, здзяйсняць;  
займацца; **eine Reise u.** рабіць падарожжа  
**Unternehmen** das, -s прадпрыемства;  
справа; захады  
**Unternehmer** der, -s прадпрымальнік  
**Unterricht** der, -s навучанне, выкладанне;  
заняткі; урокі  
**unterrichten** (A каму, in D што)  
выкладаць, вучыць; **sie unterrichtet die**  
**Schüler in Mathematik** яна выкладае  
школьнікам матэматыку  
**untersagen** забараняць; **Rauchen**  
**untersagt** паленне тытуню забаронена  
**unterscheiden\*** адрозьніваць; **sich u.**  
(durch A) адрозьнівацца  
**Unterschied** der, -es, -e розьніца,  
адрозьненне  
**unterschiedlich** розны  
**unterschreiben\*** падпісваць  
**Unterschrift** die, -, -en падпісанне; подпіс  
(*i nad forma i nad.*); **eine U. fälschen**  
сфальшаваць/ падрабіць подпіс  
**unterstützen** падтрымліваць, дапамагаць  
**Unterstützung** die, -, -en падтрымка,  
дапамога; **finanzielle/ politische U.**  
фінансавая/ палітычная падтрымка  
**untersuchen** дасьледваць; аглядаць  
(*хворага*); шукаць, рабіць вобвыск  
**Untersuchung** die, -, -en дасьледванне,  
вывучэнне; агляд (*хворага*); сьледства  
(*судовае*)  
**Untertasse** die, -, -n сподак, сподачак  
**unterwegs** па дарозе, дарогаю, у дарозе;  
**u. sein\*** быць у дарозе, ехаць,  
накіроўвацца  
**unterzeichnen** падпісваць; **eine Urkunde.**  
**u.** падпісаць дакумант  
**ununterbrochen** бесперапынна,  
безупынна  
**unvergessen** незабыўны  
**unvergesslich** незабыўны  
**unvergleichlich** непараўнальны,  
непараўнаны, цудоўны  
**unvorsichtig** неасьцярожны;  
неасьцярожна; **wie u. von Ihnen!** як  
неасьцярожна Вы зрабілі!  
**unzählig** незьлічоны  
**unzufrieden** незадаволены  
**Uraufführung** die, -, -en прэм’ера  
**Urkunde** die, -, -n дакумант; пасьведчанне,  
дыплом, грамата; **eine U. beglaubigen**  
засьведчыць дакумант; **eine U.**  
**unterzeichnen** падпісаць дакумант  
**Urlaub** der, -s,- адпачынак, водпуск; **auf**  
**U. fahren\*** **nach** ехаць у адпачынак у  
**Ursache** die, -, -n прычына, падстава;  
**keine U.!** няма за што!

**Ursprung** der, -s, -sprünge паходжанне, пачатак  
**Urteil** das, -s, -e меркаванне, думка; прысуд; **ein U. fällen** выносіць прысуд  
**Urwald** der, -es, -wälder пушча, спрадвечны лес  
**Urzeit** die, -, -en глыбокая старажытнасьць, сівая мінуўшчына; **U.en** дагістарычныя часы  
**UV-Strahlen** die pl ультрафіялетаваыя промні

## Vv

**Vase** [wa-]die, -, -n ваза  
**Vater** der, -s, Väter бацька  
**Vaterland** das, -s Айчына, Радзіма, Бацькаўшчына  
**vaterländisch** айчынны  
**Vati** der, -s, -s тата, татка, бацька; **V.'s Schwester** бацькава сястра, цётка  
**Veilchen** das, -s фіялка  
**verabreden sich** дамаўляцца  
**Verabredung** die, -, -en спатканне  
**verabschiedn sich** (von D) разьвітвацца з  
**verändern** зьмяняць; **sich v.** зьмяняцца  
**Veränderung** die, -, -en зьмена, перамена  
**veranstalten** арганізаваць, праводзіць  
**Veranstaltung** die, -, -en арганізацыя, ладжанне, правядзенне; мерапрыемства  
**verantwortlich** адказны  
**Verantwortung** die, -, -en адказнасьць; **V. ablehnen** здымаць з сябе адказнасьць; **V. tragen\*** несці адказнасьць; **zur V. ziehen\*** прыцягваць да адказнасьці  
**verantwortungsbewusst** сведамы, адказны  
**verarbeiten** апрацоўваць, перапрацоўваць  
**Verarbeitung** die, -, -en апрацоўка, перапрацоўка  
**Verband** der, -(e)s, -bände павязка (*на рану i пад.*); асацыяцыя, хаўрус, таварыства  
**verbessern** паляпшаць, папраўляць  
**Verbesserung** die, -, -en выпраўленне, паляпшэнне  
**verbieten\*** забараняць  
**verbinden\*** зьвязаць, злучаць  
**Verbindung** die, -, -en сувязь, злучэнне (*i хімічнае*); асацыяцыя, таварыства; **eine (geschäftliche, etc) V. herstellen** усталяваць (дзелавую *i пад.*) сувязь; **V. (mit jmdm) halten\*** падтрымліваць сувязь з (*кім-н.*)  
**verbergen\*** (verbar, verborgen) хаваць, таіць  
**verbeugen sich** (vor D) кланяцца  
**verbieten\*** забараняць

**verbilligen** рабіць больш танным;  
**verbilligt** цэны зьніжаныя, скідка  
**verblüfft** ашаломлены, зьбянтэжаны; **sehr v. sein\*** быць моцна зьбянтэжаным  
**Verbot** das, -s, -e забарона  
**verbotten** забаронены; **Betreten v.** уваход забаронены  
**verbrauchen** спажываць  
**Verbraucher** der, -s спажывец  
**verbreiten** распаўсюджаць, пашыраць; **sich v.** пашырацца, распаўсюджацца  
**Verbrechen** das, -s, - злачынства;  
**organisiertes V.** арганізаваная злачыннасьць; **ein V. begehen\*** учыніць злачынства  
**Verbrecher** der, -s, - злачынец  
**verbrennen\*** с/паліць; згараць  
**verbringen\*** бавіць, праводзіць (*час*)  
**Verdacht** der, -s падозранне  
**verdächtig** падазроны, сумнеўны  
**verdanken** (D) быць абавязаным (*каму-, чаму-н.*)  
**verderben\*** (verdarb, verdorben) псаваць  
**verdienen** зарабляць, заслугоўваць  
**Verdienst** das, -es, -е заслуга  
**verdient** заслужаны  
**verdoppeln** падвойваць  
**verehren** паважаць, шанаваць  
**verehrt** паважаны, шануюны  
**Verein** der, -s, -е суполка, хаўрус, таварыства, аб'яднанне; **einem V. beitreten\*** уступіць у таварыства; **gemeinnütziger V.** таварыства без камерцыйных мэт  
**vereinbaren** узгадняць; **sich v.** дамаўляцца;  
**Zeitpunkt v.** дамаўляцца наконт часу сустрэчы  
**vereinen, vereinigen** яднаць, злучаць; **sich v.** яднацца, гуртавацца, злучацца  
**vereinheitlichen** уніфікаваць  
**Vereinigung** die, -, -en аб'яднанне  
**verfahren\*:** **sich v.** заблудзіцца, зьбіцца з дарогі  
**verfassen** складаць (*зборнік*), пісаць  
**Verfasser** der, -s аўтар, складальнік  
**Verfassung** die, -, -en канстытуцыя  
**verfilmen** экранізаваць  
**Verfilmung** die, -, -n экранізацыя  
**verfolgen** уціскаць, падвяргаць уціску; сачыць (*за думкаю, падзеямі*)  
**Verfolgung** die, -, -en уціск, перасьлед; назіранне (*за чым-н.*)  
**verfügen** (über A) мець, мець у распараджэнні  
**Verfügung** die, -, -en пастанова, рашэнне; распараджэнне; **zur V. stehen\*** мецца, быць у *чыёй-н.* наяўнасьці



**vergangen** мінулы, прошлы  
**Vergangenheit** die, -, -en мінуўшчына, мінулае  
**vergebens** марна, дарма  
**vergehen\*** мінаць, праходзіць (*пра час*); прападаць, зьнікаць  
**vergessen\*** (vergaß, vergessen) забывацца, забываць  
**vergiften** трыць  
**Vergleich** der, -s, -e параўнанне  
**vergleichen\*** (verglich, verglichen) параўноўваць  
**Vergnügen** das, -s задавальненне, прыемнасьць  
**vergrößern** павольшыць, павялічыць; **sich v.** большаць, пашырацца  
**Vergrößerung** die, -, -en павелічэнне  
**verhaften** арыштоўваць  
**Verhaftung** die, -, -en арышт  
**verhalten\*** **sich** (gegenüber D) ставіцца (*да каго, чаго-н.*), паводзіць сябе  
**Verhältnis** das, -ses, -se суадносіны; **in V. zu** + D у параўнанні з; (*нераважна ў мн. л.*) умовы жыцця; стаўленне, адносіны  
**verhandeln** (mit D, über A) весьці перамовы (*з кім-н. наконт чаго-н.*)  
**Verhandlung** die, -, -en перамовы; **V.en führen** весьці перамовы  
**verheiratet** жанаты, замужняя; **v. sein\*** быць жанатым/ замужам  
**verhindern** перашкаджаць, папярэджаць, прадухіляць  
**verhören** дапытваць; **sich v.** недачуць  
**verirren sich** заблудзіцца  
**verjagen** прагнаць  
**Verkauf** der, -s, -käufe продаж, збыт  
**verkaufen** прадаваць  
**Verkäufer** der, -s прадавец  
**Verkäuferin** die, -, -nen прадаўшчыца  
**Verkehr** der, -s рух; транспарт  
**verkehren** (mit D) хадзіць (*пра транспарт*); падтрымліваць зносіны  
**Verkehrssampel** die, -, -n сьветлафор  
**Verkehrsmittel** das, -s транспартны сродак  
**verkehrt** перакулены; не той, памылковы; наадварот  
**verkleiden sich** пераапрагнуцца, замаскавацца; **als Frau verkleidet** пераапрануты жанчынаю  
**verkündigen** абвешчаць  
**verlachen** высьмейваць  
**Verlag** der, -s, -e выдавецтва  
**verlangen** патрабаваць  
**verlängern** падоўжыць, зрабіць большым  
**verlassen\*** пакідаць; **sich v.** (auf A) спадзявацца на

**verlaufen\*** праходзіць, мінаць; **sich v.** заблудзіцца  
**verlegen** сарамлівы, зьбянтэжаны  
**verleihen\*** узнагароджваць, прысуджаць (*прэмію і пад.*)  
**verlernen** развучыцца  
**verletzt** паранены  
**verletzen** параніць; пашкодзіць; парушаць (*закон*); **sich v.** параніцца  
**verlieben sich** (in A) закахацца  
**verliebt** закаханы  
**verlieren\*** (verlor, verloren) траціць, губляць; прайграваць  
**Verlobte** der жаніх, нарачоны  
**verloren** згублены, страчаны; змарнаваны; які заблудзіўся; **v. gehen\*** змарнаваць, растраціць (*час, грошы*)  
**Verlust** der, -es, -e страта, прапажа; проигрыш  
**vermeidem** пазьбягаць  
**vermischen** мяшаць, зьмешваць  
**vermissen** недалічыцца; **etwas v.** сумаваць *па чым-н.*  
**vermitteln** садзейнічаць, спрыяць  
**vermuten** дапускаць, меркаваць; падазраваць  
**Vermutung** die, -, -en меркаванне, здагадка; падазрэнне  
**vernachlässigen** грэбаваць, пагарджаць; не зьвяртаць увагі; заняджаць, запускаць (*справы*)  
**vernehmen\*** чуць, пачуць; дапытваць  
**verneinen** адмаўляць  
**vernichten** зьнішчаць, вынішчаць, разбураць  
**Vernichtung** die, -, -en вынішчэнне, зьнішчэнне  
**Vernunft** die, = розум, развага  
**vernunftig** разумны, разважны  
**veröffentlichen** публікаваць  
**verpacken** пакаваць  
**verpassen** прапускаць, спазьняцца; **den Zug v.** спазьніцца на цягнік  
**Verpflegung** die, -, -en догляд (*хворага*); утрыманне  
**verpflichten** абавязваць; **sich v.** падмявацца, браць на сябе абавязак  
**Verpflichtung** die, -, -en абавязак, доўг; абавязацельства; **einer V. nachkommen\*** выконваць абавязацельства  
**Verrat** der, -s здрада  
**verraten** здраджаць; выдаваць (*таямніцу*)  
**verrückt** вар'яцкі, звар'яцелы  
**verrühren** мяшаць, разьмешваць  
**versagen** псавацца, пераставаць працаваць, выходзіць са строю

**versalzen** I перасаліць;  
**versalzen** II салёны  
**versammeln** зьбіраць, склікаць; **sich v.**  
зьбірацца  
**Versammlung** die, -, -en сход, мітынг,  
асамблея; **öffentliche V.** сход  
грамадзкасьці; **in der V. sprechen\***  
выступіць на сходзе  
**versäumen** прагульваць, прапускаць  
**verschieden** розны; усялякі  
**verschicken** адпраўляць, пасылаць  
**verschließen\*** зачыняць, замыкаць; **sich v.**  
зачыніцца; замкнуцца (*у самім сабе*)  
**verschlimmen** горшаць, гораць  
**verschlossen** зачынены, закубраны  
**verschlucken** каўтаць, глытаць  
**verschmutzen** брудзіць, пэцкаць,  
забруджваць  
**Verschmutzung** die, -, -en забруджанне  
**verschönern** упрыгожваць, прыхарошваць  
**verschwenden** марнаваць, мантачыць  
**verschwinden\*** (verschwand,  
verschwunden) зьнікаць; **verschwinde!**  
зьнікні!, згінь!; **spurlos v.** зьнікаць  
бясьследна  
**verseuchen** заражаць  
**versichern** (G) запэўніваць; (gegen A)  
страхаваць  
**Versicherung** die, -, -en запэўненне;  
страхаванне; страхоўка; **die V.**  
**abschließen\*** заключаць дамову на  
страхаванне  
**versinken\*** (versank, versunken) тонець,  
тануць  
**versorgen** забяспечваць  
**verspäten sich** спазьняцца  
**Verspätung** die, -, -en спазьненне; **der Zug**  
**hat V.** цягнік спазьняецца  
**versprechen\*** абяцаць; **sich v.** няправільна  
вымавіць слова; памыліцца пры  
выказванні  
**Verstand** der, -s розум  
**verständigen sich** дамаўляцца,  
паразумецца  
**Verständigung** die, -en узаемапаразуме  
**Verständnis** das, -ses, -se (für A)  
разуме  
(*чаго-н.*)  
**verstärken** умацняць, павелічаць;  
інтэнсіфікаваць  
**Versteck** das, -s, -e хованка, таёмнае  
месца; **V. spielen** гуляць у хованкі  
**verstecken** с/хаваць; **sich v.** хавацца  
**verstehen\*** разумець; умець, кеміць; **sich v.**  
разумець адзін аднаго; **sich v. auf** (A)  
разьбірацца ў *чым-н.*  
**Versuch** der, -s, -e спроба; досьлед,  
эксперымент

**versuchen** спрабаваць, намагацца  
**verteidigen** бараніць, абараняць  
**Verteidigung** die, -, -en абарона  
**verteilen** раздаваць, разьліваць,  
разьмяркоўваць  
**vertiefen** паглыбляць  
**Vertrag** der, -s, -träge дамова, дагавор,  
пагадненне, кантракт; **einen V.**  
**abschließen\*** заключыць дамову; **einen V.**  
**unterschreiben\*** падпісаць дамову; **einen**  
**V. erfüllen/ verlängern** выканаць/  
працягнуць дамову  
**vertragen\*** трываць, выносіць; **sich v.**  
ладзіць, ужывацца  
**vertrauen** давяраць  
**vertrauensvoll** давяральны, даверлівы  
**vertreiben\*** выганяць, праганяць  
**vertreten\*** прадстаўляць  
**Vertreter** der, -s прадстаўнік; **gesetzliche**  
**V.** законны прадстаўнік  
**verursachen** выклікаць, спрычыняць  
**verurteilen** (zu D) асуджаць, ганіць;  
выносіць прысуд; **zum Tode v.** прысуджаць  
да сьмерці  
**vervollkommen\*** дасканаліць  
**verwahren** захоўваць; **Lebensmittel v.**  
захоўваць харчы  
**Verwaltung** die, -, -en кіраванне;  
адміністрацыя; **städtische V.** гарадская  
адміністрацыя, гарадская ўлада  
**verwandeln** ператвараць, пераўтвараць;  
**sich v.** ператварацца  
**Verwandschaft** die, -, -en родзічы, радня  
**Verwandte** der, die, -n, -n родзіч, сваяк,  
сваячка  
**verweigern** адхіляць  
**verweilen** знаходзіцца, затрымлівацца; **den**  
**ganzen Tag v.** прабыць цэлы дзень  
**verwenden** ужываць, прымяняць  
**verwechseln** мяшаць, зблытаць  
**verwerfen\*** заняджаць, закінуць; адхіляць  
**verwerten** скарыстаць  
**Verwertungsbetrieb** der, -(e)s, -e  
прадпрыемства па перапрацоўцы  
адыходаў  
**verwirklichen** ажыццяўляць, здзяйсняць  
**verwöhnen** песьціць, пеставаць  
**verworren** забытаны, зблытаны  
**verwunden** параніць  
**verzeihen** дараваць, выбачаць  
**Verzeihung** die, -, -en дараванне,  
прабачэнне; **V.!** выбачайце!  
**verzichten** (auf A) адмаўляцца  
**Vetter** der, -s стрыечны/ дваюродны брат  
**Vieh** das, -s, -er жывёла, скаціна, гавяда  
**Viehzucht** die, - жывёлагадоўля

**viel** шмат, багата, многа; нашмат; **v. älter** нашмат старэй; **v. e** багата хто, многія; **zu v.** нашмат, надта шмат  
**vieldeutig** шматзначны  
**Vieldeutigkeit** die, -, -en шматзначнасьць  
**Vielfalt** die, - разнастайнасьць  
**vielfältig** разнастайны, рознабаковы  
**vielleicht** магчыма, мабыць, бадай  
**vielmals** не раз, шматкроць; **v. denken** не раз падумаць  
**vielseitig** рознабаковы, шматгранны, разнастайны  
**vieltöckig** шматпавярховы  
**vier** чатыры  
**Viereck** das, -s, -e чатырохкутнік  
**vierhundert** чатырыста  
**viert:** **zu v.** учатырох, /пра жанчын/ учацьвярох  
**vierte** der, die, das, -n, -n чацьвёрты  
**Viertel** das, -s квартал; чвэрць; **es ist ein V.**  
**vor sechs** без чвэрці шэсьць (*гадзін*)  
**Viertelstunde** die чвэрць гадзіны  
**vierzehn** чатырнаццаць  
**vierzehnte** der, die, das, -n, -n чатырнаццаты  
**vierzig** сорак  
**vierzigste** der, die, das, -n, -n саракавы  
**Vogel** der, -s, Vögel птушка  
**Vokabel** die, -, -n слова (*асобнае*)  
**Volk** das, -s, Völker народ  
**Völkerkunde** die, - этнаграфія  
**Völkerrecht** das, -es, -e міжнароднае права  
**Volksbildung** die, -, народная адукацыя  
**Volkshochschule** die, -, -n народны ўніверсітэт, вячэрнія курсы  
**Volkslied** das, -es, -er народная песня  
**Volkstracht** die, -, -en строй, нацыянальны касцюм  
**volkstümlich** народны  
**Volkswirtschaft** die, - народная гаспадарка  
**voll** поўны; увесь, цэлы; **v. sein\*** **von** быць поўным *чаго-н.*  
**vollbringen\*** рабіць, здзяйсняць  
**vollenden** завяршаць, канчаць  
**Volleyball** der, -s, -bälle валејбол; (*з мн. л.*) валејбольны мяч; **V. spielen** гуляць у валејбол  
**völlig** поўны, абсалютны; цалкам, цалкавіта  
**vollkommen** закончаны, поўны, дасканалы  
**vollständig** поўны; зусім, цалкам  
**vollziehen\*** выконваць, ажыццяўляць  
**Volumen** [w-] das, -s, - / Volumina аб'ём  
**vom** = von dem

**von** (D) аб, ад, з, у; **von heute an** ад сённяшняга дня; **Schlosser von Beruf** сьлесар па прафесіі; (*пры выказьніку ў залежным стане абазначае дзейную асобу*) **der Brief wurde von den Kindern geschrieben** пісьмо напісалі дзеці (*літаральна: пісьмо было напісана дзецьмі*); (*выражае родны склон*) **die Einwohner von Mensk** жыхары Менску; **die Mutter von drei Kindern** маці трох дзяцей  
**vor** (D *на пытаньне* “дзе?”, A *на пытаньне* “куды”) перад, да, за, з, ад; таму; **v. der Tür** перад/за дзвярыма; **v. Ende Februar** да заканчэння лютага; **vor drei Tagen** тры дні таму; **v. allem** найперш, перад усім  
**vor-** *аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем «раней, наперадзе»*  
**Vorabend** der, -s пярэдадзень; **am V.** напярэдадні  
**voran** наперадзе, на чале  
**voraus** уперад; **im v.** загадзя, наперад  
**Voraussetzung** die, -, -en перадумова;  
**unter V., dass** пры ўмове/ з умоваю, што  
**vorbei** (an D) паўз, каля; **v. sein\*** скончыцца, мінуць; **die Ferien sind v.** мінулі канікулы  
**vorbei-** *аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем «мінаць, праходзіць паўз»*  
**vorbeifahren\*** (an D) мінаць, ехаць/ праязджаць паўз  
**vorbeigehen\*** (an D) мінаць, праходзіць  
**vorbeikommen\*** мінаць, ісьці/ праходзіць паўз  
**vor|bereiten** рыхтаваць; **sich v. (auf A)** рыхтавацца (*да чаго-н.*)  
**vorbereitet** падрыхтаваны  
**Vorbild** das, -s, -er узор, прыклад  
**vorbildlich** узорны  
**Vordergrund** der, -s, -gründe першы план;  
**im V.** на першым плане  
**vorerst** найперш, сьпярша  
**vor|führen** дэманстраваць, паказваць  
**Vorgänger** der, -s папярэднік  
**vor|gehen\*** ісьці/ рухацца наперад; дзейнічаць, рабіць; адбывацца, здарацца; сьпяшацца (*пра гадзіннік*)  
**vorgestern** заўчора  
**vor|haben\*** мець намер, мець план, зьбірацца, зьбірацца *што-н.* рабіць; **was haben Sie vor?** якія Вашы планы?/ што Вы маеце намер рабіць?  
**Vorhaben** das, -s намер, задумка, план, праект  
**vorhanden** наяўны; **v. sein\*** быць у наяўнасьці

**Vorhang** der, -s, -hänge заслона (театральная); фіранка, шторы  
**vorher** некалі, даўней, раней; загадзя, зараней; **das war drei Wochen v.** гэта было за тры тыдні да таго  
**vorig** мінулы, ранейшы, былы  
**vor|kommen\*** адбывацца, здарацца, бываць; сустракацца, здавацца  
**vorläufig** папярэдні; часовы; пакуль што  
**vor|lesen\*** чытаць уголас; **lies vor!** чытай!  
**Vorlesung** die, -, -en лекцыя; **eine V. halten\*** чытаць лекцыю  
**vorliegen\*** быць у наяўнасці  
**Vormittag** der, -s, -e раніца, першая палова дня; **am V.** раніцаю, да абеду; **heute V.** сёння ўранні  
**vorn(e)** паперадзе, сьпераду, наперадзе;  
**von v. ab** сьпераду  
**vornehmen\* sich** узяцца за што-н.  
**Vorname** der, -ns, -n імя  
**Vorort** der, -s, -e прадмесце, прыгарад  
**Vorrat** der, -s, -räte запас  
**vorsagen** падказваць  
**Vorsatz** der, -s, -sätze намер  
**Vorschlag** der, -s, -schläge прапанова, рэкамендацыя; **einen V. machen** зрабіць прапанову; **einen V. ab|lehnen** адхіліць прапанову  
**vor|schlagen\*** прапанаваць  
**Vorsicht** die, - асьцярожнасць; **V.!** асьцярожна!  
**vorsichtig** асьцярожны; асьцярожна  
**Vorsilbe** die, -, -n прыстаўка, прэфікс  
**vor|singen\*** сьпяваць каму-н., напяваць  
**Vorsitzende** der, -n, -n старшыня  
**Vorspeise** die, -, -n перакус, закуска  
**vor|stellen** знаёміць (каго-н. з кім-н.); **sich (D) v.** уяўляць сабе; **sich v.** прадставіцца  
**Vorstellung** die, -, -en уяўленне, разуменне; сьпектакль, сеанс (кіно); знаёмства  
**Vorteil** der, -s, -e перавага, выгода, карысьць; **im V. sein\*** мець перавагу  
**vorteilhaft** выгодны  
**Vortrag** der, -s, -träge даклад; **einen V. halten\*** рабіць даклад, выступіць з дакладам  
**vortrefflich** выдатны, цудоўны  
**vorüber** (an D) паўз, каля; **v. sein\*** мінаць, канчацца; **der Sommer ist v.** мінула/прайшло лета  
**vorüber-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**vorüber|gehen\*** ісьці/праходзіць паўз, мінаць  
**Vorverkauf** der, -s папярэдні продаж

**Vorwahl** die, -, -en нацыянальны тэлефонны код  
**Vorwand** der, -s, -wände прычына, адгаворка  
**vorwärts** наперад  
**Vorwort** das, -es, -e прадмова  
**Vorwurf** der, -s, -würfe папрок, дакор  
**vor|zeigen** прад'яўляць паказваць (для кантролю і пад.)  
**vor|ziehen\*** аддаваць перавагу, лічыць за лепшае; завешваць (фіранку)  
**Vorzimmer** das, -s пярэдні пакой; прыёмны пакой (у офісе)  
**Vorzug** der, -s, -züge перавага  
**vorzüglich** выдатны, надзвычай добры

**Ww**

**Waage** die, -, -n вагі  
**waagerecht** гарызантальны; гарызантальна  
**wachsen\*** (wuchs, gewachsen) расьці; павелічацца, расьці  
**Waffe** die, -, -n зброя, узбраенне; **von der W. Gebrauch machen** ужыць зброю  
**wagen** рызыкаваць, адважвацца, асьмельвацца, сьмець  
**Wagen** der, -s павозка, воз, калёсы, вагон, аўтамабіль  
**Wahl** die, -, -en выбар, разнастайнасць; выбары, галасаванне; гатунак; **eine W. ab|halten\*** праводзіць выбары; **freie W.en** вольныя выбары; **W.ergebnisse fälschen** фальшаваць, падтасоўваць выбары  
**wählen** выбіраць, абіраць; набіраць нумар (тэлефонны)  
**wahr** сапраўдны, праўдзівы, правільны; **das ist w.** гэта праўда; **nicht w.?** ці ж не так?, ці ж не праўда?  
**während** (G) у час, цягам; у той час, як  
**wahrhaft** праўдзівы; сапраўды  
**Wahrheit** die, -, -en праўда, ісьціна; **die ungeschminkte W.** непрыхаваная/голая праўда  
**wahrheitsgetreu** праўдзівы; рэалістычны  
**wahrscheinlich** імаверны, верагодны, магчымы; напэўна, мабыць  
**Wahrzeichen** das, -s сімвал; прыкмета  
**Waise** die, -, -n сирота  
**Wald** der, -s, Wälder лес  
**Wand** die, -, Wände сьцяна  
**wandeln** блукаць, хадзіць; **sich w.** мяняцца, ператварацца  
**wandern** вандраваць, блукаць  
**Wanderung** die, -, -en пешая пагулянка, экскурсія, турыстычная вандроўка  
**Wandzeitung** die, -, -en насыценная газета

**wann** калі; **seit w.?** зь якога часу?; **von w. bis w.** з якога часу і па які час  
**Wanne** die, -, -n ванна  
**Wappen** das,-s герб  
**Ware** die, -, -n тавар  
**Warenhaus** das, -es, -häuser універмаг  
**warm** цёплы  
**Wärme** die, - цяпло  
**warnen** (vor D) перасьцерагаць, папераджаць  
**warten** (auf A) чакаць  
**Wartesaal** der, -es, -säle па/чакальня  
**warum** чаму, навошта  
**was** што; што-небудзь; **w. für ein (eine, ein)** што за?; які? якая?, якое?; **w. für ein Buch liest du?** што за/ якую кнігу ты чытаеш; **w. sind das für Zeitschriften?** што гэта за часопісы?  
**Waschbecken** das, -es, - умывальнік, міса  
**Wäsche**, die, - бялізна; пранне  
**waschen\*** (wusch, gewaschen) мыць; праць; **Geschirr w.** мыць посуд; **sich w.** мыцца, умывацца  
**Wasser** das, -s вада; **Kölnisches W., Kölnischw.** адэкалон, кельнская вада; **fließendes W.** вадаправод  
**Wasserball** der, -s, -bälle воднае пола  
**Wasserfall** der, -(e)s, -fälle вадаспад  
**Wasserleitung** die, -, -en вадаправод  
**wechseln** мяняць, мяняцца  
**Wechselstube** die, -, -n мяняльная кантора, абменны пункт (*грошай*)  
**wecken** будзіць  
**Wecker** der, -s будзільнік  
**weder: w. ... noch...** ні ... ні..., не ... не...  
**Weg** der, -es, -e дарога, шлях; сьцяжынка, сьцежка; **sich auf den W. machen** рушыць у дарогу; **auf den W. nach/zu** па дарозе ў; **auf den W. hierher sein\*** накіроўвацца сюды; **aus dem W.!/ von W.!** прэч з дарогі  
**weg** прэч; **w. sein\*** зьнікаць, прападаць  
**weg-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**wegen** (G) з-за, дзякуючы, дзеля  
**weg|fahren\*** паехаць, ад'ехаць  
**weg|fliegen\*** паляцець, адлятаць  
**weg|laufen\*** уцякаць  
**weg|nehmen\*** адбіраць, забіраць  
**weg|räumen** прымаць, прыбіраць; **die Spiele w.** прыбраць гульні  
**weg|rücken** аддаляцца (*пра мару і над.*)  
**weg|werfen\*** адкідаць, выкідаць  
**weh** балючы; **w. tun\*** спрычыняць боль, балець; **der Kopf tut mir w.** мне баліць галава; **Rücken tut w.** сьпіна баліць; **hast du dir weh getan?** ты выцяўся?  
**wehen** веяць, павяваць, дзьмуць; лунаць (*пра сьцяг*)

**wehren sich** абараняцца  
**wehrlos** безабаронны  
**weiblich** жаночы, жаночкі  
**weich** мяккі; лагодны, рахманы  
**weigern, sich** адмаўляцца, ухіляцца  
**Weihnachten** die (мн. л.) Каляды, нараджэнне сына Богага  
**Weihnachtsbaum** der, -es, -bäume калядная елка  
**weil** бо, таму што  
**Wein** der, -es, -e віно, вінаград  
**weinen** плакаць  
**weise** мудры  
**weisen** (wies, gewiesen) паказваць  
**Weise** die, -, -n спосаб, чын, манера; мелодыя, напеў; **auf diese W.** гэтакім чынам; **auf keine W.** ніякім чынам; **auf welche W.?** якім чынам?  
**Weisheit** die, -, -en мудрасьць  
**weiß** белы; бледны; сівы  
**Weißwein** der, -es, -e белае віно  
**weit** далёкі; далёка; прасторны, шырокі; **zu w. weg sein\*** быць занадта далёка; **von w.em** здаля, здалёк; **nicht w. von** недалёка/непадалёку ад; **w. verzweigt** шырока разгалінаваны  
**weiter** далейшы, наступны; далей, болей; **und so w.** і гэтак далей, і г. д.; **ohne w.es** проста, бяспрэчна  
**weiter-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка  
**weiter|geben\*** перадаваць; **ihre Erfahrungen an Jungere w.** перадаваць свой досвед малодшым  
**weitgehend** значны, далёкасяжны  
**Weizen** der, -s пшаніца  
**welcher** (ж.р welche, н.р. welches, мн. welche) (*скланяецца як азначальны артыкль*) які; каторы  
**welken** вянуць  
**Welle** die, -, -n хваля; вал (*дэтал*)  
**Welt** die, -, -en сьвет  
**Weltall** das, -s космас, сусьвет  
**weltbekannt** сусьветна вядомы  
**weltberühmt** сусьветна вядомы  
**Weltkrieg** der, -es, -e сусьветная вайна; **der zweite W.** другая Сусьветная вайна  
**Weltmeister** der, -s чэмпіён сьвету  
**Weltmeisterschaft** die, -, -en чэмпіянат/першынства сьвету  
**Weltraum** der -es космас, касьмічная прастора  
**Weltraumschiff** das, -s, -e касьмічны карабель  
**Weltteil** der, -s, -e частка сьвету  
**weltweit** ва ўсім сьвеце, па ўсім сьвеце, сусьветна

**wem** (D *da wer*) каму  
**wen** (A *da wer*) каго  
**wenden**\* (*wendete/ wandte, gewendet/ gewandt*) павярнаць, варочаць, перавярнаць; **sich w.** павярнацца; (an A) зьвяртацца (*да каго-н.*)  
**wenig** мала, крыху; **ein w.** крыху, крышку, трошкі  
**wenige** мала хто  
**wenigstens** прынамсі; самае найменшае  
**wenn** калі; **als w.** як быццам; **auch w.** нават калі; (*у даданных сказах часу ўжываецца пры аднаразовым дзеянні ў ц. ч. і б. ч. і пры паўторных дзеяннях у мінулым часе*)  
**wer** (D *wem* A *wen*) хто  
**Werbung** die, -, -en вярбоўка, рэкрутаванне; (*без pl*) рэклама  
**werden**\* (спраж. ў Präsens: *werde, wirst, wird, werden, werdet, werden*) (*wurde, geworden*) станавіцца, рабіцца; ператварацца (*дапаможны дзеяслоў для ўтварэння будучага часу - Futurum і залежнага стану- Passiv; не перакладаецца*)  
**werfen**\* (*warf, geworfen*) кідаць  
**Werk** das, -es, -e справа, работа; праца; завод  
**Werken** das, -s урок працы (*у малодшых школьнікаў*)  
**Werkhalle** die, -, -n цэх (*заводу*)  
**Werkstatt** die, -, -stätten майстэрня  
**Werkstück** das, -es, -e дэталі, частка  
**Werktag** der, -es, -e працоўны дзень  
**Werkstätige** der, -n, -n працоўны  
**Werkunterricht** der, -s працоўнае навучанне, праца (*школьны прадмет*)  
**Werkzeug** das, -es, -e прылада, інструмент  
**wert** дарагі, любы; варты, годны; **w. sein**\* каштаваць (*чаго-, каго-н./*)  
**Wert** der, -es, -e вартасць, цана; каштоўнасць; **einen W.** (*auf* A) **legen** надаваць значнасць (*чаму-н.*)  
**werten** цаніць, ацэньваць  
**wertvoll** каштоўны  
**Wesen** das, -s істота; сутнасць  
**wesentlich** істотны, важны, значны; **im w.em** у асноўным  
**weshalb** чаму, за што  
**wessen** (G *da wer, was*) чый, чыя, чыё, чые  
**Westen** der, -s захад, Захад; **im W.** на захадзе; **nach W.** на захад; **von W.** з захаду;  
**Wettbewerb** der, -s, -e спаборніцтва, конкурс  
**Wette** die, -, -n спрэчка, заклад; **um die W.** на выперадкі  
**wetten** спрачацца, біцца аб заклад; **ich wette dass** магу паспрачацца, што

**Wetter** das, -s надвор'е; **wie ist das W. heute?** якое сёння надвор'е?  
**Wettkampf** der, -s, -kämpfe спаборніцтва  
**wichtig** важны; важна; **w. sein**\* быць важным  
**wider** (A) супраць, супроць, насуперак  
**Widerhall** der, -s, -e водгук, рэха  
**widerlegen** абвяргаць  
**Widerrede** die, -, -n пярэчанне; **keine W.!** не пярэч!  
**widersprechen**\* пярэчыць, супярэчыць  
**Widerspruch** der, -s, -sprüche супярэчнасць, пярэчанне  
**Widerstand** der, -s, -stände супор, супраціў  
**widmen** прысвячаць  
**wie** як, якім чынам; **w. schade!** як шкада!  
**wieder** зноў; **immer w.** увесь час, кожны раз, раз-пораз  
**Wiederaufbau** der, -s аднаўленне, адбудова  
**wiederbeleben** адраджаць  
**wieder|erkennen**\* пазнаваць  
**wiedergeben**\* аддаць назад, вяртаць; перадаваць  
**wiederholen** паўтараць  
**Wiederholung** die, -, -en паўтарэнне  
**wieder|kommen**\* вяртацца  
**Wiedersehen** das, -s спатканне; **auf W.!** бывайце!, да сустрэчы!  
**wiederum** зноў  
**Wiedervereinigung** die, -, -en уз'яднанне;  
**W. Deutschlands** уз'яднанне Нямеччыны  
**Wiege** die, -, -n калыска  
**Wiegenlied** das, -es, -er калыханка  
**Wiese** die, -, -n луг, поплаў  
**wieso** як, чаму  
**wieviel** колькі  
**wild** дзікі  
**Wille** der, -ns воля, жаданне  
**willkommen** жаданы, прыемны; **herzlich w.** сардэчна запрашаем!, калі ласка!; **w. sein**\* быць жаданым, вітацца  
**Wimper** die, -, -n павейка  
**Wind** der, -es, -e вецер  
**winden**\* (*wand, gewunden*) матаць; абвіваць, плесьці; **sich w.** віцца, віляць  
**windig** ветраны  
**Windschutzscheibe** die, -, -n ветравая шыба (*аўтамабілю*)  
**Winkel** der, -s вугал; кут/ок; **der rechte W.** просты вугал  
**winken** махаць, ківаць, рабіць знак (*рукою*)  
**Winter** der, -s зіма; **im W.** зімою, узімку  
**Wintersport** der, -s, -e зімовы від спорту  
**wir** (D *uns*, A *uns*) мы  
**wirken** дзейнічаць, працаваць; уплываць

**wirklich** сапраўдны, фактычны; сапраўды  
**Wirklichkeit** die, -, en рэчаіснасьць, рэальнасьць; *in W.* у сапраўднасьці  
**wirksam** дзейсны, эфектыўны  
**Wirkung** die, -, -en дзеянне, уздзеянне  
**Wirt** der, -es, -e гаспадар  
**Wirtschaft** die, -, -en гаспадарка, эканоміка  
**wirtschaften** гаспадарыць, займацца гаспадаркай, весці гаспадарку  
**wirtschaftlich** гаспадарчы, эканамічны  
**wissbegierig** цікаўны, дапытлівы  
**wissen**\* (wußte, gewußt) ведаць, знаць, умець  
**Wissen** das, -s веда, веды  
**Wissenschaft** die, -, -en навука  
**Wissenschaftler** der, -s, - навучовец, вучоны  
**wissenschaftlich** навуковы  
**Witz** der, -es, -e жарт, досьціп, дасьціпнасьць  
**Witzbold** der, -es, -e жартаўнік  
**wo** дзе; калі  
**wo-** (*перад прыназоўнікам, што пачынаецца з галоснай мае форму wог-першая частка займеннікавых прыслоўяў, пераклад якіх залежыць ад кіравання дзеясловаў*); **womit schreibst du?** чым ты пішаш? **womit fährst du?** на чым ты паедзеш; **woran denkst du?** пра што ты думаеш?  
**Woche** die, -, -n тыдзень; **letzte W.** на мінулым тыдні  
**Wochenende** das, -s, -n выхадныя дні, канец тыдня  
**wochenlang** тыднямі; працягласьцю ў адзін тыдзень  
**Wochentag** der, -s, -e будзень, будзённы дзень  
**wöchentlich** штотыднёвы; штотыднёва  
**wodurch** праз што, чым  
**wofür** за што, пра што  
**wogegen** супраць чаго  
**woher** адкуль  
**wohin** куды  
**wohl** здаровы, дужы; добра; бадай, напэўна  
**Wohl** das, -s дабрабыт, дастатак  
**wohl fühlen sich** добра пачувацца  
**wohlschmekend** смачны, прыемны на смак  
**Wohlstand** der, -s дабрабыт, дастатак  
**wohnen** жыць, пражываць  
**Wohnhaus** das, -es, -häuser жылы дом  
**Wohnviertel** das, -s квартал (*у горадзе*)  
**Wohnort** der, -es, -e месца жыхарства  
**Wohnung** die, -, -en кватэра  
**Wohnwagen** der, - аўтадача, дача-прычэп

**Wohnzimmer** das, -s агульны пакой, гасьцёўня, зала  
**Wolf** der, -s, Wölfe воўк  
**Wolke** die, -, -n воблака, хмара  
**Wolle** die, -, -n воўна, шэрсць  
**wollen**\* (*мадальны дзеяслоў*) хацець, жадаць  
**womit** чым  
**woran** прычым, чаму, пра што  
**worauf** на што, на чым, пасля чаго  
**woraus** з чаго, адкуль  
**worin** у чым, дзе  
**Wort** das, -es, Wörter слова; (*Worte чые-н. словы*); **das W. ergreifen**\* узяць слова; **das W. erhalten**\* атрымаць слова; **jemandem ins W. fallen**\* перабіць *каго-н.*  
**Wörterbuch** das, -es, -bücher слоўнік  
**wörtlich** даслоўны, літаральны  
**Wuchs** der, -s рост; **gross von W. sein**\* быць (высока)рослым  
**Wunde** die, -, -n рана  
**Wunder** das, -s цуд, дзіва  
**wunderbar** цудоўны, дзівосны  
**wunderlich** дзіўны  
**wundern** здзіўляць, дзівіць; **sich w.** дзівіцца, здзіўляцца  
**wundersam** цудоўны, дзівосны; **auf w.e Weise** цудоўным чынам  
**wunderschön** цудоўны, надзвычай прыгожы  
**Wunsch** der, -es, Wünsche жаданне; **auf W.** па жаданню  
**wünschen** жадаць (*сабе, каму-н.*)  
**Wunschkonzert** das, -es, -e канцэрт па заяўках/ па замовах  
**Würfel** der, -s кубік  
**Wurm** der, -s, Würmer чарвяк  
**Wurst** die, -, Würste каўбаса; **jetzt geht's um die W.** цяпер або ніколі  
**Würstchen** das, -s сасіска  
**Wurzel** die, -, -n карань  
**würzen** прыпраўляць  
**wüst**  
**Wüste** die, -, -n пустыня, пустэча  
**Wut** die, - лютасьць, раз'юшанасьць  
**wüten** лютаваць, шалець, бушаваць  
**wütend** раз'юшаны, у шаленстве, у ярасьці

## Zz

**Zahl** die, -, -en лік, колькасьць; лічба  
**zahlen** плаціць  
**zählen** лічыць; налічваць; (*zu D*) далучаць, адносіць да  
**zahllos** шматлікі, незьлічоны  
**zahlreich** шматлікі

**Zahn** der, -s, Zähne зуб; **der Z. tut mir weh** мне балиць зуб  
**Zahnartz** der, -es, -ärzte зубны доктар/  
лекар  
**Zahnbürste** die, -, -n зубная шчотка  
**Zahnpasta** die, -, -pasten зубная паста  
**Zahnschmerzen** die (мн. л.) зубны боль;  
**ich habe Z.** мне баляць зубы  
**zanken sich** спрачацца, сварыцца  
**zart** п'яшчотны, ласкавы, кволы  
**zärtlich** п'яшчотны, ласкавы; п'яшчотна,  
ласкава  
**Zärtlichkeit** die, -, -en п'яшчота, ласка  
**Zauberer** der, -s чараўнік  
**Zaun** der, -s, Zäune агароджа  
**Zebra** das, -s, -s зебра  
**Zeh** der, -s, -n, Zehe палец (*нагі*)  
**zehn** дзесяць  
**zehnte** der, das, die, -n, -n дзесяты  
**Zeichen** das, -s знак; прыкмета  
**zeichnen** маляваць; крэсьліць  
**Zeichnen** das, -s маляванне; **technisches Z.**  
крэсьленне, чарчэнне  
**Zeichnung** die, -, -en малюнак; чарцёж  
**zeigen** паказваць, дэманстраваць  
**Zeiger** der, -s стрэлка гадзінніка; індэкс,  
паказьнік  
**Zeile** die, -, -n радок  
**Zeit** die, -, -en час; **zur Z.** зараз, цяпер; von  
**Z. zu Z.** раз-пораз, час ад часу; **es ist Z.**  
пара, час; **mit der Z.** з цягам часу  
**Zeitgenosse** der, -n, -n сучасьнік  
**zeitgenössisch** сучасны  
**Zeitschrift** die, -, -en часопіс  
**Zeitung** die, -, -en газета  
**Zelle** die, -, -n цэля; камара (*турэмная*); **in**  
**die Z. bringen\*** пасадыць у камеру  
**Zelt** das, -es, -e шацёр, палатка; **ein Z.**  
**aufschlagen\*** ставіць палатку  
**zelten** ставіць палатку, жыць у палатцы  
**Zensur** die, -, -en адзнака (*школьная*)  
**Zentrum** das, -s, Zentren цэнтр, сярэдзіна  
**zerbrechen\*** ламаць, разьбіваць; ламацца,  
біцца  
**Zerfall** der, -s распад; **Z. der Sowjetunion**  
распад Савецкага Саюзу  
**zerkratzen** драпаць (*ногіямі, цвіком і пад.*)  
**zerreißen\*** разьдзіраць; па/рвацца; **sich z.**  
разрывацца, быць у двух месцах  
адначасова, рабіць дзве работы адначасова  
**zerschlagen\*** І разьбіваць, разграміць;  
паламаць  
**zerschlagen** I разьбіты, паламаны;  
разгромлены  
**zersplittert** раздробнены  
**zerstören** бурыць, разбураць, руйнаваць  
**zerstört** разбураны, зруйнаваны

**Zettel** der, -s запіска; налётка, этыкетка  
**Zeuge** der, -n, -n сьведка (*мужчына*)  
**Zeugin** die, -, -en сьведка (*жанчына*)  
**zeugen** (von D) сьведчыць; даваць  
паказанні  
**Zeugnis** das, -ses, -se пасьведчанне;  
сьведчанне (*сьведак*)  
**Ziege** die, -, -n каза  
**Ziegel** der, -s цагляна, цэгла  
**ziehen\*** (zog, gezogen) цягнуць, валачы;  
выцягваць, выймаць; ісьці, рухацца,  
цягнуцца; ляцець, пералятаць (*пра*  
*птушак*); **Schlussstrich** z. падвесьці рысу;  
z. **lassen\*** настойваць (*чай і пад.*)  
**Ziel** das, -s, -e мэта; мішэнь, цэль; фініш;  
**das Z. erreichen** дасягнуць мэты; **zuerst**  
**durch das Z. laufen\*** першым перасячы  
фініш  
**zielbewusst** мэтанакіраваны  
**zielstrebig** мэтанакіраваны  
**ziemlich** значны; досыць, даволі такі  
**Ziffer** die, -, -n лічба  
**Zigarette** die, -, -n цыгарэта  
**Zimmer** das, -s пакой; **aufs Z. bringen\***  
прывесьці ў пакой; **ein Z. mieten** наймаць  
пакой  
**Zins** der, -es, -en працэнт; **die Z.en zahlen**  
плаціць працэнты  
**Zimt** der, -es, -e карыца  
**Zirkel** der, -s гурток; цыкуль; круг  
**Zirkus** der, -, -se цырк  
**Zitrone** die, -, -n цытрон, лімон  
**zittern** дрыжаць, дрыжэць, трэсьціся,  
трымцець  
**Zivilisation** die, -, -en цывілізацыя  
**zögern** вагацца, марудзіць  
**Zögern** das, -s нерашучасьць, ваганне  
**Zoll** I der, -es, -e цяла /*мера даўжыні*, =  
2,54см /  
**Zoll** II der, -es, Zölle мытня; пошліна; **Z.**  
**erheben\*** браць мыта  
**Zoo** [zo:] der, -s, -s заапарк  
**Zoologie** die, - заалогія  
**Zorn** der, -s гнеў, лютасьць, злосьць  
**zornig** гнеўны, злосны  
**zu-** аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з  
значэннем дадання, заканчэння  
**zu** (D) да, па, у, на, для; занадта (*перад*  
*прыметнікам, прыслоўем*); **zu Hause** дома;  
**zu Anfang des Jahres** на пачатку году; **zu**  
**kurz** занадта кароткі; **zu jung** замалады,  
занадта малады; **zu spät** запозна, занадта  
позна; (*у інфінітыўных выразках не*  
*перадаецца*) **er beschloß, nach Hause zu**  
**gehen** ён вырашыў пайсьці дамоў; у  
канструкцыі **sein + zu + Inf** выражае  
магчымасьць; **dort ist nichts zu hören** там



нічога нельга пачуць/ там нічога не чуваць; у *дзеепрыметнікавых выразях абазначае неабходнасць*; **das zu lesende** Buch кніга, якую трэба прачытаць; **zu sein**\* быць зачыненым; **zur Zeit** зараз, у дадзены момант; **zu dritt** утраіх; **zu sehr** занадта, задужа; **nur zu!** працягвай!  
**zu|bereiten** варыць, гатаваць (*страву, лекі*)  
**Zucker** der, -s цукар  
**zuerst** спачатку, сьпяраша  
**Zufall** der, -s, -fälle выпадковасьць, выпадак, здарэнне  
**zufällig** выпадковы  
**zufrieden** (mit D) задаволены (*чым-н.*)  
**zufrieden|stellen** задаволіць (*каго-н.*)  
**Zug** der, -s, Züge цягнік; рыса (*твару*); шэсьце; глыток; **in einem Z.** адным глытком; **in Z. bringen**\* пачаць  
**zu|geben**\* дадаваць  
**zu|gehen**\* (auf A) ісьці, накіроўваць; падыходзіць, набліжацца  
**zugleich** адначасна, адначасова  
**Zugreise** die, -, -n паездка ў цягніку/ па чыгунцы  
**zugrunde**: **z. gehen**\* за/гінуць; **z. liegen**\* ляжаць у аснове  
**Zugvogel** der, -s, -vögel пералётныя птушкі  
**zuhören** слухаць, прыслухоўвацца  
**Zuhörer** der, -s слухач  
**zu|kommen**\* (auf A) падыходзіць (*да каго-н.*); прыходзіць, прыбываць  
**Zukunft** die, - будучыня, прышласьць; будучы час  
**zukünftig** будучы, прышлы; у будучыні, надалей  
**zulassen**\* дапускаць  
**zum** = zu + dem; **zum erstenmal** упершыню; **zum Beispiel** да прыкладу, напрыклад  
**zu|machen** зачыняць; заплюскаць (*вочы*)  
**Zündkerze** die, -, -n запальная сьвечка (*рухавіка*)  
**zu|nehmen**\* павелічаць, узрастаць  
**zuneigen** нахіляць; схіляцца (*да чаго-н.*)  
**sich zu Ende z.** канчаць, падыходзіць да канца  
**Zunge** die, -, -n язык  
**zur** = zu + der  
**zurück-** *аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем а) вяртаньня б) адставаньня*  
**zurück** назад  
**zurück|bleiben**\* адставаць  
**zurück|fahren**\* ехаць назад, вяртацца  
**zurück|geben**\* аддаваць, вяртаць назад  
**zurück|gehen**\* ісьці назад, вяртацца

**zurückhaltend** стрыманы  
**zurück|kehren** вяртацца  
**zurück|kommen**\* вяртацца, варочацца  
**zurück|lassen**\* пакідаць  
**zurück|schreiben**\* адказаць пісьмова, адпісаць  
**zu|sagen** абяцаць; пагаджацца; падабацца, быць даспадобы  
**zusammen** разам, супольна, агулам  
**zusammen-** *аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з значэннем збліжэння, злучэння*  
**Zusammenarbeit** die, -, -en супрацоўніцтва  
**Zusammenbruch** der, -es, -brüche крах, катастрофа, абвал  
**zusammen|gehören** быць зьвязаным адзін з адным, падыходзіць, пасаваць  
**zusammengesetzt** складаны, састаўны  
**zusammen|kommen**\* сходзіцца, збірацца  
**Zusammenkunft** die, -, -künfte сход; спатканне, сустрэча  
**zusammen|schließen**\* **sich** яднацца, гуртавацца  
**Zusammenschluss** der, -sses, -schlüsse яднанне, гуртаванне  
**zusammen|stellen** складаць (*напісаць*); параўноўваць, супастаўляць  
**zusammen|treffen**\* сустракацца; сходзіцца, супадаць  
**zusammen|treten**\* сходзіцца, збірацца  
**zusätzlich** дадатковы; дадаткова  
**zu|schauen** глядзець, пазіраць  
**Zuschauer** der, -s глядач  
**Zuschauerraum** der, -es, -räume глядзельная зала  
**zu|schlagen**\* зачыняць (*дзьверы*); загарнуць (*кнігу*)  
**zu|sehen**\* (D) назіраць, сачыць  
**zu sein**\* быць замкнёным, быць зачыненым  
**Zustand** der, -es, -stände стан, становішча; (*мн. л.*) акалічнасьці  
**zu|stimmen** (D) пагаджацца, згаджацца  
**Zustimmung** die, -, -en згода  
**Zutat** die, -, -en гарнір, прыправа  
**zu|teilen** разьмяркоўваць; раздаваць  
**zuverlässig** надзейны, дакладны  
**zuviel** зашмат  
**zu|wenden sich** павярнацца; накіроўвацца  
**zuwenig** замала  
**zwangsverpflichten** прымушаць, змушаць;  
**zur Arbeit z.** прымушаць да працы  
**zwanzig** дваццаць  
**zwar** праўда; хоць, хаця; **ich habe z. wenig Zeit, komme ich...** хоць у мяне мала часу, я прыду..; **und z.** а менавіта

**Zweck** der, -s, -e мэта; сэнс  
**zweckmäßig** мэтазгодны  
**zwei** два  
**zweifach** падвойны; двухразовы  
**Zweifel** der, -s сумненне; *kein Z.!*  
несумненна!  
**zweifellos** несумненны  
**zweifeln** (an D) сумнявацца (у)  
**Zweig** der, -es, -e галіна, галінка; галіна  
(*прамысловасьці і пад.*)  
**zweihundert** дзьвесьце  
**zweimal** двойчы  
**zweimalig** двухразовы  
**zweit**: *zu z.* удвух  
**zweite** der, die, das, -n, -n другі  
**zweitens** па-другое  
**zweitgrößte** другі па велічыні  
**Zwerg** der, -es, -e карлік, гном  
**Zwiebel** die, -, -n цыбуля  
**Zwilling** der, -s, -e блізня, блізьнё; (*мн. л.*)  
блізняты  
**Zwillingsbruder** der, -s, -brüder брат-  
двайняк, брат-блізняк  
**zwingen**\* (*zwang, gezwungen*) прымушаць,  
змушаць, вымушаць  
**zwischen** (D *на пытанне “дзе”*; A *на*  
*пытанне “куды”*) паміж, сярод  
**zwo** два (*старая форма, ужываецца пры*  
*абвестках каб не зблытаць з drei*)  
**zwölf** дванаццаць  
**zwölfte** der, die, das, -n, -n дванаццаты

Dienstag den 20.12.2005

Sonntag, den 5. Februar 2006

